

ЛІМ ЛІТАРАТУРА МАСТАЦТВА

12 лістапада 1993г.

№ 45 (3715)

Кошт 30 руб.

БУДЗЬМА РАЗАМ!

«East View Publications» падпіша на «ЛіМ» у любой краіне свету.

СТАРОНКА 3

КУДЫ МЫ ПЛЫВЁМ?

Васіль АЎРАМЕНКА:
«Камуністычны «рэнесанс» на самай справе ёсць чарговы і, відаць, не апошні выбрык чырвона-імперскага монстра, які трымае ў палоне нямала людскіх душ. Разбураны вонкавыя прыкметы імперыі, знікаюць яе інстытуты, знішчаюцца ідэалы, а многія з нас жадаюць назад — у той час, які некаму здаецца ледзь не залатым векам».

СТАРОНКА 5

«ДУМАЙЦЕ ПРА ГІСТОРЫЮ, ДБАЙЦЕ ПРА ГЕАГРАФІЮ»

Вершы Максіма ЛУЖАНИНА
«з розных бланкетаў».

СТАРОНКА 8

ДВА ГАДЫ ДА ВЯСНЫ

Апавяданне Марыі ВАЙЦЯШОНАК.

СТАРОНКА 9

ВАРЫЯНТ, ВАРТЫ ЎВАГІ

І зноў пра Дзяржаўны гімн. Думка прафесіянала — спевака Віктара СКОРАБАГАТАВА.

СТАРОНКІ 10—11

МЕЛЬПАМЕНА І АДРАДЖЭННЕ

Напярэдадні Усебеларускай тэатральнай канферэнцыі.

СТАРОНКІ 10—11



Увечары — заключны канцэрт III Міжнароднага фестывалю «Адраджэнне беларускай капэлы», пад знакам якога ўсю гэтую дэкаду праходзіла музычнае жыццё сталіцы. Ёсць пра што пагаварыць удзельнікам, гасцям, наведнікам адметнай мастацкай імпрэзы. Будзе пра што згадаць і на лімаўскіх старонках. А пакуль — удзячнасць і захапленне! Менавіта гэтага, пры мажлівых «але», варты ініцыятары, арганізатары і выканаўцы міжнароднай культурнай акцыі, асабліва выбітнай на фоне нашага антыкультурнага штодзён-

нага існавання. Угледзьцеся ў здымкі Віктара Стралкоўскага /на іх — фінская піяністка Мая ТЭЙКАРЫ, прэзідэнт Польскай секцыі Міжнароднага таварыства сучаснай музыкі Зыгмунд КРАУЗЭ, беларускі ансамбль салістаў «КЛАСІК-АВАНГАРД»/. І пераканайцеся, што разам з музыкай жыве і стваральны чысты дух, які натхняе чалавека незалежна ад эканамічнага ці палітычнага «надвор'я». Парадуемся гэтаму.

С. Б.

Кола дзеён

На Беларусь прыйшла зіма. Прыйшла нечакана, раптоўна, аб адну ноч. Яшчэ 7 лістапада, нібы шануючы старасць, надвор'е было больш-менш восеньскае, і людзі з сівізнаю на скронях змаглі па звычцы пакласці кветкі да помніка «роднаму Ільічу», памаршыраваць з чырвонымі сцягамі і пакрычаць «ура» на мітынггах... А назаўтра восень пужліва саступіла зіме — зямля забялела сухім, шорсткім снегам, пранізлівы сівер сярдзіта зашчыпаў людзей за шчокі... І, пэўна, з гэтае прычыны на плошчы Незалежнасці ў Мінску 9 лістапада, у дзень адкрыцця XIII сесіі Вярхоўнага Савета Беларусі, было малалюдна. Зрэшты, не зусім так. Людзі там былі, і стаялі яны «шчыльнымі радамі» — людзі ў пагонах. Стаялі, пастукаваючы нагою аб нагу, шморгаючы насамі і пацэпваючы плячамі ад марозу і недаўмення — чаго яны тут мерзнуць? Тых, каму павінны былі супрацьстаяць, на плошчы была жменька. Ці ж толькі мароз быў таму віною? А мо і слаўтыя пасіўнасць і абьякаваць беларусаў, якія ўжо ўвайшлі ў анекдоты?... Змены ў прыродзе адбыліся істотныя, так бы мовіць, кардынальныя. А вось у зале пасяджэння Вярхоўнага Савета змен аніякіх. Як быццам і не было летне-асенніх вакацый, як быццам проста там пачаўся новы акт колішняга «парламенцкага спектакля»... А жыццё між тым ішло сваёю чарадою...

ПАГРОЗА ТЫДНЯ

6 лістапада ў друку паявіўся зварот Савета Міністраў «Да грамадзян Рэспублікі Беларусь». У многіх людзей ён выклікаў шок. І як жа інакш? «Зварот» агаломшваў з ходу: «У апошні час... па ініцыятыве Беларускага народнага фронту, Беларускага згуртавання вайскоўцаў», кіраўнікоў шэрагу прафсаюзаў і апазіцыйных палітычных сіл распаўсюджваюцца чуткі, лістоўкі, заклікі, якія правакуюць населенніцтва на масавыя грамадзянскія беспарадкі і незаконныя дзеянні. У іх гучаць адкрытыя пагрозы ў адрас урада, змяшчаюцца заклікі да стварэння баявых дружын, узброеных выступленняў, зняважлівыя выпадкі ў адрас рускага народа...» «Жуць», як сказала б вядомая Элачка. А заканчваўся «зварот» надта ж знаёмаю здаўна пагрозай: «Арганізатары і ўдзельнікі правакацыйных акцый, любых іншых проціпраўных дзеянняў атрымаюць самы жорсткі і рашучы адпор». Далей ехаць, як кажуць, няма куды! І натуральна, што БНФ і БЗВ звярнуліся ў суд на Саўмін і заклікалі міжнародную грамадскасць узяць пад кантроль ход гэтай справы...

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

«Не трэба, аднак, мець ніякіх ілюзій, што пераможная дэманстрацыя Расіі, якая, дарчы, выразна схіляецца да ліберальных ідэй, адмовіцца ад імперскай палітыкі і ад сваіх геапалітычных і стратэгічных інтарэсаў. Імпэрыялізм Расіі ў гэтых варунках з цягам часу можа нават узмацніцца. Эканамічны ціск праз рынак і часовы сыварыны маніпалізм стане магутным і разбуральным рычагам расійскай палітыкі менавіта для Беларусі, якую штучна затрымалі ў адміністрацыйным рэжыме. Адзіна правільны шлях у такой сітуацыі — мацаваць дзяржаўную незалежнасць Беларусі, умацоўваць нацыянальную фінансава-кредытную сістэму, рэфармаваць эканоміку, павышаць яе вытворчыя самарэгулюючыя і партнёрскія магчымасці і знаходзіць раўнавагу, баланс паміж усходам і захадом...»

З.Пазняк. Настае час дзеянняў і расплаты.
«Народная газета», 9 лістапада /.

КАНФЛІКТ ТЫДНЯ

Ён — той жа, даўні ўжо, між дзяржасакратаром па барацьбе са злачыннасцю і нацыянальнай бяспецы Г. Данілавым і галоўным рэдактарам «Народнай газеты» І. Сярэдзічам. Ды на гэтым тыдні канфлікт набыў новы віток: на старонках «НГ» між імі адбылася пісьмовая дуэль. Спрэчка знайшла працяг на сесіі Вярхоўнага Савета. Вядомая большасць парламента, быццам прыйшоўшы на падмогу сп. Данілаву, запатрабавала справядзачы галоўнага рэдактара «НГ» і ўключыла гэтае пытанне ў парадак дня сесіі. «Возмутителю спокойствия» трэба прышчаміць хвост?..

ПАСЯДЖЭННЕ ТЫДНЯ

У Вярхоўным Савеце адбылося пасяджэнне Рэспубліканскай камісіі па падрыхтоўцы да святкавання 50-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Разгледжана праграма свята, якое пройдзе пад знакам удзячнасці прадстаўнікам старэйшага пакалення. Сярод шматлікіх мерапрыемстваў будучы: вялікая выстава мастакоў Беларусі, рэспубліканскі конкурс патрыятычнай і салдацкай песні, новых кніг пра гераічны подзвіг народа. Кульмінацыяй свята будзе ўрачыстае пасяджэнне ў тэатры оперы і балета, а таксама шэраг ветэранаў.

РАЗГАДКА ТЫДНЯ

Пра тое, што старшыня Саўнаркома БССР Галадзеда скончыў сваё жыццё самагубствам, выкінуўшыся з акна будынка НКУС у Мінску, было вядома даўно. Але гэта была ўсяго версія, якую адны гісторыкі прымалі, а другія аспрэчвалі, сцвярджаючы, што Галадзеда выкінулі з акна самі энклавэдзісты. І вось у «Звяздзе» за 6 лістапада А. Лукашук у артыкуле «Загадка смерці Галадзеда» апублікаваў дакументы, якія досыць пераканаўча сведчаць: так, Мікалай Галадзеда, былы старшыня Саўнаркома былой БССР, каб унікнуць следства, пакут, суда і расстрэлу, сам «выкінуўся з акна і разбіўся насмерць, не даўшы паказанняў аб сваёй кантррэвалюцыйнай дзейнасці» /так гаворыцца ў дакуменце НКУС/.

ПЕРАСЯЛЕННЕ ТЫДНЯ

Зачыніўся Брэсцкі Дом афіцэраў. Вайскоўцы ў ходзе ўнутрыармейскай рэарганізацыі вызваляюць будынак. Раззненнем аблвыканкамг ён перададзены на баланс упраўлення культуры. Самы верагодны кандыдат на ўсяленне — абласная філармонія, якая дагэтуль тулілася ў цеснаце і крыўдзе. Віншум, брэсцкія музыкі!

ПАДАРУНКІ ТЫДНЯ

3 5 лістапада падскочылі /ці не ўдвая/ цэны на бензін. З 8 лістапада адзін кіламетр паездкі ў аўтобусе «агульнага» тыпу каштуе 20 рублёў, а ў аўтобусах з мяккімі і адкіднымі крэсламі — 25 рублёў. У блэйшы час /мо ўжо з панядзелка/ да 50 рублёў узрасце кошт адной паездкі ў гарадскім транспарце. І, нарэшце, з крыніц, блізкіх да Мінфіна, у сродкі масавай інфармацыі прасачыліся звесткі, што з 15 студзеня наступнага года будучы адпущаны цэны на хлеб.

А ДА ПЕРАПРАВЫ
ЯШЧЭ Ж НЕ ДАЕХАЛІ...

3 XIII СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



Адкрываючы сесію, Старшыня Вярхоўнага Савета С. Шушкевіч не без гонару паведаміў, што для яе асвятлення акрэдытавалася 330 прадстаўнікоў беларускіх і замежных сродкаў масавай інфармацыі. Не ведаю, як у калег, а ў мяне першы дзень працы сесіі ВС пакінуў пачуццё прыкрасці і расчаравання.

Пачну з таго, што — ці то пад уражаннем вядомых кастрычніцкіх падзей у Маскве, ці то дамагаючыся нейкіх сваіх палітычных мэт — урад вырашыў у гэты дзень прадэманстраваць сілу. Не, не сілу аргументаў у цывілізаванай палеміцы, а сілу узброеную. З самай раніцы, каб падрыць да Дома ўрада, трэба было пераадолець шматлікія заслоны міліцыі і амапа. Потым, ужо ў будынку, урадавая ахова правярала ў мяне дакументы не менш як пяць разоў.

Ды, зрэшты, уся гэтая надзвычайшчына не была такой уж нечаканай, калі мець на ўвазе беспрэцэдэнтную прапагандысцкую кампанію, распачатую Саўмінам напярэдні сесіі. Парламенцкая апазіцыя БНФ, іншыя дэмакратычныя партыі і суполкі абвінавачваліся не больш, не менш, як у падбукторванні да ўзброенага выступлення супраць улад. Да гэтага быццам бы заклікалі лістоўкі БНФ і БЗВ. Адна з іх была зачытана на сесіі дэпутатам ад парламенцкага аб'яднання «Беларусь» і адразу ж дэзавуіравана лідэрам апазіцыі З. Пазняком, які расцаніў гэта, як правакацыю і патрабаваў ад Генеральнага пракурора пачаць расследаванне з мэтай выяўлення аўтараў лістоўкі.

Усё гэта стала своеасаблівай прэлюдыяй да зацятай палемікі,

якая ўспыхнула ў зале пасяджэння Вярхоўнага Савета пасля таго, як спікер парламента прапанаваў ад імя Прэзідыума ВС пачаць працу сесіі з паартыкулярнага абмеркавання праекта новай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Гэтая прапана нова многімі дэпутатамі была расцэнена, як спроба адсунуць на задні план пытанні выстрэйшага сацыяльна-эканамічнага крызісу ў рэспубліцы, вывесці з-пад крытыкі ўрад, які нясе найбольшую адказнасць за эканамічны развал. Для мікрафонаў адразу выстраіліся чэргі. З. Пазняк, які атрымаў слова адным з першых, патрабаваў у катэгарычнай форме паставіць пытанне аб адстаўцы ўрада В. Кебіча. Яго падтрымалі калегі па апазіцыі народныя дэпутаты А. Трусаў, М. Крыжанюска, С. Навумчык, У. Заблоцкі і інш. Хоць і не ў такой рэзкай форме, але патрабавалі пачаць працу сесіі з абмеркавання пытанняў, звязаных з пераадоленнем заняпаду эканомікі, многія іншыя парламентарыі. Яны прывялі шматлікія факты заняпаду прамысловасці, сельскай гаспадаркі рэспублікі. Дзесяткі прадпрыемстваў апынуліся на мяжы спынення — вычарпаны ўсе фінансавыя і матэрыяльныя рэсурсы, рабочыя па некалькі месяцаў не атрымліваюць зарплату. Не лепшыя справы і ў аграрным сектары — фактычна засталіся няўбранымі на значных плошчах многія сельскагаспадарчыя культуры, рэзка знізілася вытворчасць жывёлагадоўчай прадукцыі. І яшчэ адзін характэрны штырх: за апошні год экспарт нашай прадукцыі знізіўся на 44 працэнты.

Асабліва рэзка крытыка гучала

па адрасе Міністэрства фінансаў і Нацыянальнага банка, якія, па думцы асобных дэпутатаў, нясуць прамую адказнасць за развал крэдытна-фінансавай і грашовай сістэм, гіперінфляцыю. Было прапанавана ўнесці ў парадак дня пытанне аб адпраўцы ў адстаўку кіраўнікоў гэтых ведамстваў.

Але я саграшыў бы супраць ісціны, калі б не сказаў, што на сесіі прагучалі галасы і ў падтрымку ўрада. Галасы гэтыя належалі той частцы нардэпаў, якая традыцыйна лабіруе ў парламенце на карысць выканаўчай улады. Як заўважыў адзін з парламентарыяў, нічога дзіўнага ў гэтым няма — дзесяткі дэпутатаў з пракамуністычнага лагера сёння працуюць на адказных пасадах у саўмінаўскіх структурах. Асноўнае іх прычэпанне супраць адстаўкі ўрада Кебіча, — маўляў, коней на пераправе не мяняюць. Праўда, тут жа ўзнікае пытанне: а ці даехалі мы да гэтай пераправы?..

Прызнацца, мне падумалася, што бурная дыскусія, у час якой прагучала пераканаўчая крытыка ўрада, прымуціць пераважную большасць дэпутатаў цвяроза паставіцца да прапановы апазіцыі. Дарэмныя спадзяванні: ніводная з іх не прайшла. Гэтым разам кансерватыўная большасць парламента раптам палюбіла спікера і ахвотна падтрымала яго прапанову пачаць працу сесіі з паартыкулярнага прыняцця Канстытуцыі. Потым будзе, паабяцаў С. Шушкевіч, і справядзача В. Кебіча. Калі падрыхтуецца.

Аказваецца, яшчэ не падрыхтаваўся?

М. ЗАМСКІ

Навука

УСЁ ТЫЯ Ж ШЛЯХІ...

«Беларусь: шляхі абнаўлення і развіцця» — навуковая сесія такой павесткі дня прайшла на мінулым тыдні ў Акадэміі навук Беларусі /агульнаакадэмічная/. На працягу двух дзён навукоўцы-акадэмішчыкі дый запрошаныя калегі з ВНУ Беларусі выступалі з дакладамі і паведамленнямі на пленарных і секцыйных пасяджэннях. З дакладамі на адкрыцці сесіі выступілі члены-карэспандэнты АН Беларусі М. Касцюк, В. Шабайлаў, Л. Яўменаў, В. Каваленка, А. Падлужны, дактары навук А. Майхровіч, У. Шымаў, С. Шавель і інш. Затым

працавалі секцыі па накірунках «Гісторыя Беларусі», «Філасофія. Дзяржава. Права», «Сацыяльна-эканамічныя праблемы», «Мастацтвазнаўства, фальклор і этналогія», «Беларуская мова і літаратура».

Наколькі плённай была сесія — меркаваць найперш самім удзельнікам, навукоўцам /якія-кольвек даклады з сесіі з цягам часу, напэўна, з'явіцца ў «ЛіМе»/. Мы ж спадзяёмся, што дух павесткі дня не сыдзе на нішто пасля заканчэння пасяджэнняў, даць новыя імпульсы, набудзе працяг у далейшай — на справе! — дзейнасці па адбудаванні Дома Беларускага. У тым ліку і ў галіне фундаментальных даследаванняў.

Ю. З.

НЕ ЗАБЫЛІ ЗЕМЛЯКА

У Гомелі прайшлі навуковыя чытанні, прысвечаныя вядомай беларускаму гісторыку, этнографу, фалькларысту і мовазнаўцу Еўдакіму Раманаву, які нарадзіўся, вырас тут і пачаў сваю працоўную дзейнасць. Арганізатарамі і ініцыятарамі важнага мерапрыемства выступілі выкладчыкі мясцовага ўніверсітэта. Было заслухана шэраг дакладаў. У прыватнасці, старшыня Гомельскага фонду культуры Г. Аляксейчанкі «Раманаўскія выданні Баркалабаўскага летапісу», члена праўлення Гомельскага краязнаўчага таварыства І. Бязручкі «Е. Р. Раманаў — этнограф беларускага нацыянальнага Адраджэння».

В. Л.-К.

І РАЗ НЕДАВЕР, І ДВА НЕДАВЕР...

14 сакавіка 1992 года лідэры дэмакратычных партый і рухаў падпісалі Антыкрызіснае пагадненне на выпадак пагрозы суверэнітэту Беларусі. Пад дакументам ёсць подпіс і Старшыні Вярхоўнага Савета Станіслава Шушкевіча. А старшыню камітэта быў тады абраны Вячаслаў Кебіч.

Прайшоў час, і высветлілася, што В. Кебіч мае вельмі своеасаблівае ўяўленне аб незалежнасці краіны. На ягоную думку, «рублёвая зона» замест нацыянальнай валюты і ўдзел у сістэме «калектыўнай безбеспаснасці» замест абвешчанага нейтралітэту — гэта менавіта тое, чаго прагне беларускі народ, тое, што ўмацуе нашу дзяржаўнасць.

5 лістапада адбылося пазачарговае пасяджэнне Антыкрызіснага камітэта, на якім прадстаўнікі 39 арганізацый аднадушна выказаліся за пазбаўленне В. Кебіча пасады старшыні.

Гэта Вячаслаў Францавіч, трэба думаць, неяк перажыве. Але ж і на чарговай сесіі Вярхоўнага Савета разпораз узнікае пытанне аб недаверы яму ўжо як Старшыні Савета Міністраў. Тут спадару прэм'ер-міністра даводзіцца, пэўна, нервавацца.

На пасяджэнні АК прыняты заявы «Аб неабходнасці самастойнай эканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь» і «Аб патрыятычным выхаванні ў грамадстве».

П. В.

МАГІЛЁЎСКИ САЛОН

Літаратурна-музычны салон распачаў працу ў Магілёве. Заснавалі яго Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны ды маладзёжная суполка «Машэка» пры ўдзеле магілёўскай філіі БНФ. Першая вечарына была прысвечаная свята «Дзяды». Ва ўтульнай кавярні гарадскога Дома культуры гучалі вершы і проза, словы знакамітых людзей Беларусі ўсіх часоў. За святочным сталом з куцёй ды іншымі беларускімі стравамі сабраліся і людзі сталага веку, і моладзь. Гучалі беларускія каны ў выкананні ансамбля з Магілёўскага педінстытута, спявалі таксама барды Ігар Мухін-Рабянок ды Сяргей Кулягін.

Юрась ПІВУНОЎ

г. Магілёў

ТРАГІЧНАЕ МЕСЦА — ЛАЗОЎКА

Кажуць, калісьці на вуліцах Полацка можна было даволі часта пачуць яўрэйскую гамонку. Давайны. Тады, калі ў Полацку была яўрэйская школа, калі там-сям чуліся яўрэйскія песні. А вайной за Полацкам было гэта, трохі збоч, ля вёскі Лазоўка — месца расстрэлу яўрэяў. Усяго ў гэта ўтрымлівалася каля 8 тысяч чалавек, 7 тысяч было расстраляна.

Змоўкі песні. Сціхла гамонка. Цэлых паўстагоддзя маўчалі. І вось зімой гэтага года ў Полацку быў створаны яўрэйскі культурны цэнтр. Назва сама гаворыць аб задачах гэтага аб'яднання. Ці зможа яно дапамагчы людзям адрадіць іх звычаі, традыцыі, мову — пакажа

час. Пакуль жа сярод удзельнікаў цэнтра чуецца толькі... руская мова.

Зроблены першыя крокі па ўвекавечанні памяці нявінна забітых: на месцы масавых расстрэлаў устаноўлены памятны знак, які ў будучым плануецца замяніць на помнік ахвярам генацыду. На жалобным сходзе, прысвечаным памяці ахвяр, які адбыўся ў Полацкім гарсавеце, людзі дзяліліся перажытым, набалелым, успаміналі сваякоў, сяброў, знаёмых, якія загінулі ў гэта, на жорсткіх пуцявінах вайны. Гарэлі свечкі. Шчымымі гучала скрыпка. Плакалі людзі.

І. СТУДЗЕНЬСКАЯ



АКРЫЯЛІ...

Пасля крывавага падзеяў у Маскве, калі ў СНД стала на адзін Вярхоўны Савет меней, нашы, мясцовыя камуністы некаторы час сядзелі ціха — чакалі, што будзе. Ды неўзабаве акрыялі...

7 лістапада дэманстрацыяй і мітынгам прыхільнікі ўчарашняга дня адзначылі чарговую гадавіну кастрычніка 1917 года.

У той жа дзень пенсіянеры-вайскоўцы мітынгавалі каля Дома афіцэраў, патрабуючы захаваць прывілеі ў пенсійным забеспячэнні. Цікава, што «господа офіцеры», сярод якіх шмат прыхільнікаў генерала Макашова, членаў «Всесоюзнага союзу офіцэраў» /экстрэмісцкай арганізацыі, што брала ўдзел у штурме Астанкіна і маскоўскай мэрыі/, чагосьці патрабуюць ад дзяржавы, суверэнітэту якой адкрыта не прызнаюць.

В. БОГУШ

НАЎЗДАГОН КАСТРЫЧНІЦКІМ УГОДКАМ

Удзяцінства, памятаю, мы гулялі ў вельмі страшную гісторыю пра чорны-чорны горад, у якім на чорнай-чорнай вуліцы быў чорны-чорны дом, а ў гэтым чорным-чорным доме быў пакой, таксама чорны-чорны, а ў пакоі шафа, а ў той шафе... чорны-чорны кот. Здаецца, так? Гульня наладжвалася перад сном, калі старэйшыя загадвалі тушыць святло, і дзеці пачыналі выпрабавваць сваю смеласць, наганяючы як мага болей страху на саміх сябе.

Бывала, што дарослыя таксама падключаліся, тады было яшчэ страшней.

Але былі ў дарослых гулі самастойныя, без нас. Пра тыя гулі мы ўсё больш і больш даведваемся сёння. Вось адна з іх, знойдзеная мною ў фондах колішняга рэдакцыянага архіва беларускага ЦК, — пра чорны-чорны дзень з жыцця рэдакцыі газеты «ЛіМ» у чорным-чорным 1936 годзе.

Цэлае дасье на «ЛіМ». А ў тым дасье ў адным з аглядаў падраз-

дзельчык з чорным-чорным заглавачкай: «Контррэвалюцыйны выпадак у нумары за 7 лістапада». Пачынаецца крыху здаля: «У жніўні месяцы «ЛіМ» друкуе рэдакцыйны артыкул /N 48, 17 жніўня/ «Узмацніць палітычную пільнасць у літаратуры». У гэтым артыкуле рэдакцыя заклікае ўсіх і ўся зрабіць неабходныя ўрокі з ганебнага факта допуску антысавецкіх «памылак друку» пры перакладзе і перадрукаванні твораў Маякоўскага /у артыкуле Краснеўскага, апублікаванага ў журнале «Польмя рэвалюцыі» N 5/.

Сама ж рэдакцыя, як гэта відаць з наступных нумароў газеты, ніякіх вывадаў для сябе з свайго-ж артыкула не зрабіла. Неахайнасць у палітычных фармуліроўках у артыкулах, змяшчаемых у «ЛіМ» — бяспрэчны факт.

А 7 лістапада /кастрычніцкі святочны нумар! — Г. К./ у артыкуле «Сталін у беларускай пазіі» газета друкуе наступны контррэвалюцыйны абзац: «У вершы пада-

юцца яркія радкі аб цяжкім і бяспраўным жыцці нашага народу, пазт гаворыць з захалпеннем і падкрэслівае, што гэтае жыццё забяспечыў мудры Сталін».

Артыкул з гэтым абзацам быў дан аўтарам /Куніцкім/ і ў такім жа выглядзе «выпраўлен» загадчыкам аддзела /Мікулічам/, прапушчан стыльрэдактарам /Багунном/, рэдактарай /Модзілем/ і надрукаван у газеце, не глядзячы на тое, што перад выхадам нумару ў свет яго чытаў і візіраваў рэдактар тав. Гурскі.

Між іншым, кіраўніцтва рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва» аб зробленай у газеце контррэвалюцыйнай даведкай апошнім».

Вось і ўсё. Умелі ж людзі працаваць. А што цяпер? Не тыя ўмовы...

Выпісаў з архіва /НАРБ, ф. 4 в. 16 с. 125 л. 24/ Г. КОЛАС

Падпіска-94

«У «ЛіМа» ЗАЎСЁДЫ БУДЗЕ СВОЙ ЧЫТАЧ»

Валерый МАСЛЮК, мастацкі кіраўнік і дырэктар Акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа:



Міхаіл КАЗІНЕЦ, народны артыст Рэспублікі Беларусь, рэктар Беларускай акадэміі музыкі:

— «ЛіМ» я чытаю з таго часу, як усваяючы сябе як асобу, як зразу-меў, што музыка стане маім жыццём. Яшчэ калі вучыўся ў музычным вучылішчы, у 1957—58-ых гадах, купляў газету ў кіёсках. А потым, калі паступіў у кансерваторыю, і па сённяшні дзень выпісваю «ЛіМ».

Гэта газета лепшым чынам выхоўвала мяне, натхняла, давала інфармацыю, без якой мне было б цяжка як прафесіяналу, найперш інфармацыю пра музычнае жыццё рэспублікі.

У перабудовачны перыяд «ЛіМ» стаў першай дэмакратычнай газетай, якая смела і праўдзіва гаварыла пра палітычнае і эканамічнае становішча ў рэспубліцы. Сваімі публікацыямі ён і разбудзіў новага чытача, нацыянальна свядомага, адданага, якому неабякавы лёс Бацькаўшчыны.

Але я хачу гаварыць пра «ЛіМ» са сваёй «званіцы». Пра яго музыч-

— «ЛіМ» для мяне самая цікавая газета, бо тыя навіны, якія застаюцца па-за інфармацыяй у іншых газетах, у «ЛіМ» заўсёды ёсць, а навіны гэтыя — па мастацтве ў шырокім сэнсе гэтага слова. Прываблівае разнастайнасць думак аўтараў. Я цалкам далучаюся да ўсіх добрых слоў, сказаных у адрас «ЛіМа» маімі папярэднікамі ў рубрыцы «Падпіска-94».

Але пры ўсім тым «ЛіМ», як мне здаецца, губляе на тым, што шмат газетнай плошчы аддае вялікім матэрыялам. Ён пачынае ператварацца ў акадэмічнае выданне. Больш трэба цеплыні, чалавечнасці ў некаторых публікацыях. Больш кароткіх, выбуховых выступленняў, за якімі чуўся б крык душы чалавечай.

Тым не менш, у «ЛіМа» заўсёды будзе свой чытач, у тым ліку і я.



ня старонкі. Па іх можна пісаць гісторыю музычнага мастацтва Беларусі. Возьмем, да прыкладу, аркестр народных інструментаў імя Жыновіча /што для мяне асабліва дорага/: яго рэпертуар, пошукі, сталенне — пра ўсё гэта знойдзеш у «ЛіМ». Ды і не толькі пра гэты калектыв. Я адчуваю асабістую любоў да «ЛіМа». На сённяшні дзень — гэта вельмі цікавая, глыбокая, сур'езная, прафесійная газета.

БУДЗЬМА РАЗАМ!

ДА НАШЫХ ПРЫХІЛЬНІКАЎ У ДАЛЁКІМ ЗАМЕЖЖЫ

Доўгі час у адказ на пытанні нашых замежных суайчыннікаў, — як жа падпісацца на «ЛіМ», напрыклад, у ЗША, Польшчы ці Германіі, — мы вымушаны былі, што называецца, разводзіць рукамі.

Сёння ж рэдакцыя мае магчымасць паведаміць хоць нешта пэўнае тым сваім чытачам, для якіх «ЛіМ» з'яўляецца адной з нітак, што звязваюць іх з Бацькаўшчынай.

Падпіска на тыднёвік «Літаратура і мастацтва» ў ЗША, Заходняй Еўропе, іншых краінах свету можна праз фірму «East View Publications», якая займаецца распаўсюджаннем газет, часопісаў і кніг, што выдаюцца ў новых незалежных дзяржавах — былых рэспубліках СССР. Пра аўтарытэт фірмы сведчыць хоць бы той факт, што перыёдыка і кнігі з Беларусі, Украіны, Расіі для Бібліятэкі Кангрэса ЗША пастаўляе менавіта «East View Publications».

Падаём яе адрас:
East View Publications, Inc
3020 Harbor Lane North, Minneapolis, MN 55447, USA
E-mail: eastviewOmr.net
Toll-free in USA: 1-800-477-1005

КАБ БЯДЫ НЕ НАРАБІЦЬ

Я газет чытаю болей,
Людзі пішуць шмат аб чым,
Бо нарэшце маюць волю,
Час іх праўдзе навучыў.

Праўда, правілаў не знаюць
У палітыцы гульні,
Часам мудра разважаюць,
А як прыйдзеца — як пні.

Выглядаюць, сочаць пільна,
Каб бяды не нарабіць.
І да партыі прыхільна
Ззіраюць — трэба ж жыць.

Але стала партый многа.
А якая з іх правей?
Не даюць пакуль нічога,
Гол народ, як верабей.

А я так сабе мяркую:
Трэба выбраць найхутчэй —
Толькі ж, пэўна, ўжо не тую,
Што абкрадвала людзей.

Паўлюк ДРАГУН,
пенсіянер

г. Слуцк

ПОМНІК СТАЇЦЬ У ЛІДЗЕ...



Плёна праце малады скульптар Валеры Янушкевіч — стварыў шэраг вялікіх і камерных кампазіцый, бар'ельефаў, мемарыяльных шыльдаў. Помнік А. Міцкевічу яго работы стаіць у Наваградку. Улетку адбылося адкрыццё помніка Ф. Скарыну ў Лідзе /«ЛіМ» распавядаў пра гэту цырымонію, якая праходзіла падчас свята горада/.

На здымку А. КРАЎЦЭВІЧА — помнік выдатнаму беларускаму дзеячу. Можна толькі падзякаваць лідскай грамадскасці, якая знайшла сродкі на стварэнне і ўстаноўку помніка. На жаль, мы дагтуль не дачакаліся такой падзеі ў Мінску, бо ў сталічных чыноўнікаў не «даішлі рукі» да выдзялення сродкаў на помнік нашаму першадрукару.

З пошты "ЛіМ"

ХТО СЕЕ ВЕЦЕР...

Я ведаю, што «ЛіМ» знаходзіцца пад пільным наглядам сакратара ЦК ПКБ таварыша Чыкіна. Няма нумара яго газеткі «Мы і время», дзе ён не лягнуў газету беларускай творчай інтэлігенцыі. Прычым лягае Чыкін па-чыкінску: вершыкамі, якія не надрукавала б ніводная газета з-за іх нізкага літаратурнага ўзроўню, не кажучы ўжо пра сэнс. Калі ў «пазтаў» Чыкіна слова «эліта» асацыіруецца толькі са словам «ваніты» — мусіць, праўду піша «Свабода», што тав. Чыкін любіць перабіраць — аж да ванітаў.

Маючы надзею, што тав. Чыкін і надалей будзе зорка сачыць за надрукаваным у «ЛіМе», я звяртаюся да вас з запытам, адказ на які павінен бы даць тав. Чыкін у сваёй газетцы.

А не дае спакою мне наступнае пытанне: чаму гэта камуністы, якія ніколі за 75 год свайго праўлення не выконвалі канстытуцыі, апошнім часам сталі такімі барацьбітамі за захаванне кожнай яе літары? Але ж робяць гэта, так бы мовіць, «выбарачна», калі ім гэта выгадна.

Вось і ў апошнім нумары «Мы і время» /N 36/ «сведка» апошніх падзей у Маскве, першы сакратар ЦК расійскага камсамола Ігар Мальяроў дае такія «паказанні» Чыкіну: «Не Верховный Совет, а Ельцин нарушил конституцию 21 сентября 1993 года, поставив себя вне закона». А чаму не паставіў у свой час сябе «вне закона» генсек Брэжнеў, які пачаў цкаванне Сахарова і Салжаніцына за іх погляды? Хіба тады канстытуцыя не прадугледжвала права на ўласныя погляды? Ці свабоды сумлення? А, між тым, баптыстаў, пяцідзсятнікаў, ігавістаў судзілі пачкамі. Ведаю, што ў Брэсце забіралі Біблію ў замежных турыстаў, якія ехалі ў турыскае турнэ па СССР. Што Біблію адбіралі і знішчалі, мы маглі прачытаць у той самай газетцы ЦК КПБ «Советская Белоруссия», але там мы не ўбачым пратэстаў таварыша Чыкіна супраць падобных парушэнняў канстытуцыі. А ён быў тады не маленькай сошкай у той

сістэме, яго зварот аб захаванні і выкананні канстытуцыі надрукавалі б. Альбо яшчэ лепшы прыклад. Сёння тав. Чыкін выдае апазіцыйную газетку, якая выступае супраць дзяржаўных сімвалаў, урада, Старшыні ВС С.С.Шушкевіча. Мо гэты кіраўнік ПКБ назаве апазіцыйнае выданне падчас яго кіравання гаркомом партыі? А тады ж у канстытуцыі былі артыкулы аб свабодзе слова і аб свабодзе друку. Уяўляю, як бы рэагаваў В. Чыкін на з'яўленне газеты, якая б выступала супраць КПБ. Зараз жа ён за апазіцыйны друк, за практычнае выкананне ўсіх артыкулаў канстытуцыі. Гэта дазваляе яму выдаваць свой лісток, нападаць на Шушкевіча, калі раней перад тым жа Машэравым лісліва гнуў спіну. Вось такога двайнога стандарту ён трымаецца.

Дарэчы, як захоўваюць камуністы канстытуцыю, мы можам бачыць і зараз у забароне святкавання ўгодкаў беларускай воінскай славы і, у прыйзным стаўленні да 75-х угодкаў камсамола, які на пачатку кастрычніка ў Маскве выступаў са зброяй супраць усенародна выбранага прэзідэнта Расіі поплек з фашыстамі. Нарэшце праэмансэравалі камуністы еднасць сяра і молата са свастыкай. А еднасць гэтая была відавочнай яшчэ раней, у 1939 годзе, калі ў Брэсце разам маршыравалі войскі-пераможцы: адны са свастыкай на рукавах, другія з чырвонымі зоркамі на фуражках.

У сувязі з усім гэтым я вельмі здзіўлены выказаннем кіраўніка грамадскага аб'яднання «Полісьсе» Міколы Шаляговіча ў газетцы «Звязда» за 6 кастрычніка г.г.: «Я з жахам убачыў у «Народнай газетцы» заглавак «Камуна-фашысцкі мяцеж праваліўся». Які ж камуна-фашысцкі, калі рускі рускага забіваў, брат брата». Ну, вось, чалавек так старанна вывучаў гісторыю, каб даказаць, што палешукі — гэта не беларусы, а з навейшай гісторыі не ведае, што правадыр камуністаў Ленін заклікаў ператварыць імперыялістычную вайну ў грамадзянскую.

Большавікі заўсёды прыходзілі да ўлады на шыках і хлусні, спадар Шаляговіч! Гэта была спроба /у Маскве/ чарговай кастрычніцкай рэвалюцыі, да якой нядаўна, летам гэтага года, заклікала Ніна Андрэева, сакратар ВКП/б/ /глядзі газету «Наш Kompas» з яе дакладам/. Дык вось, чарговая кастрычніцкая рэвалюцыя не ўдалася, спадар Шаляговіч, а рускія рускіх забівалі па загадзе Леніна не два дні, як у 1993 годзе, а некалькі гадоў, і гінулі не сотні чалавек, а сотні тысяч, а мо мільёны. Калі б камуністычны пуч удаўся, вы б казалі, што рэвалюцыя без страт не бывае і свой, так званы «народны рух Беларусі», сустрэўшы яе вы з'яўляецеся, хутка перайменавалі б у пралетарскі рух СССР. Вось за якую няўдачу вы перажываеце, а не за тое, што забіваў брат брата. За гэта больш перажываеце сапраўдны дэмакраты, якія заявілі, што пераможцаў у гэтай схватцы не было.

Таварыш Чыкін напісаў у «Мы і время» наступнае: «Впервые после кровавого подавления революции 1905 года артиллерия русской армии расстреливала русских людей». Не ведаю, ці выкарыстоўвалася ў 1905 годзе супраць дэманстрантаў артылерыя. А вось што падчас грамадзянскай вайны Тухачэўскі выкарыстоўваў супраць свайго народа не толькі артылерыю, а і атрутныя газы /супраць паўстанцаў Антонова/ — гэта факт. І слухае паўстанне 1920 года было падаўлена большавікамі не без артылерыі. Пра гэта т.т. Чыкін і Шаляговіч не чулі?

І яшчэ два словы на заканчэнне. Камуністычны і іншыя падобныя «народныя» рухі на Беларусі апошнім часам разгарнулі барацьбу супраць дэмакратычных пераўтварэнняў у рэспубліцы. Я б ім параіў помніць: хто сее вецер, накліча буру.

Аляксандр БАХАНЧЫК,
пенсіянер

Нясвіжскі раён

Адукацыя

ВЫКЛАДАЦЬ ПА-БЕЛАРУСКУ

У Брэсце адбылася Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Нацыянальная адукацыя і пытанні беларускамоўнага выкладання гуманітарных і прыродазнаўчых дысцыплін», у рабоце якой прынялі ўдзел звыш 130 навукоўцаў, сярод іх прадстаўнікі вядучых навуковых цэнтраў і ВНУ нашай краіны, а таксама вучоныя з Расіі і Польшчы.

Асноўная ўвага была ўдзелена распрацоўцы канцэпцыі нацыянальнай адукацыі, выкананню Закона аб мовах у дзейнасці навучальных устаноў, пытанням навукова-метадычнага забеспячэння беларускамоўнага выкладання гуманітарных, прыродазнаўчых і матэматычных дысцыплін. Удзельнікі канферэнцыі падзяліліся назапашаным вопытам выкладання сваіх прадметаў па-беларуску, азнаёміліся з выдзеленымі вучэбна-метадычнымі дапаможнікамі і тэрміналагічнымі слоўнікамі, з камп'ютэрнымі праграмамі па адпаведных дысцыплінах.

На канферэнцыі выказвалася занепакоенасць сітуацыяй у ВНУ, якія, на думку старшыні рабочай групы Камісіі ВС па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны М. Савіцкага, па-ранейшаму знаходзяцца ў стане моўнай і духоўнай рэзервацыі, пад жалезным рускамоўным панцырам. Галоўны хваларэз, аб які разбіваецца рух за нацыянальнае адраджэнне ў вышэйшых навучальных установах рэспублікі, гэта рэктараты, дэканы, загадчыкі кафедраў, сярод якіх крытычна нізкі працэнт беларусаў. Так, сярод кандыдатаў навук у нашай рэспубліцы

беларусаў толькі 48 %, а сярод дактароў і таго менш — 39 %.

Дзе ж выйсце? На думку прафесара М. Савіцкага, для гэтага патрабуюцца неадкладныя меры, у ліку якіх: прызначэнне на пасады рэктараў новых, нацыянальна свядомых навукоўцаў; абранне на пасады кіраўнікоў факультэтаў і кафедраў тых выкладчыкаў, хто здольны добрасумленна выконваць палажэнні законаў аб мовах і адукацыі; прысваенне вучоных званняў прафесараў і дацэнтаў толькі пасля прадстаўлення тэкстаў лекцый на беларускай мове і г.д.

Аб мерах, якія неабходна прыняць дзеля паляпшэння дзейнасці навучальных устаноў, з заклапочнасцю гаварылі на канферэнцыі народныя дэпутаты Беларусі Я. Цумараў і У. Русакевіч, прадстаўнікі Міністэрства адукацыі Л. Канаплянік і М. Ліс. Пытанні распрацоўкі беларускамоўнай тэрміналогіі ў галіне прыродазнаўчых і матэматычных дысцыплін знайшлі адлюстраванне ў дакладах дактароў навук Л. Сянегіна і С. Кандрацені, у паведамленнях Л. Латоціна, С. Алешкі, А. Крачкоўскага, А. Александровіча, Т. Сухой, У. Шылінца, С. Лазарэвіча,

Л. Лісоўскага і іншых. Як адзначыў у сваім дакладзе доктар фізіка-матэматычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута матэматыкі АН Беларусі В. Бернік, ужо атрыманыя вынікі ў галіне распрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі пераканаўча сведчаць, што па сваіх магчымасцях наша мова ні ў чым не ўступае іншым і часта аказваецца бліжэй за рускую да мовы арыгінала /латыні, грэцкай, англійскай і др./.

Вядома, пэўная нераспрацаванасць беларускай навуковай тэрміналогіі ёсць адмоўная з'ява. Але, з другога боку, як адзначалася на канферэнцыі, мы маем унікальную магчымасць прааналізаваць ужо створаныя ў суседзя-славян тэрміналагічныя сістэмы, каб найбольш адэкватна адлюстравалі навастворанымі тэрмінамі сэнс абазначаемых паняццяў. Пры гэтым дамінуючай становіцца тэндэнцыя браць у якасці зыходнай мовы арыгінала, без скарыстання мовы-пасрэдніка.

Зрухі ў распрацоўцы айчынай навуковай тэрміналогіі адбываюцца і на выданні беларускамоўнай літаратуры, агульная доля якой у кніжным інфармацыйным патоку ў рэспубліцы павялічылася з 15 % у 1989 г. да 23 % у 1992 г. Тым не менш, пытанне забеспячэння ВНУ беларускамоўнымі падручнікамі застаецца па-ранейшаму нявырашаным. Адбываецца гэта, на думку доктара філасофскіх навук, прафесара БДУ Г. Давідзюка, таму, што ў выдавецтвах, і ў ВНУ існуюць пэўныя ўплывовыя сацыяльна-палітычныя сілы, якія засталіся на пазіцыях камуністычнай ідэалогіі і не жадаюць спрыяць адраджэнню

нацыянальнай школы. У многім «дзякуючы» ім выданне беларускамоўных падручнікаў ператварылася ў наш час у складаную палітычную, эканамічную і тэхнічную праблему.

Пытанні пераводу на беларускамоўнае выкладанне гуманітарных дысцыплін былі прааналізаваны ў дакладах Э. Дарашэвіча, С. Яцкевіча, М. Анцыповіча, Л. Гаруновіча, Н. Лысвай, В. Шайкова, Л. Ермаковіча, другіх удзельнікаў канферэнцыі. Сучаснаму стану беларускіх школ у Польшчы былі прысвечаны даклады дактароў навук Т. Вілеха з Варшавы і В. Бужынскага /Бяла-Падляска/.

Як лічыць доктар філасофскіх навук, прафесар В. Салееў, дзясяненне нацыянальнай школы ўзроўню перадавых еўрапейскіх краін, набываць ёю сусветных агульнаадукацыйных стандартаў немагчыма без перагляду самой парадыгмы адукацыі. Арыентацыя на існуючую парадыгму прывяла да таго, што адукацыйныя працэсы развіліся ў наш час з працэсамі выхаваўчымі. Інфармацыйная аснова, на якой будзецца сучасная адукацыя, прыводзіць да аднабаковасці ў развіцці чалавека, элімінуе пачуццёвыя кампаненты ў выхаванні. Таму сучаснай метадалогічнай асновай фарміравання асобы павінна, на яго думку, выступаць культуралогія, бо толькі ў рэчышчы нацыянальнай культуры можа з неабходнай цэласнасцю ажыццяўляцца гэты працэс.

Як лічыць вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага інстытута адукацыі доктар сацыялагічных навук А. Ляўко, па-

будоваць нацыянальную школу на аснове традыцыйнай фармальнай педагогікі ўвогуле немагчыма, бо алошняя пазбаўлена сацыякультурнага зместу, грунтуецца на мадэлях і схемах, якія не адлюстроўваюць сацыяльнай рэчаіснасці. На яго думку, вырашыць гэтую праблему можна толькі праз інтэграцыю педагогічнага працэсу і сацыяльна-культурнага жыцця грамадства, на аснове сацыяльнай педагогікі.

Вызначыць контуры адукацыі будучага, XXI стагоддзя, зрабілі спробу доктар навук, загадчык кафедры Мінскага радыётэхнічнага інстытута Ю. Харын і кандыдат эканамічных навук, загадчык лабараторыі Нацыянальнага інстытута адукацыі А. Данільчанка. На іх думку, вызначальную ролю ў гуманітарнай падрыхтоўцы будучых спецыялістаў павінна адыграць выкладанне такой дысцыпліны, як гуманістыка, якая інтэгравала б веды з галіны прыродазнаўства, гісторыі, літаратуры, псіхалогіі, антрапалогіі і другіх гуманітарных прадметаў.

Удзельнікі канферэнцыі звярнулі ўвагу на неабходнасць больш дзейснага кантролю з боку Міністэрства адукацыі за выкананнем у ВНУ рашэння аб матэрыяльным стымуляванні тых, хто выкладае свае курсы па-беларуску; выказалі слушную прапанову аб мэтазгоднасці змяшэння вучэбнай нагрукі тым выкладчыкам, якія працуюць над падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі. Заслугоўвае ўвагі прапанова аб аднаўленні выдання часопіса «Наш край», які выдаваўся ў рэспубліцы ў 1920—30-я гг., і многія іншыя. Матэрыялы канферэнцыі апублікаваны ў тэматычным зборніку «Нацыянальная адукацыя і пытанні беларускамоўнага выкладання».

Сяргей ЯЦКЕВІЧ,
доктар філасофскіх навук, прафесар

Час і мы

Сярод восеньскіх аграрна-запаслівых клопатаў мала часу застаецца на астатнія. І ўсё ж вераснёўскія падзеі вымусілі ўзяцца за пяро. Праўда, нататкі гэтыя з'яўляюцца не прамым адказам на сённяшнюю сітуацыю, а вынікам старых, раней узнікшых думак, выкрэсліванню якіх паспрыялі апошнія грамадскія ўзрушэнні.

Відаць, такі ўжо закон жыцця — усё прыходзіць і адыходзіць хвалямі. Аднак бываюць моманты, калі хваля накрывае цябе з галавой, і тады можна падумаць, што ўжо ніколі з-пад яе не выбарашся. Нешта падобнае адбываецца і зараз, калі нас накрыла чарговая хваля «савецкай настальгіі». Але гэты камуністычны «рэнесанс» на самай справе ёсць чарговы і, відаць, не апошні выбрык чырвона-імперскага монстра, які трымае ў палоне нямала людскіх душ. Бо разбураны вонкавыя прыкметы імперыі, знікаюць яе інстытуцы, знішчаюцца ідэалы, а многія з нас жадаюць назад у той незваротна адышоўшы час, які сёння здаецца некаму ледзь не «залатым векам».

Чаму так адбываецца? І ці сапраўды той час адышоў незваротна? Вось пра гэта я і спрабую паразважаць.

КУДЫ МЫ ПЛЫВЁМ?

САВЕЦКІЯ КОМПЛЕКСЫ ПЛЮС БЕЛАРУСКІ МЕНТАЛІТЭТ...

Мы ўсе адтуль. З таго адзінага савецкага часу, з тае прасторы, што зараз ламаецца, перакручваецца і развальваецца на кавалкі. Відаць, так і трэба, так і павінна было быць — бо накіравана ходам самой гісторыі. Аднак вечны рэфлексійны жаль па мінулым, па незваротна згінуўшым жыцці ёсць важная ўласцівасць любой істоты, усвядоміўшай сябе ў часе і прасторы. Таму гэтак эмацыянальна, шчыра і пераканаўча гучаць успаміны і шкадаванні аб савецкім часе людзей, што пакінулі там сваё сэрца, здароўе ці розум. І ўсё ж вярнуцца назад, у маладосць ці дзяцінства: нікчэма, а менавіта гэта спрабуюць зрабіць сёння многія простыя і нават зусім няпростыя людзі — з ліку самага вялікага начальства. Такі рэцыдыў дзіцячанаўнага кансерватызму і большавіцкага рамантызму — з'ява не дзіўная для людзей, непрызвычаных да самастойнага існавання ў сённяшнім свеце, да прагматызму і супярэчлівасці постіндустрыяльнага грамадства.

Савецкі чалавек нагадвае зараз смаўжа, якога раптам пазбавілі не вельмі зручнай, але звычайнай ракаўкі, і раптам сваёй аголенай скуркай і кволым слізкістым целцам ён адчуў усю жорсткасць, холад і неўладкаванасць навакольнага свету. Таму і хочацца яму назад у шкарлупіну — аплываную, праклятую і зганьбаваную, раструшчаную няўмольным абцасам новай эпохі. Няма ўжо «жалезнай заслоны» і «светлай будучыні», маральнага кодэксу камуніста з цвёрдай зарплатай і ўпэўненасці ў паслязаўтрашнім дні, дармовай адукацыі і дармовай медыцыны, а таксама шмат чаго яшчэ, што засланыла савецкага чалавека ад сапраўдных праблем цывілізацыі і атрафіравала яго здольнасці самастойна жыць і вырашаць гэтыя праблемы.

Што ж застаецца рабіць у такім незайздросным становішчы? Або паміраць, або жыць, гадуючы свае «зубы» і «мускулы» і ствараючы новыя каштоўнасці, адпаведныя нацыянальна-гістарычным традыцыям і сучасным дэмакратычным патрабаванням. Менавіта яны будуць злучаць нас з навакольным светам і бараніць ад нягод. Але на гэтым шляху ляжаць шматлікія аскепкі той самай савецкай «ракавіны», якая вызначала і накіроўвала жыццё і свядомасць кожнага чалавека. Прычым самая складаная і даўгавечная частка яе — унутраная, духоўна-псіхалагічная, азначаемая як савецкая ментальнасць. Асобныя рысы ці комплексы гэтай ментальнасці, не заўжды ўсведамляемыя яе носьбітамі, заслугуюць і больш грунтоўнага разгляду, чым у кароткіх нататках.

Напрыклад, такая з'ява, як савецкі патрыятызм. Ужо знік яго асноўны стрыжань — «класавая любоў» да камуністычнага ладу і яго партыі. Без-

надзейна пахіснулася і другая падпора — ваяўнічы большавіцкі мілітарызм, але захоўваецца больш старажытны падмурак — вера ў звышмагутнасць і богаўбранасць расейскага народа, вера ў выключнасць яго на працягу гісторыі. Гэтая старая тэза вялікамаскоўскага паходжання, якая перайшла да саветаў ад самаўладдзя і разбухла пры іх з еўразіяцкіх да сусветных рамак, не хутка пакіне затлумленыя галовы расіян. Але каб толькі іх!.. Шмат і беларусаў нясуць у сабе адбітак гэтай маніякальнай ідэі, якая па сутнасці з'яўляецца сімвалічнай кампенсацыяй за векавое рабства і бяспраўе простага чалавека. У гэтым ёсць пэўны разлік і нават своеасабліва асалода: чалавек, раб ці «шрубчык» сістэмы, у яднанні з такімі ж забітымі людзьмі раптам адчувае сябе часцінкаю нечага вялікага і магутнага, удзельнікам «містычна-гістарычных» здзяйсненняў эпохі. І не важна, што ён жыве ў камунальніцы, баіцца свайго суседа і начальніка, не можа купіць новых штаноў ці сказаць у голас што думае, затое ён жыве ў дзяржаве, якая лётае ў космасе, мае самую буйную домну, ужывае больш за ўсіх хлеба і гарэлкі. Прычыны для гонару заўжды знаходзіліся ў савецкім грамадстве, больш таго — яны штучна ствараліся сістэмай прапаганды. Дык ці варта шкадаваць, што мы ўжо не маем дачынення да БАМа, Байканура, Калымы ці іншай якой прорывы? Ці не больш спакойна і ўтульна жыць у невялікай еўрапейскай дзяржаве без азіяцка-расейскай трасцы і каламуці? Ці не больш гэта адпавядае характару і жаданням саміх беларусаў, якія ніколі не мелі імперскіх ці месіянскіх намераў, занесеных сюды за расейскім і савецкім часам?

Яшчэ адзін жывучы савецкі комплекс — пастаяннае экстэнсіўнае памкненне. Экстэнсіўнасць, як характэрная рыса расейскага, а тым больш савецкага развіцця, пэўна, адбілася на псіхалагічным складзе людзей. Каму не вядома «хвалюючае пачуццё» агромністасці, неабсяжнасці «Савецкай Радзімы», адчуванне таго, што гэта калі не ўвесь Сусвет, то прынамсі, яго лепшая палова! Асабліва востра ўспрымаюць гэта маладыя, юныя душы, якія лёгка паддаюцца ілюзіі «шчаслівага краю» за даялялядамі, якім спадзяюцца на такое месца, дзе разам вырашацца ўсе іхнія праблемы. Дзяржаўнае мастацтва і прапаганда заўжды культывавалі гэтыя прывіды і нават дакладна ўказвалі месца іх знаходжання на мапе Сібіры, Поўначы і Далёкага Усходу. Рамантыка трапіла на службу савецкай эканомікі і адначасова вырашала пэўныя сацыяльныя і нацыянальныя праблемы ў «рэспубліках». Бесперспектыўнасць і заганнасць экстэнсіўнага развіцця гаспадаркі зараз відавочныя, а вось экстэнсіўныя сацы-

яльна-псіхалагічныя спадзяванні не згубілі пакуль сваёй прывабнасці. Ва ўмовах Беларусі мусіць перамагчы зусім іншы падыход, які з пэўнай умоўнасцю можна азначыць як інтэнсіўны. Гэта тычыцца і матэрыяльнай, і інтэлектуальнай дзейнасці нашых людзей, перш за ўсё моладзі. Наш чалавек павінен зразу мець, што ягоны «космас», поле самарэалізацыі ёсць матэрыяльна абмежаваная прастора — горад, раён, вёска ці нават уласны дом і гаспадарка. Тут, а не за «сінімі далямі» ёсць пачатак і канец усяго існага, вырашэнне асабістых і грамадскіх праблем. Сапраўднае развіццё адбываецца не ў пошуках-блуканнях па амерыканскіх ці азіяцкіх абшарах, а шляхам працы над сабою, імкнення да інтэлектуальнага, духоўнага, фізічнага і прафесійнага ўдасканалення. Гаворка ідзе не аб забароне перамяшчэння людзей куды ім захочацца, а аб новай дзяржаўнай філасофіі, аб стратэгічным накірунку выхавання, адукацыі, эканомікі і палітыкі, які б стварыў умовы для

лупнуць з нашай гісторыі /і ці гісторыя гэта будзе?/. Іншая справа, што «беларускасць» яго інертная, амаль толькі пашпартная, і ўсё ж беларускі «савок» мае своеасаблівыя незмывальныя плямы тутэйшага паходжання. Бадай, самае яркае іх увасабленне можна знайсці ў асобаў нашага кіраўніцтва, якія за доўгія часы камуністычнага манапалізму акумулявалі найбольш выбітныя рысы савецка-беларускага характару. Якія ж гэта рысы?

Па-першае: залішняя інертнасць, гэтка жаночая размякчэласць і паслухманасць лёсу, адсутнасць ініцыятывы і актыўнага мужчынскага пачатку.

Па-другое: няразвітае здаровага нацыянальнага эгацэнтрызму і адсюль — усведамленне на фоне суседзяў сваёй непаўнаважнасці і другасортнасці, што фармуе комплекс расейскага правінцыялізму.

Па-трэцяе: выразна акрэслены антыінтэлектуалізм, знарочыстая арыентаванасць на шэрацы і банальнасць «сярэднестатыстычнага выканаўцы».

Зразумела, што гэтыя рысы не абсалютна беларускія і, на шчасце, у нас ёсць пакуль сапраўдныя мужчыны, і не толькі тыя, што маюць вусы, гальштук ды іншыя прылады джэнтльмена. Аднак актыўных беларускіх дзеячаў, якія ўсведамляюць наша нацыянальна-дзяржаўнае «его», разумеюць яго звышкаштоўнасць і непаўторную існасць, пазбаўленую прастытуіравання з боку суседзяў, — такіх адзінкі. І, на жаль, не яны сёння кіруюць нашым караблём. Але ўсё ж карабель пакуль плыве, а як не плыве, то трымаецца наплаву, і маем надзею, што рахманая, «жаночая» каманда зменіцца нарэшце больш спрытнай і мужнай. Мне здаецца, што «беларускі карабель» заслугоўвае сёння лепшых капітанаў, ведаючых, куды трэба плысці і як гэта робіцца.

Што тычыцца савецкіх комплексаў, то кожны здольны да самааналізу чалавек можа знайсці ў сабе іх адбіткі, а пры жаданні — паспрабаваць пазбавіцца ад іхніх путаў. Акрамя чытання Карнэгі, Фрома ці ўсходняй філасофіі, гэтаму можа паспрыяць і зварот да нашых спрадвечных каранёў, да беларускай гісторыі, культуры, мовы, да матэрыяльнага ці духоўна-рэлігійнага вопыту продкаў. Гэта больш натуральны і даступны шлях да нашага вызвалення і адраджэння, да адаптацыі і ўрастання ў тканіну сучаснага цывілізаванага свету.

Васіль АЎРАМЕНКА

г. Мажылёў



Калаж У.СКРЫГАНОВА

НА НІВЕ НАШАГА АДРАДЖЭННЯ

ЗГАДКІ Ё СУВЯЗІ СА 120-ГОДДЗЕМ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ЗАМОЦІНА

Сёння, кінуўшы пільны позірк у пачатак дваццатых гадоў, лёгка заўважыць шмат таго, што паступова акрэслівала касцяк будучай таталітарна-каманднай сістэмы, вяло да панавання камуністычнай ідэалогіі, як адзіна правільнай і прымальнай. Тым не менш, дваццатыя гады прапісаліся ў нашай нацыянальнай гісторыі, прытым прапісаліся хораша і годна, найперш іншым. Акурат у гэты час набывалі размах працэсы беларускага нацыянальнага Адраджэння, і магутная яго хваля вынесла на свой грэбень шмат выдатных пісьменнікаў, акцёраў, мастакоў, вучоных. І не толькі беларусаў, якія воляю лёсу і абставін перад гэтым былі раскіданы па розных кутках былой царскай Расіі, а цяпер вярталіся дамоў, каб ладзіць новае жыццё. І прадстаўнікі іншых народаў ехалі да сваіх суседзяў, каб дапамагчы ім...

У 1922 годзе Народны камісарыят асветы БССР запрасіў у Мінск і прафесара Івана Іванавіча Замоціна, прапанаваўшы яму працу на кафедры рускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Адзін з даследчыкаў жыцця і творчасці І. Замоціна Уладзімір Конан выказвае меркаванне, што тут не адбылося без другога знакамітага рускага вучонага, нядаўняга прафесара Маскоўскага ўніверсітэта Уладзіміра Пічэты, які з 1920 года ўзначальваў маскоўскую камісію па стварэнні Беларускага ўніверсітэта, а ў 1921 годзе стаў яго першым рэктарам /прадмова У. Конана «Іван Замоцін: на сумежжы дзвюх культур» да кнігі І. Замоціна «Творы». Мінск, «Мастацкая літаратура», 1991/.

Вядома, з думкай У. Конана, што У. Пічэта «асабіста запрасіў свайго калегу ў Мінск», можна пагадзіцца, прымаючы пад увагу, як шмат зрабіў той па «зборы» кадраў для новай вышэйшай навукальнай установы. Аднак можна дапусціць, што і сам Іван Іванавіч мог рашыцца на падобны крок. Не будзем забываць — званне прафесар у 1908 годзе І. Замоцін /тады ён працаваў у Варшаўскім ўніверсітэце/ атрымаў менавіта за даследаванні і лекцыі па гісторыі беларускай літаратуры, аформіўшы багаты матэрыял у спецыяльны ўніверсітэцкі курс. Чаму б, у такім разе, было не выкарыстаць магчымасць бліжэй пазнаёміцца з жыццём народа, гісторыяй і культурай якога даўно зацікавіўся? Да ўсяго на гэты час І. Замоцін знаходзіўся ўжо зусім не ў Варшаве, а ў Растове-на-Доне: сюды эвакуіравалі Варшаўскі ўніверсітэт у пачатку вайны з Германіяй, назваўшы яго Данскім.

Адным словам, І. Замоцін на запрашэнне Народнага камісарыята асветы БССР адгукнуўся станоўча і стаў прафесарам кафедры рускай літаратуры БДУ. Прыехаў не залётнай птушкай, а з надзеяй асталівацца на Беларусі назаўсёды. А каб пазбавіцца «прышласці», з першых жа дзён узяўся за вывучэнне беларускай мовы. Праз два гады Іван Іванавіч ужо ведаў яе дасканала, ды настолькі, што пачаў чытаць лекцыі па-беларуску. І ўласныя навукова-даследчыцкія інтарэсы скіраваў у русла беларускасці: узяўся за далейшае вывучэнне гісторыі нашай нацыянальнай літаратуры, уважліва сачыў за сучасным яму мастакоўскім працэсам, цікавіўся

проблемамі літаратуразнаўства, вышэйшай школы, навуцы на Беларусі.

Па прыездзе ў Мінск было І. Замоціну амаль пяцьдзесят гадоў. Нарадзіўся І лістапада 1873 года ў вёсцы Крывуліна /цяпер Бежацкі раён Цвярской вобласці ў Расіі/. Рана застаўся без бацькі. У сям'і быў адзіным сынам. Маці вырашыла пашукаць шчасця ў сталіцы. Можна сказаць — пашанцавала. Настаўніца, у якой яна пачала працаваць хатняй служанкай, адразу звярнула ўвагу на дапытлівага хлопчыка, паклапацілася, каб ён змог вучыцца. Неўзабаве яна ўладкавала Іванку ў школу-прытулак для сіроціх дзяцей, а пасля — за казенны кошт у гімназію, якую І. Замоцін скончыў з залатым медалём, а ў 1897 годзе — і аддзяленне гісторыі і слаўнасці Пецярбургскага гісторыка-філалагічнага інстытута.

Атрымаўшы дыплом, працаваў настаўнікам гімназіі ў Пецярбурзе і Варшаве. На гэты час прыпадае і пачатак даследчыцкай работы. Неўзабаве прыйшоў і поспех. Першая ўжо манаграфія І. Замоціна «Раннія рамантычныя плыні ў рускай літаратуры», апублікаваная ў 1900 годзе ў Варшаве, засведчыла і шырынню погляду маладога аўтара, і самастойнасць яго мыслення ў асэнсаванні літаратурнага працэсу.

Увогуле, паставіўшы ў адзін рад яго першыя манаграфіі, навукова-папулярныя брашуры, нарысы, няцяжка заўважыць, што навуковы пошук І. Замоціна меў выразна акрэсленую мэту. Пасля дэбюту адзін за адным з'явіліся выданні: «Паданне пра Вадзіма Наўгародскага ў рускай літаратуры» /Варонеж, 1901/, «Тры рамантычныя матывы ў творах Гогаля» і «Блакітная кветка ў паэзіі Жукоўскага» /абодва ў 1902 годзе, адпаведна ў Варшаве і Львове/, «Рамантызм дваццатых гадоў XIX стагоддзя ў рускай літаратуры» /першы том манаграфіі, Варшава, 1903/ і іншыя. Ды і вучоную ступень магістра І. Замоцін таксама атрымаў за даследаванне менавіта вытокаў рускага рамантызму. Адбылося гэта ў 1904 годзе ў Казанскім ўніверсітэце.

Маючы за плячыма ўсяго трыццаць гадоў, І. Замоцін меў ужо важкі навуковы набытак. Яго далейшая праца прыватдацэнтам у Варшаўскім і Пецярбургскім ўніверсітэтах садзейнічала наглыбленню



даследавання абранай аднойчы тэмы. Пра гэта сведчыць і другі том манаграфіі «Рамантызм дваццатых гадоў XIX стагоддзя ў рускай літаратуры», і шматлікія іншыя яго кнігі, брашуры, навукова-папулярныя нарысы. Многія з іх і па сённяшні дзень не страцілі свайго навуковага значэння, варты таго, каб быць вернутымі з небыцця — тая ж манаграфія «Рамантызм дваццатых гадоў...», «Саракавыя і шасцідзесятыя гады: Нарысы гісторыі рускай літаратуры XIX стагоддзя» /1911/, «Ф. М. Дастаеўскі ў рускай крытыцы» /1913/, «М. Ю. Лермантаў: Матывы ідэальнага жыццёбудавання» /1914/...

І вось — прыезд у Мінск. Новае асяроддзе, у тым ліку і навуковае. І адпаведна — новае кола праблем. Ён не збіраўся адразу развітвацца з рускай літаратурай, і гэта засведчыў шэраг яго публікацый, што ў хуткім часе з'явіўся ў беларускай перыядыцы. Аднак ужо сама атмасфера /і не толькі ва ўніверсітэце, а і ўвогуле ў тагачасным літаратурным, культурным, навуковым жыцці Беларусі/ не магла не паспрыяць звароту І. Замоціна да праблем беларускага нацыянальнага Адраджэння. Івану Іванавічу, які пастаянна акупаўся ў вір творчых спрэчак, імпагнаў дух апантанасці, рэвалюцыйнай узнесласці. На яго вачах адбывалася станаўленне новай літаратуры, а калі шырэй — новай культуры.

Ды толькі ж ён, больш чым хто іншы, разумеў, што сучасны мастакоўскія з'явы ні ў якім разе нельга разглядаць па-за кантэкстам абставін, што папярэднічалі ім.

У першым нумары «Полымя» за 1924 год апублікаваны яго артыкул «Пучыны беларускай літаратуры» /Якуб Колас. «Новая зямля»/. У канцы матэрыялу значыцца дата яго напісання: 30.XI.1923 г. Менавіта з гэтага моманту ў навуковай дзейнасці І. Замоціна і пачаўся новы этап.

Гісторык рускай літаратуры, ён паспраўднаму павярнуўся тварам да літаратуры беларускай. І зрабіў гэта ў час, калі неабходна было мець і грамадзянскую мужнасць і чыста чалавечы сумленне, каб у ацэнках і меркаваннях пайсці шляхам ісціны, а не паддацца афіцыйнай ідэалогіі. Будзем памятаць, што на пачатак дваццатых гадоў прыпадаюць артыкулы тагачаснага сакратара ЦК КПБ/6/ В. Кнорына, змешчаныя ў газеце «Звязда» /«Мёрт-хапае жывога», 1922, 17 верасня і «Нататкі аб беларускай літаратуры», 1922, 1 кастрычнік/.

Той, хто прывык трымаць нос па ветры, лёгка мог адшукаць для сябе «правільную» арыенціроўку: выкрываць «апяванне» Якубам Коласам «дробнабуржуазнага сялянства», напрацоўваць дывідэнды.

І. Замоцін жа ўбачыў у «Новай зямлі» Я. Коласа значную мастакоўскую з'яву. Ужо сама назва артыкула сведчыць, што гэты твор І. Замоцін лічыць магістральным для ўсёй тагачаснай беларускай літаратуры.

Даследчык бачыць у перспектыве чатыры, кажучы яго словамі, пучыны развіцця беларускай літаратуры. Першая — «пучына сінтэзу крыніц, сінтэзу найбольш жыццёвых даных, абумоўліваючых генезіс і росквіт сучаснай беларускай літаратуры». На другой пучыне, — падкрэслівае ён, — навіейшая беларуская літаратура павінна шырока захапіць тыя сродкі мовы, якія багата закладзены ў жывой народнай гутарцы і ў помніках народнай паэзіі, і скарыстаць іх для выпрацавання свайёй паэтыкі і літаратурнай тэхнікі». Далей даследчык лічыць, што «культурна-этнаграфічныя матэрыялы і ўсебаковы назіранні над жыццём Беларусі, уложаныя ў мастацкія формы, павінны даць шматгранныя абагульненні яе сацыяльнага быту». І, нарэшце, «на чацвёртай пучыне ўся гэта шматграннасць тыповых збагульненняў павінна быць звязана да адной задачы, да аднаго асноўнага ідэалагічнага асяродку — новай сацыяльнасці». Усе згаданыя пучыны, так сказаць, на канкрэтным матэрыяле і бачыў ён увасобленымі ў «Новай зямлі».

Праз некаторы час /1926/ І. Замоцін выступіў яшчэ з адным артыкулам, у якім разглядаў адметнасць таленту народнага песняра — «Паэма Я. Коласа «Сымон-музыка» як аўтахарактарыстыка». Публікацыя ў «Звяздзе», а пасля ў зборніку «Якуб Колас у літаратурнай крытыцы», была прымеркавана да дваццацігоддзя літаратурнай дзейнасці Я. Коласа. Праўда, І. Замоцін, а як бачна і з назвы, заглябляўся ў самую творчую лабараторыю мастака слова. Высока ацэньваючы зробленае Я. Коласам, ён адначасова прыходзіў да высновы, што паэма «Сымон-музыка» — «плённае прадаўжэнне ранейшых традыцый беларускай літаратуры. І тое, што ў ёй шырокі рэзананс набыў вобраз песняра і музыкі, сведчанне аўтарскага загляблення ў святое святых. Раней, да Я. Коласа, над гэтымі праблемамі задумваўся М. Багдановіч. Здавалася б, гэты творчы

Сярод кніг

НАД «РАЗБІТАЙ ЛОДКАЙ»...

Нядаўна пабачыла свет новая кніга Алега Астапенкі «Разбітая лодка». Каб згадацца, што гаворка пойдзе аб скалечаных, няўдалых лёсах людзей, надзвычайны дар прадбачання не патрабуецца. І сапраўды, цэлая галерэя чалавечых пакут пройдзе перад вачыма чытача, але, думаецца, не крае яго душы.

Углядаючыся ў Васіліну, геранію аповесці з харошай лірычнай назвай «... А жнівень бывае дажджлівым», пачынаеш лавіць сябе на думцы, што гэта не жывы чалавек, а мадэль, якая дзейнічае схематычна. Вядома, падагнаць вобраз пад заданую схему лягчэй, чым выпісаць чалавечы характар. Калі чытаеш дыялогі Васіліны і Міхаіла, міжволі ўпадзядомасці ўнікае адчуванне, што гэтыя словы ты ўжо

чуў недзе — ці з тэлеэкрана, у вядомых сялянска-калгасных эпапеях, ці з газетных перадавіц першых гадоў перабудовы. Банальныя ісціны, якія зрываюцца з вуснаў герояў /«Зразумеў, мама, усё жыццё — гэта барацьба. Колькі ж можна цярапец? Рваць жылы», «А паспрабуй скажаць праўду, адразу аб'явюць адшчапенцам, ворагам, экстрэмістам...»/ робяць благу паслугу аўтару, аддаляючы ад чытача разуменне чалавечай душы, адчалавечы адносіны, збіваючыся на голую рыторыку.

Напрыканцы аповесці пытаеш сябе: што ж зрабіла з Васіліны, мяккай, разважлівай, па-жыццёваму разумнай, халодную, на-сцярожаную нават да свайго сына кабету? Лёс? Адзінота? Сістэма? Ці ўсё разам? Але сістэма, лёс — надчалавечыя катэгорыі. А дзе тыя прыватныя, уласна Васілініны падставы? «А здрада мужа, а смерць сына, а няўдалая жаніцьба Міхаіла — вось яны, Васілініны падставы», — можна запярэчыць. Што ж, гэта яе, але рэакцыя Васіліны

на ўдары лёсу настолькі шаблонная, схематычная, што гаварыць пра арыгінальнасць вобраза не выпадае. Імкнучыся паказаць тыповасць лёсу гераніі, думаецца, аўтар перагнуў палку, загнаўшы гэты вобраз у межы даўно скалаўшыхся традыцый.

Нельга сказаць, што ўсе вобразы ў аповесці схематычныя, адчуваецца струменчык жывога пачуцця ў Лізавета, Міхаіла, Валерыі, нахабнай Валянціне. Але і такія вобразы ўжо добра вядомыя чытачу, аўтар не здолеў зрабіць сваё маленькае «адкрыццё» — надаць ім адметнае гучанне.

Другая частка аповесці пададзена як успаміны Міхаіла, але рэтраспектыўная мазаіка, што праходзіць перад чытачом, рассыпаецца на кавалачкі, так і не стварыўшы акрэсленай карціны. Едзе сын «родны, хоць і не адной крыві» да маці, і не ведае, што едзе на магілу. «А магла б, магла б... не перастарэла, маладзенька бабаныка-ягадка яшчэ пажыць, парадаваць

ца... Цокалі языкі згорбленыя мужыкі-аднагодкі...» Развязка не новая. А магла б, магла б напісацца харошая, арыгінальная аповесць са спакойнай лірычнай назвай «... А жнівень бывае дажджлівым». А напісалася толькі першая частка з сапраўдным вясковым гумарком, жыццёвай шматграннасцю, недзе нават алагічнымі, але поўнымі праўды, учынкамі герояў, з імкненнем зразумець адно аднаго, з цікавай мастацкай дэталлю: «... вёска Гуліванавічы неяк сцялася і сваімі замшэлымі дахамі нагадвала мужыкоў у нацягнутых на вушы шапках».

Хваробу схематычнасці мы можам назіраць і ў некаторых апавяданнях А. Астапенкі. Васіль Кузьміч з апавядання «Незамены» павінен выклікаць павагу ў чытача. Гэта былі партызанскі камісар, вопытны настаўнік, якога паважае ўся вёска і пабойваецца новы дырэктар школы, «Ну, такога мы ўжо начыталіся», — скажаце вы. Сапраўды, прырэчыць — справа марная. Але давайце прыгледзімся да гэтага чалавека, раптам аўтар здолеў паказаць нам яшчэ невядомае ў такіх людзях.

У баявога сябра памерла жонка, запыў харошы чалавек, глядзіць — сап'ецца.

Алег Астапенка. Разбітая лодка. Маленькая аповесць. Апавяданні. МП «Золак», 1993.

вельмі не падобныя між сабой, і ўсё ж І. Замоцін шукаў пэўнай аналогіі паміж той жа «Новай зямлёй» і, скажам, багдановічэўскім «Музыкам», апавяданнем «Сон-трава».

Зварот да творчасці менавіта М. Багдановіча быў выкліканым і той акалічнасцю, што І. Замоцін у 1925 годзе стаў старшынёй літаратурнай камісіі Інстытута беларускай культуры па вывучэнні і выданні літаратурнай спадчыны гэтага класіка нацыянальнай літаратуры. Вынікам яе работы, як вядома, стаў выхад акадэмічнага Збору твораў М. Багдановіча ў двух тамах /1927—1928/. Сам жа І. Замоцін напісаў пры гэтым крытыка-біяграфічны нарыс «М. Багдановіч», які спачатку друкаваўся ў часопісе «Узвышша» /1927, NN 2, 3, 5/, а затым — у перагледжаным і дапоўненым выглядзе — у згаданым Зборы твораў. Нарысу было суджана стаць першай манаграфіяй пра жыццёвы і творчы шлях М. Багдановіча. Безумоўна, ва ўсёй значнасці мастакоўскай спадчыны яго І. Замоцін не ацаніў. Ды і наўрад ці мог бы гэта зрабіць. І справа не толькі ў тым, што яму, будзем справядлівымі, цяжкавата было разбірацца ў розных аспектах нашай нацыянальнай гісторыі, да вывучэння якой сур'ёзна толькі падступаўся. Сказалася, пэўна, і прадур-зятасць тагачаснай крытыкі, літаратуразнаўства ў дачыненні да М. Багдановіча. Недацэнка даследчыкам некаторых твораў М. Багдановіча — ці не імкненне неяк зменшыць удар, які мог бы быць абрушаны на яго за «ўзвылічэнне» таго, каго, карыстаючыся выказваннямі В. Кнорына, можна было лёгка назваць носьбітам «дробнабуржуазнага народніцтва»?

Тым не менш І. Замоцін, адкрываючы па сутнасці М. Багдановіча для сябе, дапамагаў гэта зрабіць і тагачаснаму чытачу. Ды і нам дапамагае, бо асноўныя яго развагі не страцілі значэння і па сённяшні дзень.

Што тычыцца важнасці як гэтага нарыса, так і ўсёй работы па зборы і вывучэнні спадчыны М. Багдановіча для самога І. Замоціна, дык ён тым самым зрабіў практычныя захады для стварэння свайго роду праграмы беларускай тэксталагіі. Ішоў ён тут таксама па цэліку, выступаў першапраходцам. Тэарэтычна ж абгрунтаваў уласныя меркаванні ў артыкуле «Чарговыя» задачы вывучэння беларускай літаратуры». У аснову яго быў пакладзены даклад, прачытаны ім у 1927 годзе на сходзе АДДзела гуманітарных навук Інбелкульту. Далёка наперад глядзеў ён, яшчэ як наперад! Звяртаў увагу на неабходнасць падрыхтоўкі крытыка-біяграфічнага слоўніка беларускіх пісьменнікаў, на сістэматызаванае вывучэнне літаратурных архіваў, на зверху далейшых публікацый з першакрыніцамі, на напісанне біяграфій жывых творцаў, на напісанне гісторыі беларускай журналістыкі.

І, канечне ж, на першым плане для І. Замоціна было акадэмічнае выданне творчай спадчыны. Пры гэтым працяляў здзіўляючы аптымізм і ўпэўненасць, што яго зразумеюць, а намаганні падтрымаюць: «... мы зацікаўлены, каб кніга, падрыхтаваная да выдання, друкавалася не год і не паўтара, а самае вялікае — паўгода, каб мы змаглі выпускаць кожны год у крайнім выпадку па два тамы акадэмічнай бібліятэкі беларускіх пісьменнікаў».

Так і хочацца сказаць: вернемся да Замоціна. Ажыццёвым толькі тое, на што ён звяртаў увагу яшчэ ў канцы дваццатых гадоў, і адразу адчуем, як хутчэй пойдзе наперад наша Адраджэнне! Пачнём не на словах, а на справе ўважліва ставіцца да сучаснага нам літаратурнага працэсу: «гэта пабудаванне навуковых гісторыка-літаратурных эцюдаў, манаграфій, нарысаў, аглядаў і г.д.». Пачнём...

Ён не толькі заклікаў. Ён паказваў прыклад, як неабходна працаваць. У тым ліку і па даследаванні малавядомых старонак гісторыі беларускай літаратуры. Сведчанне таму — яго артыкулы «Аб новых рукапісах В. Дуніна-Марцінкевіча» і «Літаратурная спадчына А. Б. Петрашкевіча», якія, на жаль, у свой час так і не пабачылі свету, хоць і былі падрыхтаваны да друку — карэктурныя адбіткі знаходзяцца ў фондах Цэнтральнага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Беларусі. Апошні артыкул — гэта, па сутнасці, міні-манаграфія пра творчасць аднаго з пазтаў-нашаніўцаў А. Б. Петрашкевіча, пра якога мы і сёння ведаем вельмі мала.

Сказаць, аднак, што ўсё з напісанага І. Замоціным пра беларускую літаратуру аднолькава значнае, пакрываць душой. Напрыклад, не ўдалося яму разабрацца ў адметнасці таленту Я. Купалы-драматурга /артыкул «Беларуская драматургія» змешчаны на старонках часопіса «Узвышша», 1927, N 1/. Памыляўся ён і ў ацэнцы творчасці Кандрата Крапівы /артыкул «Творчы шлях Крапівы: 1922—1932»/, упершыню надрукаваны ў часопісе «Заклік», 1933, N 2/. Ды памыляўся, пэўна, не па сваёй віне. Тым часам ужо самога І. Замоціна паспелі аб'явіць беларускім нацыяналістам, а ў 1931 годзе ён быў пазбаўлены прафесарскай пасады ва ўніверсітэце, вымушаны быў перайсці ў Мінскі педагагічны інстытут.

Працаваў ён тут да 4 красавіка 1938 года, калі быў арыштаваны. А 5 жніўня 1939 года атрымаў восем гадоў зняволення. Адрывалі ў Рэспубліку Комі. Меў тады ўжо далёка немалады ўзрост, да ўсяго хварэў, з гэтай прычыны трапіў у так званую «інвалідную брыгаду». Пасля перавялі ў адзін з лагераў каля горада Горкага.

Прынамсі, жонка І. Замоціна пасля рэабілітацыі мужа ў 1956 годзе атрымала даведку, што ён памёр 25 мая 1942 года ў бальніцы ўпраўлення ўнутраных спраў і знайшоў апошні прытулак на могілках «Мар'ін Гай» горада Горкага. Як і трэба было чакаць, сваякам Івана Іванавіча яго магілу адшукаць не ўдалося. Ды і ці дакладна названа дата яго смерці? Добра ж вядома, як часта ў падобных дачыненнях ставілася адвольная лічба. Акрамя таго, ходзяць чуткі, што прафесар І. Замоцін зусім не ад сэрца памёр, а не вытрымаў фізічных і маральных пакут і скончыў жыццё самагубствам.

Згадваючы сёння імя І. Замоціна, мы шануем найперш яго навуковыя набыткі. Але разам з тым яшчэ раз хацелася б падкрэсліць тое, пра што гаварылася ўжо. Іван Іванавіч, сын вялікага рускага народа, сваім жыццём і дзейнасцю даў узор сапраўды паважлівага стаўлення да беларусаў, да нашага нацыянальнага ўкладу жыцця, да нашай мовы і культуры.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

І АДЗІН У ПОЛІ ВОІН

Апавяданне А. Кудраўца «Смерць нацыяналіста», якое дало назву апошняму зборніку пісьменніка, адносіцца да ліку тых, у якіх цэлае лірычнае пачуццё стварае той эмацыянальны настрой, які ў адзінстве з апавядальнай пльыні не можа пакінуць чытача абыхвавым. Гэтая цэлыня ідзе ад бязмежнай шчырасці апавядальніка, які ўспамінае аб гадах свайго студэнцкага юнацтва, і звязана з вобразам чалавека, які заўчасна памёр, пакінуўшы след у душах нямногіх.

З самага пачатку пісьменнік звяртае увагу чытача на незвычайнасць падзей, аб якіх пойдзе размова. «Дзверы пакоя расчыніліся ўслед за нечарплівым стукам у глухую дашчаную філёнку», — так пачынаецца апавяданне. Як бачым, будзённасць дзеяння адразу адмаўляецца з'яўленнем Яго. Жанравая форма апавядання не дае магчымасці зацягнуць дзеянне, перавесці яго ў апавядальную пльыню, таму кароткае азначэнне Яго «Ён — жывы і светлы, як чаканая з'ява ці прыемны сон» з'яўляецца напачатку бадай што адзінай характарыстыкай і служыць указальнікам на суб'ектыўны характар успрымання падзей, аб якіх будзе ісці гаворка. І прысвячэнне да апавядання «Паміці майго земляка В. Ганчаронка», і першасная характарыстыка Яго, дадзеная ва ўспрыманні малодшага сябра, земляка, які выступае ў творы ў ролі апавядальніка, сведчаць аб незвычайным, трагічным лёсе маладога чалавека.

З першых старонак аўтар стварае атмасферу зацікаўленасці вакол свайго героя. Уражанне прыўзнятасці і ўрачыстасці ад з'яўлення Віктара на парозе студэнцкага інтэрната — пачуццё студэнта-юнака, чые павагі і цікавасць да земляка даўно перараслі ў захваленне. Але апавядальнік — стала асоба, ён ведае аб сваім земляку значна больш і мае магчымасць ацэньваць яго жыццёвы паводзіны з пазіцыі часу. Менавіта таму вядучую танальнасць твора абумоўлівае гэтае веданне і жыццёвы вопыт.

Рытм апавядання набывае няроўнасць, нейкую ўзбуджанасць. Горкае пачуццё і сум успамінаў складаюць інтанацыйную афарбоўку твора. У гэтым пераважаюць апісанні неразгортнутыя, быццам дэталі за часам адыйшлі назад, фарбы памерклі, а засталіся эмацыянальна-пачуццёвыя ўспаміны. У раскрыцці характару свайго героя пісьменнік прытымліваецца прынцыпу паступовасці. Першапачаткова характарыстыка Віктара закладзена ў кароткае, але ёмістае азначэнне, дадзенае ў форме займенніка з вялікай літары. Гэта і вызначае ракурс успрымання героя. Аднак пасля А. Кудраўца на вачах чытача знікае свайго героя з нябёс на зямлю, малюючы яго непрывабны знешні выгляд. Не, гэта не зніжэнне героя. Наадварот, Віктар з'яўляецца для малодшага сябра чалавекам незвычайным, вышэйшым за яго і за іншых аднакурснікаў і знаёмых. Гэтае непадабенства не проста ў знешнім выглядзе чалавека, які не надае пэўнай увагі таму, у што ён апрануты. Выключнасць Віктара ў нечым большым — у духоўнай напоўненасці яго жыцця, у неўтайманаванай рашучасці даказаць сваю праўду, у самастойнасці думкі, у няздольнасці прыстасавання да ўмоў.

Барацьбіт за нацыянальную ідэю, Віктар меркай чалавечай каштоўнасці лічыць

духоўнасць. Такая жыццёвая пазіцыя героя вызначае кола яго знаёмых і сяброў і характар дзеяння самога героя. Апавядальнік не абмяжоўваецца пачуццёвым успрыманнем, яму важна паказаць свайго знаёмага як асобу, таму А. Кудраўца адразу з першай старонкі апавядання ўключае свайго героя ў дыялог, класічную форму моўных зносін. Першасныя ўяўленні аб Віктары складаюцца ў чытача з яго кароткіх і адрывістых рэплік, яны дазваляюць у пэўнай ступені ўявіць характар чалавека нештамслоннага, стрыманага ў пачуццях, але такога ўяўленне падманлівае, бо чым далей чытач знаёміцца з героем, тым больш уражвае моўную культуру гэтага чалавека, смеласць у думках, шчырасць у пачуццях і рашучасць у дзеянні.

Нягледзячы на тое, што герой не знаходзіцца ў самаруху, а ўзнаўляецца праз успрыманне апавядальніка, той пакідае за сваім героем права выказацца з уласцівай яму экспрэсіяй і індывідуальнымі асаблівасцямі. Дадзены мастацкі прыём абумоўлены характарам героя, значнасцю яго асобы ў жыцці апавядальніка. Устойліва эмацыянальна памаць апошняга абумоўлівае максімальна дакладную перадачу рэплік Віктара, і чытач заўважае, што мова героя не пазбаўлена вобразнасці. Толькі паказаўшы свайго героя як дзеючую асобу з сваёй манерай паводзін, сваімі думкамі, пачуццямі, сваім голасам, пісьменнік пераводзіць дзеянне ў апавядальны план, час ад часу вымушаючы Віктара сваім неспрэдным дзеяннем парушаць яго. Такі прыцип арганізацыі апавядання абумоўлены творчай задумай пісьменніка — намалюваць важнейшыя эпизоды з жыцця героя, што вызначылі яго трагічны лёс.

Так натуральна ў твор уваходзіць эпоха панавання ўсеагульнага маўчання і ўсёдазволанасці з боку вышэйшай улады, эпоха, у якую ішоў працэс нівеліравання чалавека як асобы, і дзе такіх сумленых, бескампрамісных людзей, як Віктар, чакала гібель. Пад прамом пісьменніка вобраз Віктара вырастае ў вобраз сучаснага Дон Кіхота, які ідзе змагацца з ворагам, імя якога — сістэма, і ў выніку няспраўджаны лёс, загубленае жыццё.

Сацыяльна завостранае па пастаноўцы праблемы апавяданне А. Кудраўца «Смерць нацыяналіста» сведчыць аб умелым пісьменніку на бытавым матэрыяле ў самай кароткай і складанай жанравай форме стварыць сацыяльна палатно, партрэт часу праз лёс чалавека. Захоўваючы дакументальную аснову, аўтар стварае сапраўдны мастацкі твор, які па ўзроўні майстэрства не ўступае папярэднім творам пісьменніка, у тым ліку апавяданню «Гнат Сцяпанавіч Валшчэўкі», які даў працяг рамана «Сачыненне на вольную тэму».

Кірунак творчасці, абраны пісьменнікам на пачатку свайго творчага жыцця і ахарактарызаваны крытыкам У. Гнілэмэдавым як спалучэнне «штодзённасці, зменлівасці чалавечых адчуванняў з глыбінёй гістарычнай памяці», стаў з'явай устойлівай у творчасці мастака, абумовіў стылёвыя пошукі і творчыя знаходкі пісьменніка.

Наталля ДЗЯГЦЯР,
аспірантка Інстытута літаратуры
АН Беларусі

Друк

БЫЦЬ ВІДУШЧЫМ ДУХОЎНА

Шмат матэрыялаў адраджэньскага кірунку ў чацвёртым нумары грамадска-палітычнага і літаратурна-мастацкага часопіса «Зрок». Р. Іванчанка ў артыкуле «Жыццё дало мне ўрок сумлення і спачування» расказвае пра жыццёвы і творчы шлях

С. Станюты. Пад рубрыкай «Народныя паэты Беларусі» змешчана некалькі вершаў Н. Гілевіча. «Іранічныя старонкі» М. Шэлежава «Маўчанне сфінкса», «Рудыменты» — публіцыстычны роздум аб нашым складаным і супярэчлівым часе. «Храм у Мар'інай

Горцы» Х. Крываноса — падарожжа ў даўніну. Часопіс пачынае друкаваць раздзелы з рамана У. Рэйманта «Апошні мей Рэчы Паспалітай», які мае намер перавыдаць выдавецтва «Беларусь». Для дзятка ёсць традыцыйная падборка «Ліхтарык».

ПОКЛІЧ СВОЙ ДАЎНІНЫ

Кніга Таццяны Каробушкінай «Курганы Беларускага Пабужжа. X—XIII стст.», выпушчаная выдавецтвам «Навука і тэхніка», адрасавана тым, хто цікавіцца свайго даўнінай. У манаграфіі ўпершыню абагульнены і ўведзены ў навуковы ўжытак матэрыялы, што былі атрыманы пры археалагічных раскопках /у тым ліку зробленых і самім аўтарам/ курганных мо-

гільнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі цяперашніх Брэсцкага, Маладэцкага, Пружанскага, Жабінкаўскага, Кобрынскага, Камянецкага раёнаў Брэсцкай вобласці.

З раздзелаў «Пахавальны абрад», «Пахавальны інвентар і дацёрка», «Этнічная прыналежнасць насельніцтва Беларускага Пабужжа ў IX—XIII стст.» можна даведацца, што на згаданай тэрыторыі жылі

дрыгавічы, якія толькі ў пачатку другога тысячагоддзя пачалі хаваць нябожчыкаў, а не спальваць.

У выданні прыведзена некалькі табліц пра пахаванні ў пэўным раёне. А на завяршэнне, у якасці дадатку, змешчаны даведаны матэрыял «Курганы Беларускага Пабужжа», у якім расказваецца пра найбольш значныя помнікі даўніны.

Памагчы трэба. Як? А да падлеткаў яго трэба прыстроіць.

Сяргей, добры хлопец, брыгадзір, вядома, былы вучань, забыўся на сябра, той піць пачаў, з блатняком звязаўся. Прышоў да Сяргея Васіль Кузьміч, пагаварыў, увагнаў у чырвань. Вось і возьмецца Сяргей за Блешчыка, дапаможа хлопцу. А там недзе на вуліцы няшчасная Яўдоха паспаваецца і «паплацца ў камізілку». Як бачым, асаблівай арыгінальнасцю думка аўтара не вызначаецца. Ну амаль Хрыстос наш Васіль Кузьміч!

«Ён і сумуе, і перажывае...» — вось у гэтыя словы свайго мудрага настаўніка трэба было ўдумацца аўтару і пераклачыць свой кантрастны чорна-белы погляд на жыццё на каларовы, убачыць, што чыста чорнага і белага вельмі мала, ды і глядзіцца яно штучна.

Сюжэт апавядання «Чужакі» таксама не будзе навіною для чытача. Дзеці, якія забыліся пра старэнскую маці, атрымліваюць тэлеграму і з вянкамі пруюць на пахаванне, мяркуючы дарогаю, якія выгоды тут можна займець. Маці, вядома, жывая, і не толькі жывая — машыну выйграла. Але аўтару і гэтага падалося

мала. «Усе сядзелі з разяўленымі ратамі — перад вачыма зіхацелі зорка Героя Сацыялістычнай Працы, побач з ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, медаліны, Граматай Вяроўнага Савета». А можа, давайце спынімся, меру ж трэба ведаць і хаця б трошкі паважаць патэнцыяльнага чытача!

Ёсць у кнізе небагія апавяданні. Хораша ўдаліся аўтару дзіцячыя вобразы ў апавяданнях «Сірата», «Белы карабель», «Пасля хаўтур». Кранае пачуццё безабароннасці перад жорсткім дарослым светам. Цікавымі падаюцца апавяданні «Сцепаніда», «Надзея». У апошнім добра прасочаны пачуцці жанчыны, іх звалючыя. Робіцца гэта ўсё далікатна, з густам. Але, на жаль, уражанне ад кнігі ўжо канчаткова сапсавана.

Будзем спадзявацца, што назва апавядання «Надзея» стане сімвалічнай і мы сустрэнемся з Алегам Асташанкам, які ўзімецца на новую прыступку мастацкай дасканаласці. Тады і нам не давядзецца мучыцца пытаннем: «Ці можа крануць за душу голая схема і штучная надуманасць?» Пытаннем, вядома, рытарычным.

Змітрок ГРЫВЕНЬ

Максім ЛУЖАНІН



3 РАДАСЛОЎНАЙ

Пасярэдзіне Наваградку
Ёсць даўгі старасвецкі мур.
Тут пачатак маіх пачаткаў,
Тут нягоду я перайму.

Кажуць, княжыў тут колісь Вітаўт,
Неблагі, відаць, ваяўнік:
Колькі выгтаўк, каго не выгтаўк,
Хай гісторыкі знойдуць лік.

Што блукаць у сіваю далеч!
Боль, мне слова не застрамі.
Шмат пазней жылі, бедавалі
Тры сям'і у адной сям'і.

Вось дзе, праўда, мая айчына!
Дзед Сямён і яго сыны
Елі хлеб з адной дзесяціны
І скарынцы былі жадны.

З іх адзін, Каратай Амброжы,
Як гавораць, на ногі стаў,
Падвучыўся і ў храме божым
Кнігу псалмаў пачаў гартцаць.

Ахватней жа за плугам, босы,
Ад марозу ў мароз хадзіў,
І з дарог на сваю палосу
Камякі з-пад каня насіў
Проста ў шапцы...

Тады царкоўны
Звон стары, што ледзь-ледзь ліпеў,
Пад асенні дымок у ёўнях
І мяне падштурхнуў на спеў.

Пасярэдзіне Наваградку —
Ледзь жыве старасвецкі мур.
Тут пачатак маіх пачаткаў,
Усяму я тут веры йму.

А нішчынікаў, галадранцаў
Свет не бачыў горай, як мы.
Дзе той спеў? Жыць не мелі шанцу,
Вандравалі ў турму з турмы.

Зрабіся хоць раз папроськам,
Век будзеш руку падсоўваць:
Нехта адбудзецца поціскам,
А нехта дасць залатоўку.

У ногі мы прыпадаем
да дабрадзеяў нашых:
Маўляў, абы-як пад'еўшы,
не аб усім падбаўшы.

Мы мералі грошы кошыкам
І раптам ушчэнт збыднелі,
Што за душою ні грошыка,
Мукі ў каморы ні жмені.

Мы ж семдзсят год глядзелі
І семдзсят год не бачылі,
Што з працы цяжкой займелі,
Хіба што паходку рачую.
Ды нас інакш не стаўлялі:
На коленкі або рачкі.
І па баках давалі
Лазовымі патарчакамі.

Ці ж мы рабіць ленаваліся
Або жылі няўмекамі?
Так лёсам лананавалася —
Быць ціхімі чалавекамі.

Хваіна шуміць хваіне:
Дай кожнай з іх па айчыне.
Сястрычкі, шумець дарма, —
Радзіма ва ўсіх адна.
І ў зубра, і ў салаўя.
З адною жыву і я...
І больш ні ў кога няма.

Не, я не себлялюб,
Я стаўлюся зацята
Да ўсіх на свеце згуб,
Як і да ўласнай страты.

Праз гэта ва ўладык
Не быў ніколі ў ласцы,
У гэтым — маладых
Дагнаць наўрад ці ўдасца.

3 РОЗНЫХ
БЛАКНОТАЎ

Я намерыўся ехаць. Параюся з картай
І патраплю на могільнік
пройдзеных дзён,
Хоць зірну, ці ёсць завязь
пасеяных мар там.
Ці прапрадзёдаў колас на ветры відзён.

БЕЛАРУС

Зямлю ён меў і назоў,
А жыў як жабрак-падсусед.
Дыхаў з ласкі князеў,
А долу клаўся ў прымуся.

Дагэтуль твайго плачу,
Людзе мой без'языкі,
Б'юся, а не сплачу, —
Занадта ў цябе пазыкі.

Заблытаны між цянет
Братніх або дружбачкіх,
Ці вырвешся зрэшты ў лёт,
Ці будзеш цябе, як цацку,

Што ў рукі кідаюць з рук
Малыя...
Яны ж не дбаюць,
Што ў цацкі адбіты плячук
Ці галава...
Гуляюць!

На ўласную мураву
Стань каля ўласнай хаты!
Дзеля таго жыву
Ужо дзевяты дзесятак.

ГОРАД ПАМЯЦІ...

Сілай душэўнага зроку
Выпраўляю сягоння сябе на вандроўку
У сваю маладосць.
Гэта — непадалёку.

Постаць выйшла, і сябар са мной
паздараўкаўся.
Ён крыху адступіў і вярнуўся з
сяброўкаю.
Ані слова — абое.
А ў іх
Абаіх
След на шыі адціснут вяроўкаю.

Пакаралі на горла.
Паміралі то горда,
А — горна!

Я маўчу.
Я маўчанкаю той
На ўвесь голас крычу:
— Хіба знойдзецца большае гора дзе?
Зор няма —
Ноч іх кліча ўсю ноч.
Я скараюся ёй.
Мы блукаем па горадзе.

Клёны ў мосендзы —
Вось яны.
Многа шляхоў не давершана.
А было гэта ўвосені
Дзевяцьсот сорок першага —
Тога —
Года цяжкага.

Жыў некалі магнат
Гразёна-Паліваеў,
Камусьці, дзесьці сват,
Па ўсім відаць, што хват,
Не з тых, хто пазыхае.
І не было тых дат,
Каб ён каго не злаяў,
Яшчэ й нагой даваў,
Каб той бядак не ўстаў.
А дзе ён жыў такі?
Ды сярод нас, браткі.
Захоцацца зірнуць —
Скасціце вока чуць.

Калі пан-Бог загадае з'явіцца
на ўласныя вочы
І зараз жа паўшчувае:
«Забавіўся, галубочак!
Патрэба была якая так доўга
па свеце крочыць,
Ці хоць адна, малая,
табой ажыўлена рочадзь?»
Тады адкажу дзядулю:
навошта адчытваць гэтак?
Ці раз мае вушы чулі:
твой клопат — усе сусветы.
Каб іх ратаваць ад грэху,
паслаў на пакуты сына.
Куды сціплей маё рэха, мой клопат —
адна краіна.

Але якая затое! Нідзе
не знойдзецца роўнай —
Мілейшае, даражэйшае, рахманае,
не бунтоўнай.
Каб толькі на кулі зямнай
цвярдою нагой ступіла,
Каб выйшці ёй з паніжэння,
званоў разгайдаю біла.
Дванаццаць вучняў склікалі людзей
да Хрыста усюды:
Пятро — між іх, значыць — камень,
і здраднік, што зваўся Юда.
А мне дзе ўзяць тых апосталаў,
ветрам жа не надзьме іх,
Калі свае мовы простае не хочучь,
не разумеюць!

І Пётры сталі не тыя, і Юдаў
стала завельмі,
Дай скрыні ім залатыя,
расквараныя патэльні.
Твой сын быў раскрыжаваны
за мноства правінаў нашых,
Піў воцат з горкаю жоўцю,
я п'ю з гэткай самай чашы.
Жывецца не надта поўна,
ды жаліцца нейк няёмка,
Калі не стае купонаў,
не грэбую самагонкай.
Сілкуюся, чым зарвецца.
Тым, што і ўся краіна,
Дык хай табе не здаецца,
што маеш горшага сына.

ГІСТОРЫЯ
І ГЕАГРАФІЯ

Хадзілі заўсёды разам —
такая ўжо доля трапіла! —
Дзве дысцыпліны школьнія:
гісторыя і геаграфія.

Зубрылі мы іх, вучылі,
Але не ў належным чыне.

Звягалі пры кожным карку
майстры валачашчай зборні,
Перакрывалі геаграфію,
перараблялі гісторыю.
Добры кавалак сушы,
Богам табе давераны,
Глядзіш, ад цябе адрэзаны,
іншым людзям прымераны.
Продкі пісалі законы,
навукамі авалодвалі,
У бітвах перамагалі...
Гулі паўстанні народныя.

І ўсё гэта наша знікала
пад нейкімі злымі пёрамі,
Заслугі ў нас адбіралі,
на памяці аб'ягорвалі.

Мы, герб свой высока ўзняўшы,
сцяг у руцэ ўтрымаем,

Крошкі падзей збіраем,
часу твар узнаўляем.

Часам здаецца: лішне корпамемся
ў сутарэннях.
Ловім дагістарычнае стварэнне
або здарэнне.
Не кідаюся ўпічкамі, жыццё
паспяшаць прышпорвае,
Каб толькі святлей жылося,
ішлося з душой прасторнаю.

Давайце гэтак запішам — на камені,
не на кафліне:
Думайце пра гісторыю,
дбайце пра геаграфію.

Не было таго дня,
Каб у пекле халодным, за дротам,
Палявога відна
Беларусі мае не плячло там.

Скінеш камень з плячэй,
Калі ўявіцца ў лагернай скрусе
Бляск азёрных вачэй,
Плэскаць крыл на маёй Беларусі.

І куды б ні ішоў,
Як па кампасе, ўміг павярнуся
На гамонку бароў,
Што жывуць на грудях Беларусі.

Дзе б мой дзень ні ільдзеў,
Дзе б пад сонцам гарачым ні гнуўся,
Чую голас людзей,
Што чакаюць мяне ў Беларусі.

Будзем жыць, не блажэць,
Не сатромся на тло ў землятруссе,
Толькі б рос і дужэў
Волі дух над чалом Беларусі.

Вось і кліча ў разгон,
Ломіць грудзі бяссонны кавалак,
Што ад сэрца свайго
Беларусь на маё адарвала.

Не пражывеш патайна
У часавым віры,
Таму — памеш пытанняў,
А трэба — ляж, памры.

Напэўна ж, праўда стане
На варту ўгалавах,
Адзіная, святая,
З распяццем у руках.

Ніяк не выветрае з дому
Той лёс, што продак наш прыняў:
На ланцугу брахаць самому,
Каб нейкі пёс у ложку спаў...

Хрысціцца нехта ўпотаі.
Нехта наўцёкі ўлёг.
Звалены, каля плоту,
Колішні цар і бог.

Што мне — хваліць ці хаяць?
Позна.
Было раней.
Зараз не зацінае
Мовы ручво ў людзей.

Точыцца...
Ці ж надоўга?
Людзі — яны майстры:
Новага ставяць бога,
Толькі ўпадзе стары.

Богу такому дзверы
Не адчыню, дарма!
Сэрцу патрэбна вера
У тое, чаго няма.

Можа, не хутка будзе,
Але павінна быць.
Лоб пашануйце, людзі,
Кіньце паклоны біць.

Нельга прасіць нічога,
Лёс не падасць жабраку.
Вера і перамога
Свецца ў родны кут.

Проза

Сабакі забрахалі, пачуўшы крокі на лесвічнай пляцоўцы, яна адчыніла адразу, не чакаючы званка. Заўсёды збіралася ў дарогу загадзя, якая б тая дарога ні выпадала: кароткая ці даўгая. Чакала па-вясковому сядзячы ці нават стаяла, глядзела перад сабой, пільнуючыся, бы вярта толькі адхінуцца, адхіснуцца ўбок, да люстэрка, як скранецца пад нагамі, не ўстоіш. Яна амаль адчувала пачатак дарогі пад сабой тут, у кватэры, выкінуты адным канцом, як скрутак. І вось зараз сама пераступіла парог насустрэч і, ледзьве прывітаўшыся, ужо бралася за вандзэлкі, мальберт,

чужую любоўную гісторыю. Спахоплівалася: на яе ўжо ніхто не абураецца, як раней, быццам і не ходзіць побач, а можа, і зусім не існуе? І зноў гэтая вялікая вада, павольная плыць жыцця, несла, праносіла паблізу людзей, вясёлых, сумных, гаманкіх, яна, як у дзяцінстве, ляжала на спіне, утрымліваючыся на адным месцы, і ёй да дарослых з іх сустрэчамі, каханнем, не было аніякай справы. Любіла глядзень у неба, на аблокі. Яны плылі, рухаліся кожную хвіліну, мянялі выгляд. Вось, дурана, укуліўшыся ў сабаччы запярэжжы, строячы пыхі, едзе з развілэнным ротам стары вылюдак. Станкі набок, вываліўся, ляжыць дагары,

Воблакі над вёскай так нізка, лятупь хутчэй, цень адкідаецца на зямлю, бы ад вялікага птушынага крыла. Адусюль чуецца ў полі танюткія, дробныя гукі. Не выводзячы аніякай мелодыі, у захапленні, кожны сам сабе, адным строем, бы толькі яшчэ спрабуючы смечок, пяюць-іграюць самавукам вясновы баль вясковыя музыкі-жаўрукі. Сумна, быццам чуеш самую ўлюбёную песню сваёй маці, якой ужо даўно няма на свеце. І табе ўжо да скону не далучыцца да вяселля пад гэтую музыку, як калісьці было ў дзяцінстве. А спадзявалася, што ў вёсцы акрые. Натрапіла, ідуць ў лес, на талолу, тая стаяла, абчапаўшыся цветам — чырвонымі

мышца, сохне, пустыя пакоі, чыстыя, толькі два галасы жаночыя: «ку-ку!», а можа — мужчынскі і жаночы, ад сцяны да сцяны, ад вака да вака. Падшукі на даву, пошлікі, сяннік, полты з шафы. Будзёна так, аб нечым утарашнім, звычайным, аднаслоўна: «ку-ку, ку-ку, ку-ку!» А слухаць хочацца. Ад адной сцяны пустога лесу да другой, з аднаго канца пустога поля — да другога. Заліцелі дзве сцяны на веранду, ледзь выправдзіла, і сёння, бачыць, былі: абтрэсены абруч букет чаромхі на сталі. Жар-птушанём сядзіць на кусце, зацітае чырвоны бумзаты мак, па яйку ягонага допята шапалыйка долаха. Ужо і кароў выганяюць да ракі. «Ого-то-о! У поле! У поле!» — знарк аднастайна, працягла, зыкам, берасцяным рогам выпрастаўшы ўсё сваё нутро, ходзіць каля статка стары Вінецка. Быццам тут, перад ім, поле, воля і табун бясконца вялікі. Нараджаецца даўнейшы голас тону, вялікага перагону, каб не спынілася каторая, не змарылася, не адлучылася каб. А сам, забываючыся, стаіць на адным месцы, круціцца з ранку да вечара — няма пань, не выдзелілі. І ўвесь статак на вачах, рабымі фасолінамі ў жменьцы. Пастухова вясенняе мроіва...

Учора чула раніцай салаўя. Хадзіла каля ягонага кустоўя, не заўважала, што мокрая нога. Вярталася дамоў — і ўжо суха, нехта як вяршок лыжкай, зняў з травы расу. Пужалася гэтай вясновай радасці, вяселлі, ўжо, думалася, не дазволена табе такое вольнае чыстае пчасце. Так пакаянна, са слязьмі радуешся ў храме, прымаючы прычасце, калі побач з табой у адной чарзе бязгрэшныя дзеці. І няўжо праўда лятупь да нас птушкі з цёплай старані за тысячы верст, каб напіцца талай вады, адмыслова патрэбнай ім дзеля прадаўжэння свайго роду? Такой цікай, амаль непрыкметнай, з мелкімі беражамі, дзе-небудзь у полі ці каля лесу пастаіць дзень-два на адным месцы — і ўжо малочная трава адскочыцца. Густая вада, яе і вецер не калыша, аж, выдаецца, салатжавая, бы нектар, сабраны па кроплі на паверсе чорных сёт зямлі. І яна сама прыляцела-такі, нарэшце, з свайго краю, — два галы няспыннага смутнага пералёту. «Цэлы падполак заспеда цудоўнай вады ў хаце...» — смяялася сама сабе.

— Не ведаеш, Юльча, чаго Зінка старая ў лес пайшла? Можа, па елачку комін чысціць — у лесе ж яшчэ пуста? — пераймае даходная да ўсяго на свеце Кацярына. — І жарт — такая здаровая — узяла і пайшла бадзяцца!.. Ты сама, Юльча, адмянілася, як была прыехаўшы. Думала, што хворая. Аж перабарола сябе, вясёлая, бачу... Зіна састарэла, як мужыка пахавала. Баба цікавая. Як узлупецца на сябе, конскі шчавук карчусь каля плота, а так сядзіць утравеўшы, аніяк не абароніцца. А трэба б упільнавацца, каб семя ягонае не саспела, не насеелася... Так і маркота бабская... Я, калі надумаюся, вазьму, аж у грудзях займіцца, дык звару сабе што-небудзь смачнае — і палячэе.

Не далей, як учора старая Зіна казалася, па-змоўніцку блізка падышоўшы, як дзеўка:

— Ён, салавей, пад лістом сядзіць, перакуліцца і — псе. А яшчэ ж ліст малы. Але пайдзі сёння да ракі слухаць...

Перасаджвала кветкі, мяркуючы дзе каторую, а самой раптам падумалася, аж работу з рук спусціла: «Бог, пэўна, паслаў гэтае неспадзяванае, як у юнацтве, кароткае каханне...» Перабірала ўсё ў памяці, зайшоўшы ўжо задалёка збоку. «Жыва будзеш і па гэтым...», як сказала б суседка Кацярына. Шчодрэ адкінула ад сябе ўсё магчымае бачыць таго анёла. Думалася, цяжка, удзячна — па-сялянску, — як зямля набрыняла пасля доўгачаканага ліўня.

Мусова было б ехаць у горад па харчы, але не хацелася адлучацца: трэба да астатняга дабыць тут, даглядзець, як цвітуць сады. Бо кожны дзень, як вялікая навіна, — трэба брацца за эцюднік. Вось і сёння з раніцы шпоў буйны, рабы дождж. Куры высыпалі на вуліцу, як толькі ён перастаў, ходзяць рухава, спяшаюцца адна перад адной, бы ім тут падсыпалі свежую жменьку. Клён насупраць акна ўжо сёння ў шырокім, расхрыстаным адзенні, пені адліца ляліва кратаюцца па студні, сонца скрозь бліскаўкамі, быццам вада стаіць блізка, як у пасудзіне, з беражамі, калышцацца, зіхаціць на сонцы. Далёка ўбок, сарваўшы з пяцелек, аднесла лёгкім дыхам фіранку на адчыненым акне. Зляцела з падкоўніка блакітнае птушынае яйка, знойдзенае ў лесе, і не пабілася. Яна амаль бачыла, як лёгка, гуліна, толькі што вяснічкі не ляпнулі, зайшло на панадворак... Лета. «Трэба будзе букет змяніць...» — падумалася, быццам толькі зараз адціла ў стаўбуле вясновая лотань, кветкі ўнікліва сляліся па днішчы стала, шукаючы ручайну талай вады.

Марыя ВАЙЦЯШОНАК



ДВА ГАДЫ ДА ВЯСНЫ

АПАВЯДАННЕ

падрамнік, выстаўленыя за дзверы. Мужчына адхіліў яе няўлоўна, сабраў усё ў абедзве рукі гірляндамі і панёс уніз, да машыны. Юля яшчэ пастаяла нейкае імгненне разгублена, сагнуўшы плечы, як пад каромыслам, гатовая цягнуцца на сабе, натурачна, што можа абсыцца — і павінна — без чужой дапамогі. «Няхай ж бы я хоць кубак кавы прапанавала... — слабка падумалася. — А, незнаёмы чалавек... ну, прыяцель сяброўкі... што яму бавіцца, час марнаваць на госці... казалася, мусі, лётчык... шкада, імя не памятаю...»

Не любіла адлучацца, але трэба пачынаць дачны сезон — дзедава хата пусте ўсю зіму.

Мужчына яшчэ раз ачынуў дзверы, калі яна ўжо сядзела ззаду, нахіліўся блізка пад нізкай столлю машыны, каб паправіць ейную покладзь, адно пацягнуў да сябе, другое вышэй падняў — нагам стала слабодней. Не паспела адхіліцца /ледзь на калені не анірэя/, збянтэжыцца, — і чужога не пачула, бы анёл парадкаваўся. У люстэрку насупраць бачыла ўвесь час ягонае шірагалубовыя вочы, без зрэнак, бы толькі што пасля лёгкага сну з галавой пад шызым скрыллем. «Вельмі ўжо тыповы лётчык... каб чорт на форму не знёс, часам...» «Не дзіме? — адчыніў акно. — Можа, печку ўключыць?» «Не, не, не, дзякую». Так звыкла зняў увесь клопат, як галаўня боль, ні аб чым не думалася. Нешта гаварыў, нізначнае, можна было не адказваць, і дрэнна чулася, нічога потым не магла ўспомніць. Толькі стомлена бачыла, як ён іншы раз ускідаў галаву, глядзячы ў высокае люстэрка. Выдавалася, яны стаяць блізка насупраць адзін аднаго, зазіраючы ў твар пры нейкай надта круўнай размове. Вандзэлкі на выбойнах — «паветраных ямак» — краталіся з усіх бакоў, як на возе. «Каб хаця фарбы не патаўчы...» Брала зло, што, пэўна, не ўпаліш дрывы, дым будзе паўці на хату, пакуль трапіць у сырны комін. «Занадта прыгожы мужчына...» Не, такія ёй не падабаліся. Яна магла б змоўчыць яму, каб і невядома што якое, не адказваць, сядзела, як баба кірмашова, укуліўшыся — абы даехаць, абы не пехатой.

Што гэта быў сёлетка за год ці, можа, два? Якая пара? Атрэсла з рук прысёпкі, пацеркі ў пеляну, падавала да сябе дачку, цапкалася разам з ёй. Нездзе зпарылася дарагая завушніца — не шкадавала. Устане, шморгне з падала ўбок, страе з сябе залатыя пыскі. Адарваўся верхні гузік у блузцы, палянеў дамоў, як спелая ягадзіна, — не падымала. Зачэсвалася густым грэбнем, валасок да валаска, бы ўвесь час на вялікім ветры стаяла, падцінала кучары, усё вясёлае, гулінае ад чужога вока, каб нічога прынаблівага, прыкметнага. Так лягчэй увайсці ў натоўп, уціснуцца, як знікнуць. Ад роду сарамлівага, зараз сустракалася вачыма з мужчынамі, і нічога ўжо яе не кранала, не палохала. Нават падабалася гэтая незалежнасць, — ужо спынілася яна, што няма ейнага, адзінага, на свеце чалавека, нечага прыглядання, прыхарошвання. І сэрца не балела, калі ўспаміналася няўдалае замужжа. Толькі сціпная няёмкасць, бы занадта падрабязна ведае нейкую

перабірае нагамі, як дзіця... Вось усё неба ў руковых пялёстках — аблятаюць яблыні ў райскім садзе... Ейны чалавек, пэўна, таксама павінен быў з'явіцца не з боку людскага натоўпу, а адтуль — з пад аблокаў... «Чыя гушкалка?» — пыталіся людзі ў яе, ужо немалодой жанчыны, ведаючы, што і дачка вырасла. Вісяць, зачэпленыя вяроўкамі ў сухі дрэва, заліцеліся бязмерна высока. «Гэта ж і забіцца можна...» Вядома, ейна, яшчэ дзявочыя арэлі спыніліся, ледзь гойдаюцца на ветры...

Пыталіся сябры, што зараз будзе, яна палохалася, бралася тлумачыць: васьмь хоча пейзаж... хаты... дрэва... птушкі прыляцелі... і зеляніна вясновага, як пушок на вербных катках... А атрымоўвалася... восень. Партрэз дачкі? Падобна, вельмі, казалі, падобна, але яна бачыла: кроў быццам не ейная, сядзіць прыгожанькая чужая натуршчыца, а не дачка. І кветка белай піўні побач гэтка ж нежывая, як бант у касе: не паравая, прымусова разгорнутыя пялёсткі, без характэрнай вясковай вяселінасці, а заўсёды ж сярод лета, сярод даўгога стала на першы дзень застолля, — як без імя — кветка.

Што за пара? Выдавалася, што ўжо і не загорыць ні да кога, як нямак.

Прыехалі, знеслі клункі, ужо развіталіся, калі раптам усючыла суседка з вёскі, Кацярына /яна глядзела за хатай/, адчыніла падполак, бясконца дзівілася:

— Глядзіце, людцы, Юльча! Драбіна скінута ўніз, і дзетка з мачонымі яблыкамі ўверх дном!

І сцены быццам цэлыя, а вада тут, пэўна, аж кіпела падшпюўшы. Хіба што з самага мора яе прынесла з белай кучаравай хвалей на пяты. Вяснава, шалёная, яна і ў шклянцы бабскай бяды наробиць.

— Хоць ты яе было замаўляй! І насос спусцілі, і вёдрам выносілі. — расказвала гаварка Кацярына, а сама празрыста так паглядзела ў вочы, маючы другое наўмя. У вёсцы абы мужчына нагой у хату, то ўжо і жаніх.

Не паспелі агледзецца, як той ужо быў у падполку, падмаў драбіну, ставіў усё на месца, лёгенька, звыкла так. Выскачыў, рукі насоўкай выпер і... паехаў, не паспелі і ручнікі падаць. Суседка не магла апамятацца. Прызычальная да свары, матаў, век як праз голуў той ейны мужык куляецца, усю работу робіць нехаця, і яна яго коціць гэткага, папіхаючы, узаплеккі ходзяць, бораюцца ўсё жыццё. Чалавек як зломак. А калі што і зробіць, то хоць ты яму бутэльку стаў, бы які прыхадзяка ў хаце. Каб ён калі захінуў яе, забег наперад, як гэты чужы мужчына. Стаіць сама на ўвесь панадворак, як ліпа, днюе і начуе, правіць гаспадарку, жыгалецца, вымагаючыся. Прайдзе з рэзгінамі, а за ёй аж след на камені мокры.

Яна яшчэ доўга пыталася пра лётчыка, пэўна, часта быў на памяці. Юля нешта адказвала, амаль нічога болей не ведаючы, сяброўка, праўда, неяк гаварыла, што ён ваяваў у Афганістане. «Божа, няўжо гэты анёл там страляў?! Пэўна, стаяў недзе каля брамы, сустрэкаў душы загінутых, выпрабываў, каб усё трапілі ў рай... Такі добры чалавек...» — дзівілася Кацярына.

кутасамі, бы нявесела абхінуўшыся старым шалікам, нетрывушчым брыццём тлелі і пад нагамі. Бела пад дубамі ад пралесак, а наўмя як на тое, даўнейшае: некалі, расказвалі старыя людзі, забілі вясной у вайну млынара, тут недзе і закапаны. І няпер грывіць ягоны млын. Сцёрся камень на жорнах, трашчыць жвірам. Укіне птушка дзікае зярнятка — увесь свет белы ад валычаванай мукі, як на радаўніцу заслана.

Пакарацелі ейныя сляжкі, лес зрабіўся непрыхілкі. Стаіць удзень і ўночы, блізка каля хаты, стаіць з нейкай незаўважанай дагэтуль сумнай урачыстасцю, хоць і ты сам спаць не кладзіся, агонь не гасі, бы ў вёсцы нябожчык начуе. Знарочыста вярталася на змроку, і ўжо быццам вяселей, цемра не пужала, бы ўдвух прышоўшы, прывёўшы некага з лесу. Адной хадой /голькі каб не бегчы!/, той самай глухой сцэжкай і праз лес, і праз панадворак, і праз хату. Нешта прыручанае, амаль свайскае ў гэтым пераходзе на змроку. Лясны страх пасля ўжо не тоіцца, не стаіць пад вокнамі, ён як дзікае камяня, толькі во што не прылашчыш. І жаба рудая ідзе да парога на змроку, яна ўлюбіла халадацца пад гумовым дыванком, ідзе прысадзіста, марудна пакідаючы ззаду лапу, бы на нагах з вялікай ступені ад самага калена. Ідзе пільнуючыся, каб ніхто не бачыў, зараз, выдавалася, рэзка азірнецца, перад самым парогам — і сэрца пакоціцца, пазнаўшы погляд вядзьмаркі з таго канца вёскі. Дом, як нежылы.

Прачынулася яна ў тую ноч перад самым святаннем. Не тое, каб не спалася. Што гэта, хіба — птушкі?! Але ж надта яшчэ зарана, можа, то спудзіў? Галасы не пёўчыя, птушкі, працнуўшыся, яшчэ проста перагаворваліся паміж сабой, каратка так, дзелавіта, звыкла. Галасоў большала, ужо, пэўна, цэлы птушыны натоўп. Зусім незнаёмае асвятленне ў пакоі, ноч увачавідкі перакідала свае ўборы, спыналася, яшчэ зіхацела юлёвая зорка — самая дарагая начная паперка. Выдавалася, што чые, як адляпеў кажаном пад большку сон. Чула, як чуоць сляпяны атожылькі хмелью высоку апору, — аднекуль набліжаўся магутны рух. Жывое навокал падымалася, паварочвалася насустрэч яму тварам, чакала. Незвычайная пішыня. Усё быццам працывалася, як на паперыне, моўчкі, аднымі вуснамі. Так чытаюць лісты каханна. Магутны рух набліжаўся, гул ішоў па самай зямлі, нізка, бы пешшу, пад гару. Бліснуў першы прамень, быццам паказаўся, нарэшце, з-за пагорка хрэсны ход, урачыста несучы наперадзе пазалачоны абраз. Зіхацелі пратэсы...

Нешта зараз здарылася... Ляжала нерухома, ранішні волдар запоўніў пакой. Спахапілася, калі змерзла, ложка, лапнула, халодны, бы і не нававала, толькі што вярнуўшыся са спаткання. Няўжо пакахала таго анёла? Божа, навошта, жанаты чалавек, дзеці, нічога больш пра яго не ведае... Жарт — у машыне правёз, драбіну з падполку дастаў. Не было ж аніякага знаку... І наогул, усё вельмі звычайна...

Лётала па ваду, муста бялізну, фіранкі. Голас зязюлі, як у пыльным памішванні: усё вынесена з хаты, ператрасаецца,

Рукапісы не гараць

ЗНОЙДЗЕНА Ў НЯМЕЧЧЫНЕ

Пра Мацея Радзівіла — таленавітага музыканта і літаратара, значнага палітычнага дзеяча Вялікага княства Літоўскага, што жыў у Нясвіжы ў другой палове XVIII ст., — мне ўжо даводзілася пісаць у «ЛіМ». Спачатку — як пра кампазітара, аўтара цудоўных інструментальных твораў /паланезаў, Дывертывмента для камернага аркестра, Серенады для струннага квартэта і Санаціны для скрыпкі ды фартэпіяна/. Потым — як пра лібрэтыста оперы «Агатка» /музыка Я. Голанда, пастаўлена ў Нясвіжы ў 1784 г./.

Прыгадвалася імя М. Радзівіла і на фестываліх «Адраджэнне беларускай капэлы», дзе гучалі ягонныя паланезы і Дывертывмент, і на канцэртах ансамбля старадаўняй музыкі «Кантэбле», які з вялікім поспехам выконваў творы нясвіжскага аўтара не толькі на Беларусі, але і далека за яе межамі.

Сёння я зноў звяртаюся да спадчыны гэтага кампазітара, каб пазнаёміць усіх, каго цікавіць ягонная музыка, з двума невядомымі ў нас раней паланезамі для фартэпіяна. Рукапісы гэтых твораў разам з рукапісам яшчэ аднаго, ужо выдадзенага, захоўваюцца ў Нямеччыне, і атрымаць іх ксеракопіі ўдалося дзякуючы дапамозе супрацоўнікаў Варшаўскай бібліятэкі Нарадовай, якія этнаграфічна займаюцца мікрафільмаваннем і апісаннем музычных помнікаў у розных бібліятэках свету.

Фартэпіянная паланеза М. Радзівіла, як і аркестравыя, створаны ў 1788 г. і прысвечаны саксонскаму курфюрсту Антонію ды прынцыпе Ганне /таму, відаць, і трапілі ў нотазборы Нямеччыны/. Пры першым знаёмстве з рукапісам адразу можна заўважыць падабенства трох паланезаў: усе яны зусім мініяцюрных памераў /літаральна на пару аркушаў/, вельмі простыя для выканання. Аб'ядноўвае іх і адзіная «белая» танальнасць — До мажор, і агульнасць вобразнага ладу, надзвычай светлага і прамяністага. Праўда, першыя два паланезы больш урачыстыя і парадныя, у сваёй фанфарнасці яны маюць пэўнае падабенства з аркестравым паланезам «Пяляванне», пра які я раней пісала. Трэці ж, апошні фартэпіяны паланез, больш лірычны і летуцына-празрыс-



Так выглядае новая знаходка — тытульны аркуш з прозвішчам Радзівіла і прысвячэннем высокім асобам ды сам нотны рукапіс.

ты. Ён выклікае параўнанне з маленькімі партрэцікамі, намалёванымі акварэльнымі фарбамі, якія з'яўляюцца зрэкавым сімвалам стылю ракако. Увогуле, кецеца і грацыёзнасць, празрыстасць і расквечанасць музычнай тканіны шматлікімі «упрыгожаннямі», — усё гэта сугучна ракайльнаму стылю, што набыў шырокае распаўсюджванне ў мастацтва Беларусі другой паловы XVIII ст.

Зрэшты, падрабязны аналіз твораў яшчэ наперадзе. У перспектыве — і выкананне іх у канцэртах ды вучэбных класах. Сёння ж звярну ўвагу вольна на якую акалічнасць. У Нямеччыне захоўваецца не адзін помнік музычнага мастацтва Беларусі XVIII ст. І варта было б заняцца справай іх вяртання /хоць у выглядзе фотакопій/ на Беларусі. Таму прашу ўсіх, хто можа ў гэтым дапамагчы: **тэлефануйце, пішыце ў «ЛіМ»**, звяртайцеся са сваімі прапановамі. Пакуль яшчэ не спархнелі тыя рукапісы і не змяніліся правілы па іх выкарыстанні, як гэта адбылося ў некаторых бібліятэках рэспублік СНД.

Вольга ДАДЗІМАВА

ТЭАТР І АДРАДЖЭННЕ

«Тэатральнае мастацтва Беларусі і праблемы нацыянальна-культурнага адраджэння» мусяць падпасці пад пільную ўвагу спецыялістаў і тэатральнай грамадскасці. Канферэнцыя з такою назваю ладзіцца 15—16 лістапада супольна Саюзам тэатральных дзеячаў Беларусі і Міністэрствам культуры рэспублікі з чынным удзелам тэатральных крытыкаў. Аднаго з тых, хто непасрэдна рыхтуе будучыя спрэчкі і справаздачы, — доктара мастацтвазнаўства Рычарда СМОЛЬСКАГА, наш карэспандэнт папрасіў адказаць на некалькі пытанняў.

— **Рычард Баляслававіч, што абумовіла і падрыхтавала спатканне ў Астрашыцкім гарадку?**

— Перадусім я б зазначыў, што тэатральная сітуацыя ў рэспубліцы складалася і развівалася пад знакам вялікіх перамен у нашым творчым саюзе — Саюзе тэатральных дзеячаў Беларусі. Памяняліся і прынцыпы работы, і падыходы да яе. Бракуе сродкаў. А самая спецыфіка мастацтва тэатра вымагае, як ні смешна гэта гучыць, спатканняў творчых людзей, — абмеркаванняў, асэнсаванняў, ацэнак зробленага. Ёсць, аднак, і больш пільная прычына. Гэтаксама як наша дзяржава Беларусь абірае свой сённяшні шлях, так і нацыянальны тэатр... Як мусіць ён суправаджаць Беларусь у незалежнасць? Што абумовіла беларускія асаблівасці — лапці ды цымбалы або Сапегаў Статут Вялікага княства Літоўскага ды Скарынава Біблія? Дзе і як мусіць быць ды чым з'яўляцца мастацтва: складнікам, авангардам, найменнікам, рухавіком, шыльдаю? Не кажу ўжо пра тое, што на подступах да так званай рынкавай эканомікі трэба проста ведаць, як з тэатрам у яе умовах абыходзіцца. Як і што будзе далей? Вось прычыны для збору тэатральнай грамадскасці і абмеркавання стану тэатральнай справы ў атуленні парасткаў нацыянальна-культурнага адраджэння...

Можна, якраз місія нашага тэатральнага пакалення — падрыхтоўка глебы для пакаленняў наступных? Падстаў ды на год, як бачым, больш як трэба...

— **Ідэю, відавочна, падтрымала Міністэрства культуры?**

— Думаю, менавіта Міністэрства культуры Беларусі сёння — асноўная і галоўная апора творцаў ад тэатра і ў пэўным сэнсе фундатар тых станоўчых працэсаў, якія адбываюцца ў тэатральным мастацтве, — згадаем тут і дзяржказ, і фінансаванне, і шмат што іншае...

— **Хто возьме ўдзел у канферэнцыі?**

— Перадусім — рэжысура, хоць бы таму, што першапачаткова мы збіраліся шукаць паразумення з нацыянальнаю рэжысураю: зрэшты ніхто ж усур'ез не стане аспрэчваць значнасць і вызначальнасць рэжысёрскай асобы ў тэатральным працэсе. Падчас падрыхтоўкі вымеркавалася, што ёсць сэнс сабраць прадстаўнікоў усіх тэатральных прафесій — ад драматургаў да акцёраў, ад адміністратараў да тэатразнаўцаў. Паўдзельнічаць мусяць і прадстаўнікі Расіі, Украіны, Летувы.

— **А з чым гэтая тэатральная грамада мусіць, так бы мовіць, падступацца да такой далікатнай справы?**

— Прынцыповым для канферэнцыі з'яўляецца канцэптальныя справаздачы

нашых вядучых майстроў рэжысуры — Б. Луцэнкі, В. Раеўскага, В. Маслюка, В. Мазынскага, В. Цюпы. Па праблема творчай падрыхтоўкі кадраў чакаем выступлення У. Забэлы. Лідэры студыйнага руху В. Грыгальюнас, М. Трухан, Р. Таліпаў гэтаксама абяцаюць узяць чынны ўдзел у нашай рабоце. Праблемы драматургіі асветліць С. Лаўшук /натуральна, будзе яшчэ шмат людзей з самымі цікавымі прапановамі/. Мяркую, што ўжо пералічэнне гэтых імёнаў дае магчымасць меркаваць, наколькі карыснай і значнай падзеяй станеца наша тэатральнае мерапрыемства. Акрамя таго — паколькі канферэнцыя будзе доўжыцца два дні, — шмат хто з жадаючых атрымае слова.

Мяркуюцца абмеркаваць і паставіць у цэнтр увагі наступнае: што такое нацыянальна-культурнае адраджэнне і як яно суадносіцца або суіснуе з сучаснай беларускай сцэнай. Пытанні тут і праблем — надзвычай шмат. Хто і як вызначыць для сябе працэс беларусізацыі ў тэатральным мастацтве, гэтаксама як і працэс суверэнізацыі Беларусі, — якая ў гэтым працэсе роля належыць сцэнічнаму мастацтву? Развіваць нацыянальную свядомасць? Мацаваць патрыятызм? А ў сувязі з апошнім якою мусіць стацца перабудова тэатральнай свядомасці, — няўжо новай кан'юнктурай? Ці сумяшчальныя з'явы — мастацтва і ўлада? Якою мусіць быць грамадская функцыя сучаснага тэатра — як той казаў, сцвярджаць або апаніраваць ладу, дзяржаве, уладзе? Варта паразважаць і наконт беларускай драматургіі апошніх гадоў. Што напалкала нас — крызіс ці заціхша перад новым узлётам, выбухам, вышчэньнем? Адкрыццё новых тэатраў вылучыла перадусім, як ні дзіўна, старыя тэатральныя праблемы як з рэжысурай, з акцёр-

ВАРЫЯНТ, ВАРТЫ ЎВАГІ

ЯКІМ БЫЦЬ ДЗЯРЖАЎНАМУ ГІМНУ? ДУМКА МУЗЫКАНТА

Вядома, што рашэннем Жюры конкурсу на Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусі тэрмін конкурсу прадоўжаны да 15 лістапада і ў якасці тэкстуальнай асновы твора прапанаваны верш Янкі Купалы «Маладая Беларусь». З гэтай нагоды рэдакцыя атрымала ліст вядомага музычнага дзеяча, мастацкага кіраўніка Нацыянальнага тэатральна-канцэртнага аб'яднання «Беларуская Капэла» лаўрэата Дзяржаўнай прэміі рэспублікі Віктара СКОРАБАГАТАВА.

Кожны з нас неаднойчы чуў гімны розных краін свету. Тры-чатыры і праспяваць можа, ды толькі мелодыі, бо гімн ва ўяўленні людзей — гэта музыка са словамі, а не наадварот.

Гімн — вершы, а ўскосна і музыка, — на мой погляд, павінен адпавядаць наступным патрабаванням: адлюстроўваць менталітэт і годнасць народа; ён павінен быць агрэсіўным у адносінах да іншых народаў; не можа і мець такія словы, як «слэзы», «кайданы», «журба», «палон» і да т.п.; павінен быць актуальным на ўсе часы і быць простым як для ўспрымання, так і для спявання.

Верш Янкі Купалы як літаратурная аснова гімна не вельмі удалы. І вольна чама.

Словы: «Не пужае сум'ежны дакучны сусед» нясуць у сабе ўнутраную напружанасць у адносінах да суседзяў, з якімі нам сябраваць, а не канфліктаваць трэба. Далей. Як быць са словамі: «Падыймайся з нізін»? Па-першае, падняліся ўжо, калі ўжо маем дзяржаўнасць. Па-другое, дапусцім, яшчэ трэба падымацца. Дык што рабіць з гэтым радком, калі падыймацца? Як быць са словамі: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасады між народамі» тады, калі гэты пасады Беларусь зойме? /Маё меркаванне — дык ужо й заняла/. Няўжо тады давядзеца зноўку пісаць гімн?

Але ж гімн — гэта песня, якая не ствараецца на кожны дадзены палітычны момант. Да таго ж, тое, пра што Купала марыў, для нас — рэчаіснасць.

Яшчэ адно меркаванне адносна верша Купалы. Ён вельмі складаны і абавязкова паставіць шэраг праблем перад кампазітарамі, а потым узнікнуць праблемы для выканаўцаў: гэта відавочна.

Дарэчы, на вершы Купалы напісана не адна сотня музычных твораў, але на гэты верш існуе толькі адзіная харавая партытура, створаная А. Багатыровым. Тое, што гэты твор не стаў такім папулярным, як многае іншае, напісанае шануюным маэстра, якраз можа, і пацвярджае думку аб неадрэагаванасці выкарыстання «Маладой Беларусі» ў якасці літаратурнай асновы Дзяржаўнага гімна.

З таго часу, як быў аб'яўлены конкурс на стварэнне гімна Рэспублікі Беларусі, я сачыў за адпаведнымі публікацыямі і звяртаў увагу на тое, што трапляла ў рукі выпадкова. Лічыў, што ёсць два дастойныя прэтэндэнты на музычны сімвал нашай дзяржавы. Гэта «Магутны Божа» М. Равенскага — Н. Арсенневай і паланез «Развітанне з радзімай» М. Кл. Агінскага. Але...

«Магутны Божа» ўжо стаў гімнам усіх беларускіх хрысціян незалежна ад канфесіі, што й зафіксаваў магільёўскі Міжнародны фестываль хрысціянскай

музыкі «Магутны Божа». І паколькі наша дзяржава не з'яўляецца артадаксальна рэлігійнай, у такім сэнсе, як, напрыклад, Іран, — пытанне з гімнам «Магутны Божа» /калі яго лічыць рэлігійным/ адпадае само сабой. Рэлігійны гімн не можа быць у дадзеным выпадку дзяржаўным. Вядома ж, гэта мае асабістае меркаванне.

Што датычыць паланеза М. Кл. Агінскага. Назва «Развітанне з радзімай», хаця і дадзена не аўтарам, але гістарычна зафіксаваная ў нашай свядомасці. Такая назва не дае магчымасці бачыць гэты, сапраўды геніяльны твор у якасці гімна. Правяду паралель з цяперашнім нашым гімнам. Мелодыя яго досыць добрая і адпавядае патрабаванням жанру. Але калі я вось ужо даволі працягла час чую яго без слоў, то ў галаве ўсё роўна вольна ці міжволі гучаць словы: «Нас аб'яднала Леніна імя» і г.д. Вось і ў дачыненні да паланеза назва яго, як бы мы ні жадалі на яе забыцца, усё роўна застанеца. І як у такім разе класіфікаваць гэты твор? Нішто сабе дзяржаўны гімн, нішто сабе дзяржава, якая развітваецца сама з сабой у адным з найважнейшых дзяржаўных атрыбутаў! Таму, на маю думку, і гэты варыянт не падыходзіць.

Не так даўно мне ў рукі трапіў яшчэ адзін варыянт. Як на мой густ — дык найцікавейшы з тых, што я чуў. Пачуццё годнасці народа адчуваецца ў кожным радку верша. Нікага ляманту і скаргаў на сваё жыццё. Павага да іншых народаў сусветнай супольнасці і да т.п. А музыка! Гэта ж цуд, як спалучаюцца мелодыя XVII ст. /узятая з «Полацкага сшытка»/ з сучаснымі словамі. Уражвае абсалютная еднасць гэтых твораў і на эмацыянальным, і на духоўным, і нават на практычным узроўні.

Дыяпазон мелодыі такі, што дазваляе

Выставы

НЯМЕЦКІ «ПРЫЛІЎ» ДА НАШЫХ БЕРАГОЎ

Калі раней пры словах: «Германія», «немец» узнікалі перад вачыма кадры кінахронікі 1941—1945 гадоў, дык зараз Германія — гэта гуманітарная дапамога, Чырвоны Крыж, культурныя, зканамічныя, чалавечыя кантакты. Падсбна, што распачаўся новы нямецкі «прыліў» да нашых берагоў. Гэта і цешыць, і хвалюе. Якія яны, немцы? Спакойныя, упэўненыя ў сабе заходнікі /«весіс»/ і гаманкія, імпульсіўныя ўсходнікі /«осіс»/ — гэта, зразумела, вельмі спрощаны вобраз нашага заходняга суседа. Трэба шмат сумеснай працы, каб пераканацца ў нямецкай абавязковасці, сумленнасці, пунктуальнасці, і ў сваёй уласнай практычнасці, працаздольнасці, еўрапейскасці, бо ў нашых кантактах з усходнімі суседзямі гэтыя рысы раней проста не маглі праявіцца...

скай адпаведнасцю памкненням ды пошукам рэжысуры, так і з падрыхтоўкай гэтага самага актёра: хто, як, чаму вучыць моладзь? Ці ў сценах акадэміі мусіць гартвацца артыст, ці больш прыдатнай была б для гэтага гарту пляцоўка тэатра? Вынікае тут і пытанне пра беларускую актёрскую школу, — творчы эксперымент, актёрскі канфармізм, супрацьстаянне тэатральных пакаленняў... Нельга не згадаць і пра рускую сцэну Беларусі, і пра ўзаемаўплывы нацыянальных сцэнічных культур, і пра студыйны рух, і пра неабходнасць тэатральных рэформ... Натуральна, гаворка пойдзе і пра тэатральны рэпертуар, і пра рэпертуарную палітыку, і пра кіраванне тэатрам, і пра ролю ды функцыю галоўнага рэжысёра, мастацкага кіраўніка мастацкага савета ў тэатры... Як бачым, гаварыць ёсць пра што. Не апошнім пытаннем мусіць зрабіцца і дзейнасць Саюза тэатральных дзеячаў: новыя падыходы, а вынікі работы?.. Не стану хаваць, у некаторых тэатральных калектывах з'яўляецца ідэя ўтварэння альтэрнатыўнага тэатральнага саюза... Я асабіста лічу, што сёння нешта новае ствараць немэтазгодна хоць бы з той прастай прычыны, што старое, звыклае не вычарпала яшчэ сваіх магчымасцяў.

— Якая звышзадача спаткання на канферэнцыі?

— Падрыхтаваць тэатральную грамадскасць і яе свядомасць да карэнных змен у творчым жыцці — да грунтоўнай тэатральнай рэформы. Дзяржаўная мадэль тэатра выклікае шчырую прыязнасць нашых замежных калег, але, як усё маналінае, гэтая мадэль з цягам часу таксама вымагае змен. Акцыянерныя, антрэпрэнёрскія, прыватныя і да таго падобныя тэатральныя мадэлі мусяць усур'ез заахвовацца... Пытанне — кім? Чым? А каб не згубіць адказаў на пытанні, вырашана матэрыялы канферэнцыі выдаць асобнай брашурай. На яе ўжо знайшліся выдаўцы і сродкі.

Гутарку вяла **Жана ЛАШКЕВІЧ**

яе спяваць любому, яна лёгка ўспрымаецца і запамінаецца. Ёсць у ёй адчуванне немалаго ўзросту народа беларускага і нашай дзяржавы. /Дарэчы, няжо члены Журы згодныя з думкаю, што толькі цяпер Беларусь стала дзяржавай? Ці не адсюль назва — «Маладая Беларусь»?/. Ёсць у мелодыі той аптымістычны патэнцыял стваральнай энергіі, які быў і заўжды неабходны будзе для твора такога зместу.

Практыка кантэмінацыі пры стварэнні гімна ў свеце існуе. Назаву тут гімны Аўстрыі ды Германіі. Ё. Гайдн, якому належыць мелодыі абодвух, зразумела, ніводнага не пісаў. Увогуле, гімн спецыяльна напісаць, пэўна, немагчыма. Толькі тое, што прайшло выпрабаванне часам, здатнае стаць асновай такога важнага твора, як дзяржаўны гімн. Але тут я падкрэсліваю яшчэ раз, што гэта мае асабісты меркаванні. І тым не менш прапаную звярнуць увагу паважаных членаў Журы на той варыянт, які сумяшчае мелодыю з «Глоцкага шытка» і верш, падпісаны /магчыма, псеўданімам/ «Даніла Оўнуч»:

Лёсе выпрабуйваў цябе, Беларусь!
Ты перыліла пракладвала шлях да святла,
Дружбу вігала, мінала хаўрус,
Мужна, сумленна і сціпла адвеку жыла.

Божа, ратуў ад бяды і спакус:
Хопіць гісторыі нашых нягод,
Хай людства бачыць цябе, Беларусь,
Бачыць цябе, беларускі народ!

Выйшла з бяспамяці сну уначы,
Светла сябе, як даўней, сваім імем завеш,
Хочаш яго ў чыстай зберачы,
З вераю ў заўтрашні дзень свой жынеш.
Божа, ратуў ад бяды і спакус...

Памяшо продкаў законы стварай,
Мудрасцю крыўду сныняй
дзеля братняй любові,
Сцяг і Пагоню высока трымай,
Годна і слаўна між роўных навечна жыві!

Божа, ратуў ад бяды і спакус...

З павагай,
Віктар СКОРАБАГАТАЎ

Каб зразумець народ, трэба ведаць ягонае мастацтва. А нямецкі мастак не баяцца дзеля маральнага здаравення нацыі выкрываць несправядлівыя з'явы жыцця, якія, зрэшты, можна было б схваць ад чужых вачэй ці праявіць пэўную лаяльнасць да «кепскага, але свайго». Не, шлях праз пакуты сумлення і шчырую споведзь дазваляе ачысціць душу і дапамачы ўсім іншым, каму не стае рашучасці.

Лепш зразумець Германію дае магчымаць шэраг выстаў нямецкай графікі XX стагоддзя, распачатых у сакавіку экспазіцыяй «Графіка нямецкага экспрэсіянізму». Яна і наступныя выставы падрыхтаваны Інстытутам нямецкай культуры імя Гётэ ў Маскве, Інстытутам міжнародных зносін у Берліне пры ўдзеле Штутгартскай дзяржаўнай мастацкай галерэі, Пасольства ФРГ у Беларусі і Дзяржаўнага мастацкага музея Беларусі.

Мне асабіста было цяжка вызваліцца ад самаіранічнай думкі, што мы, жывучы ў цэнтры Еўропы, паводзілі сябе як нейкія астравічане, амаль стагоддзе хаваючыся ў чаротах ад нечага незразумелага і нібыта страшнага /як тубыльцы ад караля ці самалёта/ — ад экспрэсіяністчнай дэфармацыі, антынатуральнасці і яе абвостранага псіхалогічнага ўздзеяння. І нават паверыць цяжка было, што гэта сапраўдныя творы самых адчайных экспрэсіяністаў у перыяд пакалення. І, як памятаю, арганізатары выставы не ведалі, з якой аўдыторыяй маюць справу з якім псіхалагічным вопытам, густамі сутыкнуцца.

Хоць выстава экспрэсіянісцкай графікі ўжо дваццаць гадоў вандруе з краіны ў краіну, да нас, на Беларусь, яна трапіла ўпершыню. Таму, на ўсялякі выпадак, спадарыня Эвэлін Фішэр прачытала з дапамогай перакладчыцы на адкрыцці цэлы рэферат на тэму «як трэба зразумець экспрэсіянізм». Слухаючы прадстаўніцу берлінскага інстытута, падумалася, што такія элементарныя рэчы мы ўжо даўно прайшлі. Хоць ніхто асабліва за экспрэсіянізм афіцыйна не агітаваў, але нежэ засвоілі, зразумелі, эмацыянальна падрыхтаваліся сустрэцца нарэшце з аўтэнтчнымі творами вядомых на і /як гэта прыемна канстатаваць!/. нямецкіх авангардыстаў.

Немцы прывезлі класіку. Графіка Эрнста Людвіга Кірхнэра, Карла Шмідта-Ратлуфа, Эрыха Хэкэля, Макса Пэхштайна, Эмілія Нольдэ, Ота Мюлера, Васіля Кандзінскага, Франца Марка, Хайнрыха Кампендонка, Пауля Клее, Лайонэля Файнінгера, Крысціяна Рольфса, Оскара Какошкі, Макса Бэжмана, Георга Гроса, Ота Дакса. Дрэварыты, літаграфіі — іх уласныя графічныя тэхнікі. Пачатак стагоддзя, — тады нарадзіліся творы, што экспанаваліся ў Мінску. А здавалася, што яны зусім новыя, «свежыя». Некага ўразіў лідэр суполкі «Мост» Кірхнэр, нехта аддаў перавагу сябрам «Сіняга верхніка» В. Кандзінскаму і Ф. Марку. Іншыя зацікавіліся містыфікаванымі кампазіцыямі з канатаходцамі і фантастычнымі здымамі П. Клее, або знаходзілі нешта падобнае да архітэктуры Заслаўскай Праабражэнскай царквы ў архітэктурных кампазіцыях другога сябра баўкаўскай суполкі «Сіняя чарчэпка» Л. Файнінгера. Дарэчы, самы колкі, сечаны, антыанатамічны экспрэсіянізм сущаваецца ўжо ў канцы 1910-х гг. Наступнае дзесяцігоддзе — гэта не столькі выяўлены ў крыку ўнутраны канфлікт, колькі псіхалагічнае паглыбленне ў маўклівыя станы душы. У М. Бэжмана ці А. Какошкі аднаўляецца чалавечы аблічча, разбураныя гратэскавасцю, зведзенае да знаку. Тое ж самае можна прачытаць і ў прыродных назіраннях, што падаюцца праз суб'ектыўнае ўспрыманне. Экспрэсіянізм як вялікая мастацкая з'ява тады ўжо пастаяў, стаў больш жыццёва стойкім, нават узважаным. Але — не акадэмічным. У яго свая, непакісная «анатомія», якая не прымае ніякіх канфармісцкіх верытаў. Толькі пачуццёвая і глыбокая праўда ва ўсім, да чаго ён дакранаецца сваім мастацкім дыханнем.

Наступная выстава была прысвечана графіцы Федэратыўнай Рэспублікі Германія 1960-х гг. Вядома, добра тое, што на пачатку 1960-х гадоў трэцім лідэрам сусветнага паставангарда стала Заходняя Германія, як не дзіўна гэтай французы з амерыканцамі, што між сабой дзялілі першынявоў і ўпарта спрачаліся за яго. Немцам было цяжэй, чым іншым. Ціснуў баласт негатыўнага вопыту комплекс віны, псіхалагічны

дыскамфорт у міжнародных стасунках. Але дзеля справядлівасці трэба прыгадаць, што на другое сусветнае вогнішча бярвенні і паліва прыносіла ўся Еўропа /і не толькі Еўропа/. Запалку ж паднеслі самыя дысцыплінаваныя і пунктуальныя. Ім жа праз пакаенне даводзілася здабываць сабе годнае месца ў свеце.

60-я гады для нямецкага мастацтва пераломныя. Графіка — гэта глыбокі адбітак той часіны. Не было сумненняў, што арганізатары выставы прывезлі самае ўзорнае, лепшае, паказальнае. Поруч з самімі творами ўдольна было каталогаў з самай канструктыўнай інфармацыяй.

Гюнтэр Юкер з Дзюсельдорфа быў у пэўным сэнсе «цвіком» выставы. Менавіта кампазіцыі з цвікоў прынеслі яму вядомасць. У графіцы ён карыстаецца прыёмам ціснення. Выразна, вобразна, проста. Традыцыйна гэта лучыцца з кніжнай графікай. Ён — рэфарматар графікі станковай, ён увогуле схільны рэфармаваць усё, да чаго мае творчы імпульс. Таму так уражваюць ягоныя «Дождж», «Снег» і іншыя «цвікадбіткі» на паперы, творы па духу вельмі экспрэсіянісцкія.

Другі дзюсельдорфзец, Конрад Клапэк, запомніўся раней з публікацыі ў часопісе «Гутэн Таг». Там разглядаўся яго жывапіс. Тут — графічныя выявы розных машын і тэхнічных прыладаў ад праса да гусенічнага трактара. Надзвычай паслядоўны і цэласны свет механізацыі, які, як і людскі свет, сталее, мяняецца, мадэрнізуецца. Праз яго можна зразумець і працэсы, якія тычацца і нашых асабістых духоўных механізмаў, чалавечага жыцця. А вядзецца даследаванне з нямецкай дакладнасцю і метадычнасцю.

Сярод іншых найперш трэба назваць патрыярха нямецкага пасляваеннага графічнага сінтэзу супрэматызму і оп-арту — Ёзэфа Альбэра. Яго каларовыя кампазіцыі падагульнай назвай «У гонар квадрата» не патрабуюць асаблівых тлумачэнняў. Гэта было ў 1966 г., у нас жа пачынае адраджацца гонар за наватарскі «віцебскі квадратызм» напрыканцы 1980-х гг. Зараз можна зразумець сутнасць такой мастацкай эстафеты, якую, дарэчы, працягвалі ў 60-х гг. таксама мюнхенцы Рупрэхт Гайгэр і Гюнтэр Фрутрунк. Інтэнсіўны кантрастны колер, плоскасныя формы, зведзеныя да дыяганальных палос, квадратаў, колаў — іх нефігуратыўна-выразны геаметрычны графізм. Няма дробязяў, але ёсць нервы часу.

Былі сярод 15-ці прадстаўленых аўтараў і фігуратывісты. Але іх стылістыка надзіва чыстая ад фігуратыўнага трохмернага эклектызму. Лепшы твор Хорста Антэса з Карлсруэ — «Фігура з дзюма шклянымі шыбамі», што як бы прасвятляюць тонкую псіхалагічную тканку душы самапаглыбленай асобы. Традыцыя абвостранага псіхалагічна-экспрэсіянісцкага ўмяшальніцтва ў справы рэчаіснасці вырашаюць графікі з Гамбурга Хорст Янсэн і Гаўль Вундэрлік.

Драматычна разбурае спакой і раўнавагу пазাপраблемнай эстэтыкі Вольф Востэль /1932/, які ў сваіх буйнамаштабных шаўкаграфіях увасабляе трагедыю чалавечтва на прыкладзе калажных фотаматэрыялаў амерыкана-в'етнамскай вайны.

Такім чынам, выстава нямецкай /ФРГ/ графікі 60-х гадоў паказала розныя выніковыя тэндэнцыі і яскравыя індывідуальнасці, што зрабілі вялікі прарыв не толькі ў нямецкім, а шырэй — у міжнародным мастацтве, свабодным ад палітычнага ўціску. Немцы ў гэты час засталіся верныя сваёй экспрэсіянісцкай уражлівасці і чуйнасці на многія сутнасныя праблемы пасляваеннай рэальнасці, але пайшлі значна далей за яе вузкія параметры і сталі ў гэтым руху паўнаватарскімі лідэрамі. Вывераны і чысты стыль кожнага з кірункаў у аўтарскім вырашэнні дазваляе лёгка пазбавіцца забабоннага страху выйсці за межы салонных стылізацый пад авангард і там, у шырокай эксперыментальнай прасторы стаць сапраўдымі авангардыстамі. Разам з тым, не можа не насцярожыць імкненне арганізатараў гэтай і наступнай выставы — «Нямецкая графіка 70-х гадоў», лічыць, што Германія гэта толькі яе заходняя частка — ФРГ. У 60—70-я гады і да самага знікнення Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі з палітычнай карты свету, там




Георг ГРОС. Фрыдрыхштрасэ. 1918.



Гюнтэр ФРУТРУНК. Дыяганальная структура.



Вольф ВОСТЭЛЬ. «Алімпійскія гульні III»



Конрад КЛАПЭК. Параў прас «Цешча».

працавала цэлая плеяда выдатных майстроў графікі, мастакоў рэалістычнай школы. Чаму іх творы мы не пабачылі на выставах нямецкай графікі? Відавочна, што трэба весці гаворку аб пэўнай ідэалагічнай тэндэнцыі ў культурнай палітыцы кіраўніцтва аб'яднанай Германіі, аб палітычным ігнараванні культурных здабыткаў ГДР. А што бывае, калі мастацтва падпарадкоўваецца ідэалогіі, мы ведаем з уласнай гісторыі...

Віталь БОГУШ

Фотарэпрадукцыі У. ПАНАДЫ

АБ «БРАЦКІХ ПАЧУЦЦЯХ» І СПАЖЫВЕЦКІХ ІМКНЕННЯХ

Нядаўна ў сродках масавай інфармацыі з'явіўся зварот шэрагу грамадскіх, палітычных і прамысловых структур Беларусі да кіруючых колаў краін былога СССР з прапановай неадкладна стварыць канфедэрацыю. Маўляў, з-за таго, што ва ўсіх краінах былога СССР нарастае «ўсеагульны развал», «дэзінтэграцыя і дэстабілізацыя», ім трэба зноў аб'яднацца. Але ж краіны, якія актыўна праводзяць эканамічныя рэформы, дасягнулі ўжо пэўных поспехаў. Беларусь жа тым часам кацілася і працягвае каціцца ў бездань. Прычыны? Вельмі замаруджаныя тэмпы пераходу да рынкавай эканомікі. Не праведзена прыватызацыя, а значыць, не атрыманы сродкі для ўвадзення і падтрымкі ўласнай валюты. Багацце рэспублікі, якое стваралася самаадданай працай некалькіх пакаленняў, альбо прадаецца, альбо паціху «прыватызуецца» кіруючай наменклатурай. Неверагодна высокія падаткі не даюць развівацца прамысловасці, у выніку — не ствараюцца новыя працоўныя месцы, што ў хуткім часе прывядзе да выбуху беспрацоўя. Не праводзіцца структурная перабудова эканомікі ў адпаведнасці з існуючымі рэсурсамі і інтэлектуальным патэнцыялам. Многія калгасы сталі банкрутамі і не могуць далей існаваць.

У гэты ж час нават велізарная, абцяжараная мноствам нацыянальных, рэгіянальных і палітычных праблем Расія дасягнула пэўных поспехаў у эканоміцы. Яшчэ большыя поспехі маюць адносна спакойныя і стабільныя краіны Балтыі. Дастаткова сказаць, што жыццёвы ўзровень у сённяшняй Беларусі не дасягае і паловы расійскага, і ў чатыры разы ніжэйшы, чым у Латвіі.

Замест правядзення эканамічнай рэформы беларускі ўрад займаецца яе імітацыяй. Замест пошукаў інвестыцый, пастаўшчыкоў сыравіны і рынкаў збыту ўрад дэмагагічна тлумачыць эканамічныя беды толькі ліквідацыяй старых гаспадарчых сувязей і разбурэннем СССР. Пры гэтым замоўчваецца, што сувязі, усталяваныя камандна-адміністрацыйнай сістэмай, разарваліся не толькі паміж рэспублікамі, а таксама ўнутры Расійскай Федэрацыі, і

галоўная прычына разрыву — іх ненатуральнасць, нерацыянальнасць і неадпаведнасць умовам рынкавай эканомікі. Ніякая канфедэрацыя не здолее гэтыя сувязі аднавіць, бо няздольная прымуціць прадпрыемствы мець справы з нявыгаднымі партнёрамі.

Асноўная праблема Беларусі — не ў разрыве былых гаспадарчых сувязей, а ў адсутнасці кваліфікаванай, самастойнай і кампетэнтнай эканамічнай палітыкі. Урад, які складаецца з былой партыйнай наменклатуры, няздольны дзейнічаць у рынкавых умовах. Да сённяшняга дня ён не адчувае сябе ўрадам самастойнай дзяржавы. Адсюль такое непераадольнае жаданне ўтварыць канфедэрацыю, каб нехта ў цэнтры па-ранейшаму вырашаў за яго ўсе пытанні, што дало б яму магчымасць надалей бязбедна існаваць.

Калі ўдзельнікі звароту сцвярджаюць, што народам былога СССР немагчыма выжыць без адзінай дзяржавы — гэта адкрытая дэманстрацыя палітычнай інфантальнасці і спажывецкіх імкненняў праўрадавых колаў, якія дарэмна спадзяюцца, што Расія, з пачуццямі «брацкай дружбы», забяспечыць Беларусь таннай нафтай, спіша даўгі ды скупіць нікому не патрэбную прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў; іншымі словамі — пасадыць «брацкую Беларусь» сабе на шыю і павязе да зямнога жыцця.

Гэтыя спадзяванні не толькі марныя /бо расійскае кіраўніцтва, у адрозненне ад кіраўніцтва беларускага, добра ўсведамляе ўласныя дзяржаўныя інтарэсы/, але і несумленныя ў адносінах да Расіі. Пад маскай разважанняў аб агульнасці гістарычных шляхоў, аб братэрстве і ўзаемным даверы хаваюцца спажывецкія спадзяванні, што расіяне, і без таго абцяжараныя ўласнымі праблемамі, узвалюцца на плечы яшчэ і цяжар беларускага эканамічнага крызісу, інспіраванага ў значнай ступені няўдалай палітыкай урада.

Беларускі і расійскі народы маюць цесныя і разнастайныя сувязі, якія ім дамінуюць пачуццё сімпатыі, якое не залежыць ад наяўнасці дзяржаўных меж. Аднак нацыянальна-дзяржаўнае развіццё кожнага на-

рода — яго асабістая справа. Стварэнне расійска-беларускай канфедэрацыі, да якой наўрад ці далучыцца хоць адна з краін былога СССР, не з'яўляецца неабходным для ўзнікнення ўзаемавыгаднай эканамічнай інтэграцыі, хутэй, наадварот, перашкодзіць ёй, бо рынкавыя рэформы на Беларусі не ідуць. Беларусі не трэба ператварацца ў адсталую расійскую правінцыю, як бы добра ні ставілася да нас Расія: інтарэсы цэнтра заўсёды дамінуюць над інтарэсамі правінцыі.

Інтэграцыя краін былога СССР — гэта шлях эфектыўных эканамічных рэформ. Каб спыніць дэзінтэграцыйныя працэсы, трэба спыніць эканамічны заняпад. Да таго ж, прыклад Еўрапейскага супольніцтва яскрава сведчыць — для стварэння актыўных ўзаемавыгадных эканамічных, навуковых і гуманітарных адносін паміж краінамі не трэба ствараць адзінай дзяржавы, дастаткова пэўнае эканамічнае, навуковае і культурнае развіццё, пэўны ўзровень цывілізаванасці, да якога павінны імкнуцца краіны былога СССР.

Аднак замест эфектыўнай рэфармісцкай палітыкі ўрад Беларусі, здаецца, гатовы пазбывацца апошняй перавагі, якую яшчэ не страціла наша краіна, — палітычнай і грамадскай стабільнасці.

Не трэба шукаць вырашэння эканамічных праблем адміністрацыйнымі шляхамі, бо немагчыма вярнуцца ва ўчарашні дзень. Некампетэнтнасць урада Беларусі ўжо дорага каштуе народу і ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Беларусі патрэбны кваліфікаваны, адказны ўрад народнага даверу, які здолее выкарыстаць дадзены нам гісторыяй шанец самастойнага дзяржаўнага і эканамічнага развіцця.

Менавіта таму выканкам ЦР БСДГ звярнуўся да ўсіх дэмакратычных партый, рухаў і арганізацый з прапановай правесці рэспубліканскую канферэнцыю, прысвечаную праблеме стварэння кааліцыйнага ўрада народнага даверу ў мэтах пошуку выйсця з эканамічнага, энергетычнага і палітычнага крызісу.

Т. ПАЛЯКОВА,
член Цэнтральнай Рады БСДГ

УЛАДЗІМІРУ НАВУМОВІЧУ — 50



Празаік, крытык, даследчык літаратуры... Так можна вызначыць творчае амплуа Уладзіміра Навумовіча. Прыхільна была сустрэта чытачамі і крытыкай яго аповесць «Такое бывае аднойчы», выпушчаная асобнай кнігай. У гэтым творы аўтар ішоў ад уласных назірванняў, прыгадаўчы той час, калі студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў час летніх каникулаў у складзе студэнцкіх атрадаў выязджаў на цаліну. Таму і атрымаліся такія пераканаўчыя вобразы студэнтаў Васіля Струменя, Жэні Яснага і іншых. Асабліва прываблівае галоўны персанаж аповесці Раман Назорка. Ён з тых людзей, для якіх высокая маральнасць, жаданне жыць па высокім рахунку сумлення заўсёды на першым месцы.

Даследчыцкія ж намаганні У. Навумовіча скіраваны як на аналіз сучаснага літаратурнага працэсу, так і на асэнсаванне асобных момантаў гісторыі літаратуры. З яго навуковых пачыненняў варта вылучыць манаграфію «Шляхам арлянят. Проза «Маладняка», у якой па-новаму прачытаецца творчасць маладнякоўцаў, разглядаецца ў кантэксце тагачасных палітычных і мастакоўскіх стасункаў.

Віншuem спадара Навумовіча з юбілеем, жадаем яму поспехаў як у творчай, так і ў выкладчыцкай дзейнасці!

Наш календар

1 лістапада — 125 гадоў з дня нараджэння беларускага гісторыка, археолага і даследчыка беларускай культуры Дзмітрыя ДАУГЯЛЫ /1868—1942/. З 1913 года — старшыня Віленскай археаграфічнай камісіі. У 1915 пераехаў у Магілёў, працаваў у архіве. З 1925 года — супрацоўнік Інбелкульту, з 1929 — дырэктар бібліятэкі Акадэміі навук Беларусі. Першы даследаваў гісторыю і гістарычную тапаграфію полацкіх, Барысаўскага, Свіслацкага і Аршанскага замкаў. Адзін са складальнікаў «Гісторыі Беларусі ў дакументах і матэрыялах» /Т.1, 1936/.

8 лістапада — 85 гадоў з дня нараджэння паэта Міхаса БАГУНА /1908—1938/. Пачаў друкавацца ў 1925 годзе. Выйшлі кнігі паэзіі «Рэха бур» /1931/, «Рэвалюцыя» /1932/, «Выбранае» /1961/. Асобнай кніжкай убачыла свет апавяданне для дзяцей «Жэнька» /1934/. Займаўся перакладамі.

12 лістапада — 170 гадоў з дня нараджэння беларускага і рускага этнографа, пісьменніка, публіцыста, тэатральнага крытыка Паўла ШПІЛЕўСКАГА /1823—1861/. Асноўная кніга П. Шпілеўскага «Путешествие по Польсью и белорусскому краю» перавыдадзена выдавецтвам «Польмя» ў 1992 годзе ў серыі «Літаратурныя помнікі Беларусі».

17 лістапада — 100 гадоў з дня нараджэння настаўніка, вучонага, палітычнага і грамадскага дзеяча Канстанціна ЕЗАВІТАВА /1893—1946/. Пісаў вершы.

19 лістапада — 85 гадоў з дня нараджэння паэта Міколы ЗАСІМА /1908—1957/. Актыўны ўдзельнік нацыянальна-вызваленчага рэвалюцыйнага руху ў былой Заходняй Беларусі. Пачаў друкавацца ў 1926 годзе ў часопісах «Маланка», «Аса», іншых заходнебеларускіх выданнях. Выйшлі кнігі паэзіі «Ад шырага сэрца» /1947/, «Вершы» /1954/, «Выбранае» /1960/, «Вершы» /1973/.

20 лістапада — 275 гадоў з дня нараджэння лекаркі, аўтара мемуараў Саламеі РУСЕЦКАЙ /1718—пасля 1760/. Кніга С. Русецкай /ПІЛЬШТЫНОВАЙ/ «Авантуры майго жыцця» выйшла ў 1993 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».

26 лістапада — 75 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра ШАХАЎЦА /1918—1991/. Выступіў у галіне паэзіі, прозы, займаўся перакладчыцкай дзейнасцю. Неаднаразова выходзілі як арыгінальныя творы, так і перавыданні. У прыватнасці, у 1978 годзе пабачылі свет «Выбраныя творы» ў двух тамах.

115 гадоў з дня нараджэння беларускага святара і паэта Андрэя ЗЯЗЮЛІ /1878—1921/

З пошты "ЛіМа"

ТУГА ПА СТРАЧАНАЙ ПРАФЕСІІ

Маю няшчасце канстатаваць: знікла ці васьмь-васьмь знікне прафесія экскурсавода. Не, музеі па-ранейшаму стаяць на сваіх месцах, хоць тым, хто ў іх працуе, не пазаздросціш. Гаворка пойдзе пра экскурсаводаў шматлікіх бюро падарожжаў і экскурсій, што былі раскіданы па вялікай краіне, як любілі казаць, ад Брэста да Кургулаў.

У 70—80-ых гадах, калі яшчэ непахіснымі былі Берлінская сцяна і «жалезная заслона», мы, не маючы магчымасці вандраваць па замежжы, перажывалі турысцкі бум унутры Савецкага Саюза. І, дарэчы, турызм тае пары нёс у сабе агромністы пазнаваўчы патэнцыял для масы «простых людзей». Перагортваю сёння турысцкія буклеты часоў «застою» і зноў хачу вярнуцца ў Пецярбург Пушкіна і Дастаеўскага, у спакотную Хіву і паэтычны волжскі Плес, на Сахалін, у Львоў, Талін...

Сустрэчы з калегамі, прафесіяналамі найвышэйшага класа, на Салаўках, у Нідзе ці пад Уманню засталіся ў памяці як свята. Уражанні ад гарадоў, звычайна, сустрэчы з іншымі людзьмі і прыродай — вось тое каштоўнае, што дарыў савецкі турызм усім, хто ў яго акупаўся. Існавала асабліва парода лёгкіх на пад'ём людзей.

Але я быў бы няшчырым, калі б не сказаў пра тое, што пазнаваўчы турызм — турызм з экскурсаводам — быў хітрамудра ўбудаваны ў машыну прапаганды і агітацыі «савецкага ладу жыцця» і з'яўляўся яе неад'емнай часткай, інструментам ідэалогіі Сістэмы. Сёння пра гэта смешна казаць, але нават у мастацтвазнаўчых, гістарычных, архітэктурных і літаратурных экскурсіях, звернутых у далёкае і нават вельмі далёкае мінулае, было недапушчальна не згадаць «мудрую партыю» і не працітаваць вызваўны чарговага партыйнага манарха. Зрэшты, большасць экскурсантаў прапускала гэтыя акафісты міма вушэй, пры-

маючы іх як непрыемную непазбежнасць.

Вось чаму ледзь толькі галоснасць адмяніла гэтыя абавязковыя паклоны партыйным абразам, ледзь толькі выклікала яна з нябыту столькі новых-старых імёнаў, як акрыялі экскурсаводы, як нарадзілася шмат найцікавейшых маршрутаў.

У 70—80-ых гадах у Мінскім бюро падарожжаў і экскурсій, дзе мне давялося тады працаваць, былі створаны дзесяткі маршрутаў, якія ўвабралі ў сябе мінуўшчыну краю, яго паданні, помнікі і старажытныя гарады, дзівосныя куткі прыроды, прафесійныя і аматарскія музеі. Суцэльныя пласты культуры, сузор'е імёнаў адкрываліся нам, экскурсаводам, у сумесных з навукоўцамі вандроек па маршрутах «Залатое калыце Беларусі», «Дойлідства Нарачанскага краю», «Ажываюць сівыя стагоддзі», «Ад рэнесансу да класіфізму». У гэтых падарожжах мікрафон у руці бралі А. Мальдзіс і А. Грыцкевіч, М. Ткачоў і А. Трусаў, Г. Штыхаў і У. Дзянісаў, Э. Вецер і В. Чамярыцкі, дый многія-многія іншыя. Дасюль беражна захоўваю нумар «ЛіМа» за 3 жніўня 1979 года са своеасаблівай справяздачай А. Мальдзіса аб адной з такіх вандровак пад назвай «Ці быць такім маршрутам?»

Маркую, што сярод чытачоў «ЛіМа», безумоўна, знойдуцца тыя, хто разам з Тамарай Лемеш прайшоўшыя памятнымі сцэжкамі Адама Міцкевіча, пабываў у Туганавічах і на берагах Свіцязі, блукаў па вулках старажытнага Наваградка, хто ў суправаджэнні Дзіяны Васілевіч адкрываў для сябе Верхні горад у Мінску, падзімаўся на валы Мірскага замка або заходзіў пад велічныя скляпенні нясыжскага Фарнага касцёла; кім апекавалася на літаратурных і краязнаўчых маршрутах Ірына Круглякова — заўсёды ўдумліва, няўрымсліва... Зрэшты, пра кожнага з калегаў можна

сказаць нешта адметнае, бо выпадковых, абыхваваў людзей гэтая прафесія не прымала.

З распадам Савецкага Саюза скончыўся і ўнутрысаюзны турызм, а рост цэнаў на паліва, чыгуначныя і авіяцыйныя білеты, гатэлі і харчаванне прыкончыў і масцовыя, рэспубліканскія маршруты або, прынамсі, звёў іх да зусім нязначнага ўзроўню, блізкага да нуля. Зноў з'явілася заслона, толькі зробленая ўжо з іншага, ды не менш трывалага за жалеза, матэрыялу. На змену пазнаваўчаму турызму з усімі яго адкрыццямі і здабыткамі, выдаткамі і недасканаласцямі прыйшоў турызм камерцыйны — са сваёй публікай і абслуговым персаналам. Бюро падарожжаў і экскурсій або фактычна закрыліся, або заняліся арганізацыяй шоп-тураў.

Пра гэты шматпакутны, смешны, горкі і зневажальны для годнасці асобы бізнес-турызм пісана-пералісана зухаватымі журналістамі з выкарыстаннем блатнога жаргону, прынятага ў асяроддзі «крутых» дэмаросных кавіяжораў. Аднак гэта — асобная тэма.

А што ж сталася з маімі калегамі? Людзі, што трымалі ў галаве безліч найцікавых звестак, разышліся па школах, дзіцячых садках, папоўнілі музеі, штаты пакаёвак у гатэлях. Нехта заснаваў ці ўвайшоў у фірмы па вытворчасці шоп-тураў. Нехта зусім з'ехаў за мяжу...

Аднак калі мы збіраемся разам, а гэта здараецца ўсё радзей і радзей, нас грызе туга па страчанай прафесіі. Ёй, гэтай прафесіі, быў уласцівы дух рознакаляровага, чароўнага кірмашу са знакамітага шлягера Марылі Радовіч.

Ці вернецца яна? Упэўнены — так. Але не хутка. І ў іншым абліччы. Бо, як вядома, жыццё прыгожае таму, што можна вандраваць.

Анатоль ВАРВА

ЛіМ - часопіс

«КАЛАСАВІНЫ — 93»



Сёлетняе свята пазіі «Каласавіны» было прысвечана дзюм памятным падзеям — 70-годдзю з часу напісання паэмы «Новая зямля» і адкрыццю памятнага знака на радзіме Якуба Коласа. У экспазіцыі, якая разгорнута ў музеі Максіма Багдановіча, прадстаўлены графічныя аркушы Ю. Герасіменкі, А. Кашкурвіча, М. Купавы, Г. Паплаўскага, Э. Агуноўна, жывалісныя палотны А. Малішэўскага, В. Цвіркы, Я. Ціхановіча. На адкрыцці выстаўкі шмат гаварылася пра эстэтычныя і пазнаваўчыя каштоўнасці «Новай зямлі», выступалі калектывы мастацкай самадзейнасці. Ва ўрочышчы «Прыстанька», што на Стаўбцоўшчыне, дзе ў 1906 годзе адбыўся нелегальны з'езд настаўнікаў з удзелам Якуба Коласа, усталяваны памятны знак. У імпрэзе з гэтай нагоды бралі ўдзел П. Макаль, А. Камароўскі, А. Рыбак, Я. Хвалей, прадстаўнікі мясцовай улады, землякі песняра. З лістапада ў музеі Якуба Коласа прайшла навуковая канферэнцыя, прысвечаная неўміручай «Новай зямлі».

С. ІВАНЧЫК



Здымкі В. СТРАЛКОўСКАГА зроблены падчас адкрыцця выстаўкі ў музеі Багдановіча.

МУЗЫКА

АПЛАДЫСМЕНТЫ — КАМПАЗІТАРУ

У Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбыўся аўтарскі вечар народнага артыста Беларугі лаўрэата дзяржаўных прэмій кампазітара Анатоля Багатырова, чыё 80-годдзе адзначалася ўлетку. Прагучалі Сімфонія N 1, Канцэрт для віяланчэлі з аркестрам, араторыя «Бітва за Беларусь». Выканаўцы — Акадэмічны сімфанічны аркестр Беларугі /дырыжор М. Казінец/, Акадэмічны хор Дзяржтэатрады і хор Беларускай акадэміі музыкі пад кіраўніцтвам В. Роўды, салісты. Вядучы вечара У. Шаліхін зазначыў: «Дзівя рэдкае — быць пры жыцці класікам. Але гэта выпала на долю кампазітара Анатоля Багатырова... Мы ўпэўненыя, што гэты магутны кампазітар яшчэ не раз заявіць аб сабе і музыка яго выкліча любоў удзячных слухачоў». Слухачы гарачымі воплескамі віталі старэйшыну беларускай кампазітарскай школы.

А. НЯДЗВЕЦКАЯ

ПАНІ ФОЛТЫН ДАМАЎЛЯЕЦЦА...

У Мінску бабывала знаная польская спявачка і оперны рэжысёр, старшыня Таварыства сяброў Манюшкі Марыя Фолтын. Яна перадала ў нашу Акадэмію музыкі ноты польскіх кампазітараў XX стагоддзя для беларускіх удзельнікаў будучага конкурсу вакалістаў імя С. Манюшкі, прымеркаванага на красавік 95-га ў Варшаве. Дамоўлена, што пані Фолтын возьме ўдзел у журы конкурсу імя Л. Александроўскай у Мінску і правядзе майстар-клас для будучых удзельнікаў Манюшкаўскага пеўчага спаборніцтва. Адбыліся таксама перамовы з дырэктарам ДАВТа С. Картэсам ды намеснікам міністра культуры У. Рылакам наконт запрашэння пані Фолтын у якасці рэжысёра оперы С. Манюшкі «Парыя». Калі будзе магчыма ажыццявіць гэтую пастаноўку на беларускай сцэне ў другой палове наступнага года, то мы пачнем сусветна вядомую творчую працу М. Фолтын-рэжысёра. /Дарэчы, у наступным годзе — 175 з дня нараджэння С. Манюшкі/. Пані Марыя была й гасцяй Клуба сяброў оперы, дзе адказала на шматлікія пытанні ды з прыемнасцю паслухала канцэрт беларускіх музыкантаў. Творы

С. Манюшкі гучалі ў выкананні піяніста У. Дулава, салістаў ДАВТа Н. Казловай, Н. Галевай, М. Жылюка, В. Скоробагатава, канцэртмайстра Г. Каржанеўскай.



Здымак зроблены падчас візіту на Манюшкаву радзіму — Убель. Злева направа: старшыня Беларускага музычнага фонду імя С. Манюшкі спявак В. СКОРАБАГАТАУ, піяністка Г. КАРЖАНЕЎСКАЯ, дырэктар Убельскага музея Манюшкі І. НЕСЦЯРОВІЧ, пані М. ФОЛТЫН, пісьменнік А. МАЛЬДЗІС, стваральнік і першы дырэктар музея Манюшкі В. НЕСЦЯРОВІЧ.

ВОСЬ ДЫК БЕНЕФІС!

Віктар Вуячыч, спявак эстрады, спраўляў свой бенефіс у тэатры оперы і балета. Поўная зала. Мноства песень — даўно любімыхі новых. Сябры і госці: маэстра М. Фінберг з Дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларугі, Э. П'еха, Л. Вайкуле, Р. Паулс, У. Мулявін, А. Елісееўкаў, В. Раічык, Ліка ды інш. Выступаў і гаспадар вечара, на зыходзе якога адбылася прэзентацыя новага Фонду — імя В. Вуячыча. Заснавалі яго, разам са спеваком, Міністэрства культуры, МАЗ, ВА «Бабруйскашына», фірма «Рамас»... Першай, каго прэміяваў новы фонд за сёлетняе дасягненні ў мастацтве на эстрадзе, творчы рост ды перспектывнасць, стала салістка ансамбля «Верасы» Ліка. Яна атрымала чэк на 1 м.лн. рублёў, што ўрачыста засведчыў сам бенефіцыянт, павіншаваўшы маладую калегу.

ТЭАТР

ТРЭЦЬЯЕ СПАТКАННЕ З ІСПАНІЯЙ

Віга, Кастэльён, Порту, Саламанка... Узбярэжжа Атлантыкі ды міжземнаморскае... Оперная трупа ДАВТа зноў гастралюе па Іспаніі. На афішы — «Баль-маскарад» ды «Чыо-Чыо-сан». Запланавана 11 спектакляў, першы з якіх мае адбыцца 16 лістапада, апошні — 27-га. У гэтую вандрожку выправіліся лепшыя оперныя сілы Беларугі: Н. Губская ды Н. Кастэнка, М. Грыгорчык ды Э. Пелагачанка, А. Саўчанка ды Ю. Бастрыкаў, Н. Руднева ды Н. Галева, Т. Глаголева ды В. Курбацкая, дырыжоры А. Анісімаў ды М. Калядка...

А што ж будзе ў гэты час на мінскай сцэне? Балеты. Пад фанэраму, бо фарміраванне другога складу аркестра толькі пачынаецца. Але ж опера не змоўкне: колькі адметных салістаў, не занятых у гастрольным рэпертуары, засталася «дома» і рыхтуе канцэртныя вечары, якія, безумоўна, парадуюць меламаману. Апроч сустрэч з рамансам, вядомай рубрыкі «Галасы маладых» і інш. запланаваны вечар «Шэдэўры бельганта». Слухачы сустрэнуцца з салістамі ДАВТа Т. Цівуновай, І. Журко, Р. Палешчук, У. Пятровым, У. Грашчанкам, дыпламанткай нядаўняга глінкаўскага конкурсу Т. Варалай і інш. Над праграмамі працуюць канцэртмайстры К. Суворава, Г. Карант, Ж. Габа, Т. Трацяк, Л. Талкачова.

С. Б.

ДЗЕЦЯМ — «РЫГОРКА...», ДАРОСЛЫМ — «ЯНКА...»

Малыўнічым прадстаўленнем на свежым паветры пачаў свой чарговы XXVI тэатральны сезон Берасцейскі тэатр лялек. Дзецай і дарослых забаўлялі і віншавалі акцёры-лялечнікі, а таксама персанажы вядомых спектакляў, якія ідуць у тэатры. Пасля ўрачыстага прысвячэння ў юныя глядачы, ужо ў зале, адкрыўся сезон спектаклем Алега Жугжды па п'есе Анатоля Варцінскага «Рыгорка — ясная зорка». На памяць аб тэатры і гэтым святочным дні кожны маленькі глядач атрымаў па кніжцы і... жуіцы. На жаль, пакрыўджанымі засталіся толькі тыя, хто не трапіў на спектакль — аншлаг быў поўны.

А вечарам на працяг свята была запрошана толькі дарослая публіка. Яе чакала прэм'ера — «Янка-зух і нячысты дух» Ігара Сідарука ў жанры эраўтычных жартаў. Шчыра пасмяяўшыся і аддаўшы належнае артыстам, глядачы таксама мелі магчымасць паўдзельнічаць у закрытым забаўляльным аўкцыёне, лоты у якім, аднак, былі і прстойныя, і сапраўдныя.

І. Х.

ПЕРШЫ БЛІН — НЕ КАМЯКОМ

Менавіта гэтак можна сказаць пра апошнюю прэм'еру Тэатра юнага глядача Рэспублікі Беларугі. Спектакль па п'есе маладога драматурга Юрася Мажэйкі «Старадаўняя казка» нараджаўся, можна сказаць, у пакутах. Мастацкая рада тэатра правяла ў адносінах да яго павышаную патрабавальнасць. І не дзіўна — гэта ж першая прэм'ера сезона, які абвешчаны тэатрам сезонам беларускай п'есы. Меркаванні і парады калег, пажаданні настаўнікаў і школьнікаў, якія прысутнічалі на першых праглядах, былі ўлічаны мастацкім кіраўніцтвам тэатра, стваральнікамі спектакля і выканаўцамі.

І вось — прэм'ера. Паставіў спектакль рэжысёр Ю. Кулік, музыка — У. Кандрусевіч, балетмайстар — Г. Шылянкава.

Л. ГОРЦАВА

ЛІТКУР'ЕР

КНІГУ НАПІСАЛІ ДЗЕЦІ...

А дапамог ім у гэтым Беларугі фонд сацыяльнай падтрымкі дзецай і падлеткаў «Мы — дзецамі», аб'явіўшы конкурс на лепшы твор «Усім — па казцы». Юныя «пісьменнікі» ва

ўзросце ад 6 да 16 гадоў, як таго і патрабавалі ўмовы гэтага творчага спаборніцтва, прysłалі звыш тысячы казак. Яны былі вынесены на суд прадстаўнічага журы, на чале з народным пэтам Беларугі Максімам Танкам. Пятнаццаць удзельнікаў конкурсу сталі пераможцамі, а іх творы вырашана змясціць на старонках кнігі «Казкі дзецай Беларугі», што рыхтуецца да выдання згаданым фондам.

Кнігай зацікавіўся і Амерыканскі фонд падтрымкі новых цэркваў са штата Тэхас. Хутчэй за ўсё яна ўбачыць свет і па-англійску.

ПАМЯЦІ СЫРАКОМЛІ

была прысвечана адна з вечарын у ДOME літаратара. Пра знакамитага вясковага лірніка згадвалі вядучы вечара У. Паўлаў, перакладчык і даследчык творчасці У. Сыракомлі У. Мархель. Вершы У. Сыракомлі прачыталі В. Анісенка і А. Віняўскі. У выкананні заслужанага артыста Беларугі В. Скоробагатава /канцэртмайстар Ганна Каржанеўская/ прагучалі песні, раманы на словы паэта.

Г. ПЯТРУК

ПРАЗ ХРАМ — ДА АЧЫШЧЭННЯ

Ва ўтульнай зале Дома літаратара ў каміне патрэскаваюць дровы, гараць свечкі — так было падчас прэм'еры кнігі пазіі В. Аксак на вечары «Між храмамі хаджу пакліканая спевам...» Пра зборнік пазтэсы гаварылі рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Л. Дранько-Майсюк, крытыкі А. Сямёнава, М. Тычына, пазтэса Р. Баравікова /яна вяла сустрэчу/.

Бард з Наваполацка Л. Касьянава выканала песні на вершы В. Аксак. Творы В. Аксак прагучалі таксама ў аўтарскім выкананні і артыстаў-чытальнікаў. Навучэнка музычнага ліцэя Н. Канаваленка пазнаёміла прысутных з музычнымі эцюдамі.

Г. ПЯТРОЎ

РАЗ СЛОЎНІК, ДВА СЛОЎНІК...

Апошнім часам у рэспубліканскіх выдавецтвах — як дзяржаўных, так і не дзяржаўных — выйшла некалькі слоўнікаў, з'яўленне якіх цяпер, калі адбываецца вяртанне да роднай мовы, нельга не вітаць. Безумоўна, многім прыйдзеца даспадобы «Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы». Укладальнікам яго з'яўляецца І. Лепешаў, а першы том нядаўна пачаўчы свет у выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі.

А «Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў» М. Клышкі «Вышэйшая школа» выпусціла другім выданнем. Першае, якое з'явілася яшчэ пры жыцці аўтара, даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю. М. Клышка сабраў больш за 11 тысяч слоў — як тых, што пастаянна знаходзяцца ў шырокім ужытку, так і размоўна-бытавой лексікі, фразеалагізмы.

«Каротка расейска-беларускі вайсковы слоўнік», складзены С. Суднікам, падрыхтавала НВК «Тэхналогія». У выданне ўвайшло больш за тысячы тэрмінаў, што тычацца розных аспектаў вайскавай службы. Гэтая ж арганізацыя парупілася, каб выдаць «Кароткі расейска-беларускі фізіялагічны слоўнік» /аўтары А. Стасевіч, С. Варыецкі/.

«Тэхналогія» таксама рыхтуе да друку «Англа-беларускі і «Беларуска-ангельскі» слоўнікі, складзеныя вядомым дзеячам беларускай эміграцыі Янам Пятроўскім. Абодва слоўнікі мяркуюцца размясціць пад адной вокладкай.

Наклад, на жаль, абмежаваны, — усяго 2 тысячы асобнікаў. Таму лепей заказаць слоўнікі Я. Пятроўскага загадзя /кошт выдання — 1500 рублёў, яно павінна выйсці ў канцы лістапада/. Папярэднія заяўкі трэба накіроўваць па адрасе: 220007, Мінск, вул. Магілёўская, 43 — 104, НВК «Тэхналогія», тэл. 21-77-40.

ВЫСТАВЫ

ВЕРНІСАЖ НА ПЛЯЦЫ ВОЛІ

Прэзентацыя работ віцебскага мастака Алега Скавародкі і наваполацкага — Уладзіміра Шапо прайшла ў арт-галерэі «Верхні горад» на пляцы Волі ў Мінску. Знаўцам мастацтва добра знаёмыя імяны гэтых майстроў пэндзля. Іх работы экспануюцца ў розных галерэях, упрыгожваюць прыватныя калекцыі ў рэспубліцы і за мяжой. У сваіх творах мастакі апяваюць родны край, яго гісторыю і культуру.



Наведвальнікі вернісажа змогуць не толькі пазнаёміцца з творчасцю таленавітых майстроў, але і набыць іх работы.

На здымку: мастак Уладзімір ШАПО /у цэнтры/ знаёміць наведвальнікаў з выстаўкай.

Фота Аляксандра ТАЛОЧКІ, БЕЛІНФАРМ

АНОНС

У ЭКСПАЗІЦЫІ — МАЛЮНАК!

З 13 па 17 снежня ў мінскім Палацы мастацтваў будучы прымачца творы для экспазіцыі Другой рэспубліканскай выставы малюнка. Мастакі, якія маюць намер удзельнічаць у выставе, павінны прадставіць для адбору не меней трох і не болей шасці твораў, цалкам падрыхтаваных для экспанавання.

Арганізатар выставы — Саюз мастакоў Беларугі. Тэлефоны для даведак: 33-02-38, 35-05-49.

ЛіМ - часопіс

Міф з дзікунскай Акіяніі: «Юнак памяняў свае вочы на птушыныя і прычапіў да носа дзюбу чаплі. Цяпер юнак ужо не быў чалавекам. Ён стаў птушкай».

Чым бліжэй было да камунізму, тым дружнай старалася савецкае купалазнаўства адшліфоўваць міфы пра савецкага «шчаслівага» Купалу, зводзячы іх у адзіны, цэльны, бездакорны наркатычна-сацрэалістычны міф. Знак наркатычнай якасці — на ўсіх артыкулах купалаўскага энцыклапедычнага даведніка, на ўсіх купалазнаўчых манаграфіях, на зборніках дакументальных успамінаў, на мастацкіх творах пра Купалаў лёс.

Радыекамітэт да гэтае выдумкі дадаў сваю: перадаць з кватэры Купалы прабег святкавання на ўсю БССР».

Здаецца, драбязя — якая з вечарын была «заклучная», якая «напярэдадні», але ж адно — калі «Купала запрасіў» /тады ён — аднапарнік з радые-ініцыятарамі/, і зусім ужо не тое, калі ініцыятыва ў правядзенні вечарыны і трансляцыі зыходзіла Бог ведае адкуль.

Паэт паведамляе так:
«Пра гэта /што Купала «запрасіў», і — «напярэдадні». — Г. К. /дазналіся работнікі радые і напярэдадні дазволіць трансляваць вечар адразу ў эфір. Гуканісці тады яшчэ не было, значыць, слова, сказанае ў мікрафон, не выражае, не вернае, не адрэдагуе. Як адважыліся на такую перадачу работнікі Камітэта і гаспадар, уявіць

з арганізатараў, таму ў яго — больш падрабязна, і крыху шырэй»:

«Стол, застаўлены закускамі, зіхацеў прыборамі і крышталёвымі чаркамі. Гасцінная і вясёлая цёця Уладзя ўсіх расаджвала, улагоджвала, з кожным была вясёлая і гаваркая. Купала, відаць, хваляваўся, бо часта знікаў у цёмныя кабінет, асвятлены зялёнымі вочкамі апаратуры, і курыў свой нязменны «Казбек». Я разглядаў шафкі з кнігамі, невялічкі пісьмовы стол, каналу пад клятчатую поцілкаю. Аж не верылася, што гэта тая «святая святых», дзе творыць Купала, дзе столькі напісана.

Калі ўсе сабраліся, гаспадар сеў у тарцы стала паміж двума вокнамі. За спіною стаяў светлы дубовы буфет. Па правую руку паэта сядзеў сакра-

жмут друкаваных паперкаў. Гэта была «ягоная прамова», што напісалі спрытныя і дасуслужывыя партыйныя рэдактары ў якую ён мусіў выдаць за свае — адданыя партыі і правядыру словы ўдзячнага і шчаслівага юбіляра.

Усё пайшло паводля загадзя зацьверджанага рэгляманту. Але было тае нуднае, вялае, няцікавае, што нават тыя, каму «ведаць належала», затурбаваліся, каб радыеслушачы не зрабілі якіх непатрэбных высноваў з «хайтурнага настрою» юбілейнага банкету, і нейзабаве загадана было спыніць трансляцыю. Тэхнік з апаратам і постаць незнаёмага зніклі. Мікрафон ўсёцікі пакінуў на стала /ужо без дротаў/ дзеля больш урачыстага выгляду. Усё гэта было зроблена няўпрыцяма, але людзі даведліся аб «вызваленні».

Рэзюме паэта:

«Больш такіх перадач, здаецца, ніколі не было ў гісторыі радые, а многія сцвярджалі, што гэта — самая цікавая і натуральная перадача».

Мо яно і праўда — больш такога не было.

Пра тую перадачу чуў я непасрэдна ад В. У. Галіны, калі быў яе студэнтам. Слухаючы, рагатаў з усімі аднакурснікамі. Потым, калі быў чыноўнікам у Мінікультуры, зноў нарагатаўся, слухаючы тую самую гісторыю ад Я. С. Рамановіча. Яны расказвалі не «пад Грахоўскага», а «пад Шчаглова»:

«А калі яшчэ ў «правадыры» нейзабаве павыходзілі, твары аджылі, павесялелі, рукі пацягнуліся да чаркаў... і пачаўся ўжо запраўдны юбілей нашага паэта. Святкавалі ўсю ноч. Было вясёла: гулялі, віншавалі, уздымалі тосты, абыймаліся, чыталі вершы, сьпявалі песні».

Міф, як бачым, склаўся з праўды, — толькі ў выніку перастаноўкі месц складаных. Сяргей Іванавіч Грахоўскі «пераставіў» іх, відаць, не маючы блягіх намераў: без такой перастаноўкі эпізод у кнігу па тым часе не ўвайшоў бы. А сама «перастаноўка», стаўшы фактам публікацыі, спрыяе высвятленню праўды таго часу, дэміфалагуючы яе праз нашы параўнанні з публікацыямі іншых сведкаў. Дзякуй Богу, дачакаліся, чытаем іх таксама...

Але што рабіць, калі пры перадруках тых, заакіяніскіх, вольных эмігранцкіх успамінаў пра Купалу — часам выразаюць менавіта тое, што пярэчыць міфатворчым уяўленням падрыхтоўшчыкаў тутэйшых перадрукаў, іхнім «прасавецкім» міфам?

Успаміны кампазітара Шчаглова лясць перадрукаваў часопіс «Маладосць» /N 7, 1993/. Часопіс гэта падае як «публікацыю», аднак, зірнуўшы ў «Тлумачальны слоўнік» /т. 4, с. 515/, асабіста я трымаюся пераканання, што калі друкуюць з друкаванага /тым болей — з кнігі ды ў часопіс/ — гэта перадрук. У «Тлумачальным слоўніку», дарэчы, ёсць і прыклады: «Заметку надрукуюць, потым яе перадрукоўваюць іншыя газеты» /Шахавец/, «Леапольд Гушка, праглядаючы газету, прабег вачыма кароткую нататку — перадрук з польскіх газет» /Чорны/. І пра «публікацыю» — таксама тое-сёе ёсць, нават з курсівам: «Публікацыя архіўных матэрыялаў. Пляціць за публікацыю».

Каму пляціць, за што і як, у «Маладосці» самі ведаюць, ды і не ў плаце тут было, відаць, галоўнае, а ў падвышэнні іміджу самога факта «пад акадэмічнасць», — гэта не зашкодзіць як рэдакцыі, так і Барысу Сачанку, які не ўпершыню дае такія «публікацыі».

Барыс Іванавіч адразу папярэджвае: «друкуецца са скарачэннямі». Ніякіх парушэнняў ні акадэмічнай, ні звычайнай журналісцкай этыкі? Чакайце. Пад канец — спасылка на першакрыніцу публікацыі: «Упершыню успаміны пад псеўданімам М. Менскі апублікаваны ў газ. «Беларус». Нью-Йорк. NN 5/11—11/17 ад 29 чэрвеня — 20 верасня 1952 г.». Хто захоча, хай шукае таго «Беларуса» саракагадовай даўнасці, каб прачытаць без скарачэнняў. Зрэшты, шукаць не варта, бо даўно ўжо ёсць у мінскіх фондах рэдкай кнігі эмігранцкі зборнік А. Калубовіча, дзе нарыс кампазітара Шчаглова змешчаны без скарачэнняў і з той самаю спасылкай на газету «Беларус», адно паводле правапісу эмігранцка-беларускага, з якога ў «Маладосці» пе-

ЯНКА КУПАЛА — РЭАЛЬНАСЦЬ І МІФЫ

Цяпер, калі камуністычны монстр кане пад скляпеннямі чарнобыльскага саркафага, тое самае савецкае купалазнаўства, не паспее асцягнуць са свайго раскормленага макацёру бальшавіцкі шлем, з панічнай ліхаманкаваасцю напінае на сябе калючы, выдраны з зямлёй, куст цёрну: во якія мы былі пакутнікі, ён быў такі ж, як мы, і мы былі, як ён...

Пра міфатворчую свядомасць нашых першабытных продкаў зтыялагісты кажуць, што яна служыла ролю пазнаваўчай функцыі ў вытлумачэнні свету. Апаненты зтыялагістаў бачаць у той самай пазнаваўчай функцыі — зародак «дэміфалагізму» міфа, і даводзяць, што міфалагічныя ўяўленні папярэднічалі логасу, выдаючы сваю суб'ектыўную прадукцыю за аб'ектыўную рэальнасць.

Сацрэалістычны міф — як мул, народжаны ад скрыжавання гэтых дзвюх гіпотэз. Ён, пакуль жывы, пакорліва працуе, але ж ён — бясплодны, бо ў сваім ядры не мае пазнаваўчае міфемы.

Антысацрэалістычны /альбо «постсавецкі»/ міф — той самы мул, хіба што з дзюбай акіянскай чаплі, але вочы тыя самыя. Ён, колькі б ні стараўся строіцца пад беларускага каня і колькі б ні даводзіў радаводную ад валаамскае асліцы, не народзіць зноў ні жарабяці, ні асляці.

... Міф — рэальнасць. Як яны ўзаемадзейнічаюць?

Параўнаем два успаміны пра Купалу. Першы — з кнігі ўжо даўно вядомай /зборнік «Успаміны пра Янку Купалу». Мінск, 1982, складальнікі А. Кулакоўскі і Н. Цвірка/. Другі — са зборніка, які прыйшоў да нас крыху пазней, але равеснік першаму /«Янка Купала і Якуб Колас. Вянок успамінаў пра іх». ЗША, 1982, складальнік і рэдактар А. Калубовіч/.

Дзве асобы пішуць пра адну падзею — пра Купалаў юбілей. Паэт Сяргей Грахоўскі і музыка-кампазітар Мікалай Шчаглоў.

Пачнём з паэта:

«Быў цёплы і ціхі май. Адціталі сады, ружовымі і белымі воблачкамі курыўся бэз. Над горадам стаяў водар вясны і першых навальніц. У гэтыя дні шырока адзначалася трыццацігоддзе творчай дзейнасці Купалы».

Напярэдадні афіцыйных вечароў Купала запрасіў блізкіх людзей дадому, каб па-сямейнаму адзначыць угодкі свае творчасці...

Магчыма, варта было слова «напярэдадні» — падкрэсліць, бо музыка памятае гэта крышачку інакш:

«Ня ведаю, чыя гэта была думка — перанесці заключную /Г.К./ юбілейную вечарыну ў хату самога юбіляра. Думка, праўда, была б зусім нядрэнная, каб усё ў Саветах ня мела свайго адваротнага боку».

цяжка. Але трансляцыя здбылася».

Кампазітар кажа быццам тое самае, але нібы «падказвае» паэту — пра «адвагу»:

«На гэтую пару радыеперадачы беспасрэдна з кватэраў былі ў БССР «чудам тэхнікі» і таму знайшлі падтрыманьне ў партыйных колах».

Міф яшчэ не пачынаецца, але яго зародак — «падтрыманьне» й у партыйных колах — ёсць: трансляцыя ў эфір павінна «адрэдагаваць» сама сябе, ды загадзя, — павыразаўшы ўсе неадпаведнае такому «падтрыманню». Тут ужо папахвае не «ініцыятывай», а партыйнай дырэктывай, пра якую ў кампазітара крыху вышэй было: «Гэта ня жарты. Хочаш ці не, а мусіш рабіць. Хай гэты юбілей будзе пасья паховінаў ці, наадварот, паховіны пасья юбілею — што загадае партыя, тое й мае быць». Ды і пра тое, сам Купала пераносіў юбілейнае мерапрыемства ў сваю хату, альбо «нехта» зверху, і пра тое, хто рабіў падбор гасцей — у кампазітара было:

«Па твару будучага юбіляра — Янкі Купалы — аніяк ня можна было пазнаць, што гэтага пастанова прыйшлася яму да густу. Наадварот, твар паэты быў неспакойны, усхваляваны, быццам гаварыў: «Ой, браточкі, не націскайце велімі. Я б лепш... таго... гэтага» Але ж хто слухае ў Саветах самога юбіляра? Ён тут нявольнік, як і ўсе. Голас мае адно сапраўднае гаспадар — ЦК партыі. І хай ЦК — зусім не юбіляр і пісаў купалаўскія вершы ня ён, а Купала... але ўся пашана і гонар належаць якраз ЦК, таму што, як у нас казалі, «усе мы пад ЦК ходзім».

Пра падрыхтоўку да трансляцыі — паэт:

«Вёў яе кампазітар Ісак Любан. Мяне ўзяў сабе ў памочнікі. Загадзя ў кабінете паэта ўстанавілі апаратуру, на расцунутым абедзеным стала — мікрафон. Трансляцыя ў апаратную вялася па тэлефонных правадах. На змярканні хату Купалы запоўнілі госці»...

Слова — кампазітару:

«Дык вось запрошаныя госці накіраваліся ў знаёмы ўжо нам купалаўскі дамок. Увайшлі... і «ах» ды «ох»! Бачаць у ва ўсю шырыню пакою стол стаіць. А на белым абрусе, Божачка ты мой, чаго, чаго толькі няма! Закускі халодныя і гарачыя, далікатэсы аж да чорнае ікры, садавіна, тарты, усялякая гарэлка, віны, лікеры. Хоць людзі былі запрошаныя ўсё пачэсныя, але большыня зь іх даўно ўжо ня бачыла й ня каштавала такіх нязвычайных прысмакаў. Зь вясёлым гоманам пачалося шуканьне сваіх карткаў, і, нарэшце, усе занялі месцы».

Тое самае ў паэта /але ж ён — адзін

тар ЦВК Максім Ляўкоў, злева — акадэмік Сямён Якіўлевіч Вальфсон. Пасля кароценькага ўступу Любана пачалася звычайная застольная гаман»...

Тут — стоп. Здаецца, міф ужо пачаўся. Кампазітар гэты момант памятае крышачку інакш:

«Але тут пачуўся голас:

— Таварышы! Наша юбілейнае паседжаньне будзе транслявацца па радые на ўсю БССР. Таму папрашу быць дысцыплінаванымі і захоўваць парадак і прадугледжаны рэглямант. Зараз уключыце мікрафон».

Тут толькі госці пабачылі на стала чорны зь серабранымі беражочкамі чатырохкутнік — мікрафон, дык, значыцца, і кантроля, цензура, органы НКВД. Без паперкі, якая дазволена ў падпісаная ўпаўнаважаным Галоўліту, ніводнага слова не дадуць сказаць перад мікрафонам, нават сябру Палітбюро».

Пабачылі, што на вакне стаіць яшчэ ў апарат, што памацняў гук, а пры ім тэхнік, а побач з ім яшчэ нейкая незнаёмая постаць...

Госці ў імгненне згубілі святачны настрой, які вяліцеў з пакою як гукі з Аладавае трубы. Стол змяняўся адно ў вітрыну савецкага ўнівэрмагу, на якую можна толькі глядзець, а купіць — нічога ня купіш».

У паэта ўсё наадварот:

«Усе забыліся на мікрафон і трымаліся, як і належыць актыўным гасцям. За сталом было шмат артыстаў Першага БДТ /цяпер Акадэмічны тэатр імя Купалы/. Тосты і гаворка змяняліся песнямі. У хвіліну паўзы на сярэдзіну пакою выйшла маладая статная Вольга Уладзіміраўна Галіна. Задрыжай, затрымаеў яе ўсхваляваны голас:

Не глядзі на мяне, не глядзі, адыдзі, Не чаруй так сабой і на яве і ў сне! Ты смяешся з мяне...

Дык ідзі ж, не глядзі, Бо замучыш, загубіш навекі мяне!

Гучалі вершы і воплескі, а калі яна дачытала «Спадчыну», падышоў расцунены Купала і пацалаваў руку, артыстка расцалавала паэта. Пасыпаліся дасціпныя жарцікі, падбежала вясёлая цёця Уладзя, пацягнула мужа за крысо: «Няма чаго пры ўсіх цалавацца з маладымі дзяўчатамі!» і сама расцалавала Вольгу Уладзіміраўну. Пакаціўся дружны рогат. Застолле дайшло да таго ўзроўню, калі прыйшлося выключыць мікрафон».

А вось як памятае момант таго «ўзроўню» кампазітар:

«Юбіляр-Купала меў найсумнейшы ад усіх гасцей выгляд. Перад ім паклалі

ракладзена на правапіс савецка-беларускі.

Не спрабуйце здагадацца, з-за чаго Барыс Іванавіч не даў спасылкі на выданне Калубовіча. Спачатку пашукайце, што ён скараціў, і здагадайцеся — чаму?

Цытую зборнік Калубовіча, ст. 73:

«Развітанне з роднымі гонямі, упадак духу Купалы на чужыне — сталіся для Купалы апошнім душэўным ударам, якога ён ужо не натрапіў ператрываць. На гэты раз сукрытыя, даўно пешчаныя думкі аб самагубстве, аб сканчэнні жыцця, аб ціхіх месцах ў дамавіне — нарэшце, здзейсніліся.

Гатэль «Масква», у якой Купала ці раз гасцяваў як слаўны і заслужаны прадаўцаў Беларусі, стаў апошнім месцам Купалавае жыццёвае трагедыі».

Меркаванне не бяспрэчнае, але небеспаспартнае, бо суіцыд даймаў Купалу неаднойчы — і ў жыцці, і ў творчасці: «Ідзе за мной услед касцісты, бледны труп, — / Як цень, — за мной, пры мне, куды я ні ступлю...»

Пакуль мы не знайшлі бяспрэчных паказанняў пра абставіны Купалавай пагібелі, здагадка кампазітара Шчаглова будзе заставацца сярод іншых як адна з магчымых, нават ці не самых верагодных версій. У яе зацятых апанентаў довады катэгарычныя: «Ні пра якую смерць, тым больш пра самагубства, пра якое сёй-той не толькі гаворыць, а ўжо нават піша /?!/, Янка Купала не думаў».

Вышэйпрацітаваная катэгарычнасць кіравала логікай Б. Сачанкі пры падрыхтоўцы «Публікацыі» ўспамінаў кампазітара Шчаглова ў «Маладосці», і прадвызначыла скарачэнні, бо імяна Б. Сачанку належыць аўтарства вышэйпрыведзенай цытаты. /«Сняцца сны аб Беларусі», с. 177/. Тэма суіцыду не ўмяшчаецца ў ягоную канцэпцыю, закальчаваную на «спасціжэнні і адлюстраванні савецкай рэчаіснасці» /зноў «Сняцца сны...», с. 157/, і калі б, маўляў, не берыеўцы, наш пясняр адсвяткаваў бы трыумфальны юбілей ды цешыўся б, вычытваючы карэктуры новых зборнікаў сваіх вернападданных вершаў, у якіх праз два радкі на трэці — слава, слава, слава партыі ды Сталіну, саветам ды калгасам, дыктатуры ды камуне. Б. Сачанка скарачае ў кампазітара Шчаглова якраз тое, што палемізуе з ім:

«Цынічнай ўладзе гэтыя паховіны не перашкодзілі і з націскам, настрылівасцю і нат з нахабствам узятца зараз-жа за фарбаванне й самога Купалы і ягонае творчасці ў найзырчэйшы чырвоны колер, забіўшыся на нядаўняй свае яму дакеры й на «справядлівую бальшавіцкую крытыку». У гэтай бальшавіцкай афарбоўцы Купала сёння — натхнёны паэта камунізму. Усім і скрозь загадана ўшаноўваць памяць Купалы толькі з гэтага гледзішча, апрача яго толькі ў чырвоную тогу. Менскі драматычны тэатр атрымаў імя Янкі Купалы. Філіял музэю адчынены на бацькаўшчыне пясняра ў Вязынцы. Рыштуецца да пастановкі п'еса «Шчасце пазты» В. Віткі /у Шчаглова віткіўскі ініцыял пазначаны з памылкай. — Г. К./, дзе згодна із савецкай крытыкай паказана «барацьба савецкага народу за сваё сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне, нараджэнне, і станаўленне голсу беларускага пясняра Я. Купалы, росквіт ягонага таленту ў умовах савецкае ўлады».

Вось якія дзівы расказваюць сёння аб Купалу савецкія агітатары! Зуба таленту паэты завецца ў іх «росквітам», трагедыя ягонага жыцця і смерць выдаюцца за «шчасце пазты»...

Не ў брыво, а ў вока Б. Сачанку з ягонай апалогіяй Купалавых «прапроцтваў» з «Песні будаўніцтва», — пра «а мудрага гісторыка», які — «ужо ідзе» /зноў «Сняцца сны...», с. 168/:

Ён раскажа, як з творчым імкненнем для народу закон выдывала Бальшавіцкая праўда, сумленне, Каб жыццё ўжо было без цяпленняў і мінула пракляцццям навала.

Дачытаем, што пра гэта думалася кампазітару Шчаглову:

«Нам тут, на эміграцыі, усё гэта добра зразумелае. Шкада толькі, што там, за заслонаю, знойдуцца людзі, што, начытаўшыся Мазальковых і нагледзеўшыся «Шчасцяў паэты», па-

вераць у сяброўства савецкае ўлады з Купалам.

Праўда, ёсць, шчыра кажучы, і тут людзі, што паважна дакараюць Купалу ягоною «савецкасцю» ды імкнучы абнізіць ягоную ролю ў беларускай пазыі наагул. Дык спынюся крыху на гэтым, хай ніжэйпаданая й ня зусім мова жаца з тэмаю маіх успамінаў.

Усе, хто ведаюць савецкія ўмовы, зразумеюць, што пісьменнік, паэта, маляр, музыка ў СССР ня можа ня браць накіданых яму сілком савецкай тэмы ці ня пісаць зусім, каб не загубіць жыццё. Ува ўсім СССР ня знойдзецца ніводнага, хто б мог рабіць інакш /Шчаглоў тут, дзякую Богу, памыляецца. — Г. К./ Писаў савецкія вершы ў Купала. Але як? Крытыка, нават і савецкая, ці раз дакарала Купалу за няшчырасць, несамастойнасць ягоных савецкіх вершаў. Раўнуючы вершы Купалы, пісаных ў да-савецкіх перыяд, з ягонымі савецкімі творами, кожнаму кідаецца ў вочы, што апошнія вершы слабыя, вымучаныя, а не натхнёныя, як калісьці. Аднак і паміж савецкімі вершамі Купалы /праўда, іх зусім мала/ ёсць запраўды пазтычныя і мастацкія рэчы. Чым гэта тлумачыцца? На маю думку, тут колькі прычынаў.

Купала перш за ўсё быў паэтам таленаватым, пясняром з Божае ласкі, працэс пазтычнае творчасці быў у яго ў крыві. Ён быў таксама прафэсійным паэтам, а не аматарам. Усё гэта не магло ня мець уплыву на тое, што Купала быў прымушаны пісаць. Па другое, і гэта, думам, важнейшае, хай дагэтуль і не даследаванае пытанне — Купала, змушаны жыць у панурай савецкай запраўднасці, цярпаў часта да краіны ілюзорнасці, уяўнасці. Ня толькі што лаяльны, але наважна варажы да савецкае ўлады, ён мусіў чымсьці жыць, дыхаць. Калі перад Купалам узніклі накіданых яму тэмы савецкае бацькаўшчыны, савецкае моладзі, дык слова «савецкае» паступова занікала ў ягонай фантазіі і заставалася паняццём тэма бацькаўшчыны, тэма моладзі, што былі для яго сваімі, роднымі, якія ён адно патрапіў уявіць сабе. Ілюзіяўнасць рэчаіснасці натхняла тады Купалавую пазтычную ліру. Яна ж давала яму моц цяплівасці, трывання, сілу да жыцця і тыя драбчкі чалавечы радасці, цухі, без якіх немагчыма жыць чалавеку, а тым болей мастаку. Гэта таксама, адно пры дапамозе ілюзорнасці, можа жыць засуджаны на вечнае панявольненне бядак ці замкнёная за кратамі ахвяра. І яшчэ адно: ці можна ўважаць Купалу савецкім, калі паэтам і нацыянальным героем ён стаўся гадзі перад савецкім панявольненнем? Гадзі перад тым, як бальшавікі апанавалі Купалаву радзіму і народ, ён ужо сказаў усё сваё найбольшае і найпатрэбнейшае, і сказаў моцна, гримотна, як нішто. Ці можна ўважаць Купалу савецкім, калі самыя Саветы блізу да 1939 году, значыцца, якія пару год да ягонае смерці, уважалі Купалу буржуазным нацыяналістам ці ў лепшым выпадку тым, што трапіўшы быў пад іхны ўплыў, што апынуўся быў у іхным палоне?».

Кампазітар Мікола Шчаглоў да вайны быў вядомы як аўтар слаўтай «Кантаты пра Сталіна». На эміграцыі ён перастаў быць Шчагловым, стаў Куліковічам /прозвішча маці, — а Б. Сачанка блытае, пішучы, быццам «Шчаглоў» — псеўданім/.

Нават калі б Куліковіч свае меркаванні пра «ілюзорнасць» савецкіх натхненняў Купалы «пазычыў» Купалу, адкалупнуўшы з уласнай душы, — абмінаць іх не варта. Бо гэта — прызнанне асобы мастацкага менталітэту, якой давалася насэрбацца калабаранцтва і «падсавецкага», і «падфашысцкага», двойчы, з абедзвюх наймольных талітарных лавін.

Не дагнала Купалу лавіна другая. Пад ёй заставалася маці. Як — засталася? Чаму? Нават «міфа» няма. Мо таму, што рэальнасць у гэтым выпадку сама выглядае, як міф: сын і маці, як змоўшычы, адначасова пайшлі на той свет. Перасталі «калабаранцтваваць»?..

Мы не гатовыя жыць не па міфах, як спела нацыя. Мы гадаліся ў сацрэалізме.

Калі ж пасталеем?..

Анонс

СЯБРЫНА ЯЎРЭЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ужо больш шасцісот год жывуць на беларускіх землях яўрэі. У поўнай меры падзяліўшы лес беларусаў праз усе пакручаныя сцяжыны супольнай гісторыі, некалі квітнеючае тутэйшае яўрэіства моцна пацярпела ад нацысцкага генацыду Другой сусветнай вайны, а таксама ад савецкай асіміляцыйнай практыкі. Супольная шматкавая гісторыя, узаемныя ўплывы і набыткі культурнага супрацоўства да нядаўняга часу заставаліся скарбам, схаваным як ад беларусаў, так і ад яўрэяў. Пэўная ўзаемаізаляванасць у выніку русіфікацыйнай палітыкі імперскай і савецкай уладаў, брак культуральных і навуковых кантактаў не спрыялі лепшаму выкарыстанню ўзаемнай культурнай спадчыны, ведам пра сябе і суседзяў, разуменню паміж беларусамі і яўрэямі.

Таму дзеля прадаўжэння справы, пачатай выдатнымі дзеячамі абедзвюх культур, сярод якіх Змітрок Бядуля і Антон Луцкевіч, Шмуэль Нігер і Янка Купала, Мойша Кульбак і Янка Станкевіч, — неабходны захады па ўсталяванні больш рэгулярных і плённых кантактаў паміж навукоўцамі і дзеячамі культур.

У сувязі з гэтым пры Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Ф. Скарыны ствараецца суполка, якая будзе падтрымліваць намаганні беларускіх навукоўцаў па вывучэнні яўрэйскай культуры на Беларусі і беларуска-яўрэйскай культурнай сувязі, спрыяць супрацоўніцтву ўсіх, хто цікавіцца нацыянальнымі ўзаемаасувязямі.

Існуючыя ўжо пры Цэнтры імя Ф. Скарыны Літоўска-беларускае задзіночанне, Сябрына польскай культуры, Беларуска асацыяцыя ўкраінскага паказалі, што канцэнтрацыя намаганняў па пошуку сумесных духоўных набыткаў, вывучэнне гісторыі культурных

зносін і пошукі плённага супрацоўніцтва на родаў праз веданне адзін аднаго даюць абнадзейваючыя вынікі ў справе разумення культурных патрэб народа, падтрымкі інтэлектуальных памкненняў і ўрэшце — будаўніцтва сапраўды дэмакратычнай Беларусі як часткі еўрапейскай культурнай прасторы.

Ініцыятары стварэння сябрыны яўрэйскай культуры бачаць яе мэта ў дапамозе інтэлектуальным сілам беларусаў і яўрэяў у ламанні старых стэрэатыпаў, спробе стварыць асяродак, у якім праз свабодны абмен думкамі, дыскусіі, супольнае даследаванне практы і сумесныя культурныя і навуковыя імпрэзы яўрэі і беларусы змоглі б праз непасрэдныя кантакты паразумецца і стварыць падставы для гарманічнага і ўзаемакарыснага развіцця культуры на Беларусі.

Мы заклікаем навукоўцаў, тых, хто мае свае ідэі і сваё бачанне будучы ўзаемаадносін беларусаў і яўрэяў, адгукнуцца на нашу прапанову аб стварэнні беларуска-яўрэйскай культуры. Адным з першых мерапрыемстваў сябрыны можа быць удзел у навуковай канферэнцыі «Беларуска-яўрэйскае гістарычна-культурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучаснасць, будучыня», якую наладзіць Цэнтр імя Ф. Скарыны ў маі 1994 года.

Арентацыйная дата ўстаноўчага сходу — 18 лістапада 1993 г., у будынку Цэнтры імя Ф. Скарыны /Мінск, вул. Рэвалюцыйная, 15/ а 16-ай гадзіне. Тэлефон для даведка: 20-51-57.

Віталь ЗАЙКА,
навуковы супрацоўнік Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтры імя Ф. Скарыны

Друк

«БЕЛАРУСКАЯ МІНУЎШЧЫНА»: ЧАРГОВЫ НУМАР

Пабачыў свет другі нумар гісторыка-публіцыстычнага ілюстраванага часопіса «Беларуская мінуўшчына». Выданне пачынае набываць свой твар. Галоўны рэдактар «БМ» А. Андруховіч выступае з роздумам «Да незалежнасці — праз рэфэрэндум!». Розныя аспекты нацыянальнай гісторыі акрамяюцца ў артыкулах Г. Штыхава «Вытокі беларускай народнасці», М. Ермаловіча «Збіраў землі беларускія Новагародок», Х. Крываноса «З варагаў пайшлі суровыя мужы», У. Арлова «Гісторыя Беларусі: год за годам».

М. Дубровін запрашае ў Нясвіж — «Сівая даўніна Нясвіжа». З іншых матэрыялаў нельга не назваць «Зямля і воля» М. Дзелянкоўскага, «Хто знішчыў сялянскую «Грамаду»? Л. Герасімава, «Мінскае гета: схаваная праўда» Г. Купрэвай, «Шчаслівы выпадак, ці Недагляд НКУСа?» У. Адамушкі і Н. Івановай, «Скарынаўка» /пра бібліятэку імя Ф. Скарыны ў Лондане/ А. Ляднёвай...

«ПЕРШАЦВЕТ», N 10

Гэты нумар часопіса спараджае згадкі: год назад, у кастрычніку 92-га, выйшаў яго першы, а лепш сказаць — пробны нумар. З гэтага ж года «Першацвет» /часопіс маладых, дакладней — самых маладых літаратараў, так званых пачаткоўцаў/ выходзіць рэгулярна, штомесяц, і вось перад намі апошні, кастрычніцкі нумар. Чым ён адметны?

Нумар працягвае першацвётскую традыцыю /так, ужо традыцыю!/ абавязкова прадстаўляць новыя імяны пачаткоўцаў — як у прозе, так і ў пазыі. Тут — гэта Вольга Гурыновіч, Таццяна Залека, Альгерд Бахарэвіч, Вячаслаў Статкевіч і Таццяна Каваленка. А побач з імі вядомыя па публікацыях у «Чырвоны» і «Першацвёце» Віктар Аніскевіч, Мілана Шушкевіч, Ніна Загарэўская, Аляксей Ветах, Тамара Мазур, Ірына Хадарэнка, Аляксей Папалюкі. Шчыра раю чытачам не абмінуць іх творы.

Ёсць у нумары і сюрпрыз. Звязаны ён з імянамі Віктара Шніпа і Людмілы Рублеўскай. Што за сюрпрыз, спытаеце? Пакуль што

скажу толькі, што гэтым разам яны спрабуюць выявіць сябе... не ў пазыі. Разгадка — на старонках часопіса.

У першацвётскай «Гасцёўні» — Уладзіслаў Рубанаў і Міхась Скобла.

Змястоўныя, палемічныя крытычныя матэрыялы нумара. Ці здатны час загаіць раны душы? Ці не з'яўляецца сённяшняя школа сапраўдным пеклам для дзіцяці? Што стурхае чалавека на самагубства? Подзвіг ці слабасць — яно? Змрочным прывідам альбо светлай знічкай застанецца вобраз Сяргея Палуяна ў нашай памяці? Пра гэта разважае Юлія Алесіна ў артыкуле «Трагедыя душы». З нагоды 110-годдзя з дня народзінаў Вацлава Ластоўскага Аляксей Пашкевіч друкуе артыкул «Сейбіт святла», прысвечаны літаратурнавыдавецкай дзейнасці слаўтага беларуса. «Што такое «сталасць паэта»? І што для нас пазыі пакалення Васіля Зуенка?» — на гэтыя і іншыя пытанні спрабуе адказаць у сваіх нататках на палях кнігі вершаў В. Зуенка «Чорная лесвіца» Аляксей Палынскі.

Пра тое, што не позна пачаць пісаць і ў шасцідзесят, сведчыць публікацыя вершаў 71-гадовай Надзеі Стафанавічы Ярмак пад рубрыкай «Народнае». Шаноўную аўтарку прадстаўляе чытачам галоўны рэдактар часопіса Аляксей Масарэнка.

Завяршае нумар «Жароўня» з гумарэскай Яраслава Нікіціна «Візітка».

Мікола ВІЧ

ПАВУЧЫЦЦА Б У БРАСЛАЎЧАН?!

Цяпер шмат гаворыцца пра неабходнасць больш дэталёвага вывучэння гісторыі асных раёнаў. Дык вось, у гэтай важнай справе прыклад паказваюць на Браслаўшчыне. У маі наступнага года мясцовы гісторыка-краязнаўчы музей мяркуе правесці навуковую канферэнцыю «Браслаўскія чытанні» /дарэчы, трэцюю па ліку/. Да ўсяго аб'явае тэзісы ўсіх дакладаў апублікаваць. А калі б нешта падобнае рабілі краязнаўчы музей і ў іншых раёнах? Глядзіш, чарговыя талы гістарычных хронік «Памяць» сталі б багацейшымі на цікавыя матэрыялы з мінуўшчыны.

А пакуль... Пакуль Браслаўскі музей прымае заяўкі ад жадаючых прыняць удзел у чытаннях. Адначасова паведамляе, што кансультацыі па ўсіх пытаннях можна атрымаць у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі ў Людмілы Уладзіміраўны Душчыц. Пакой — 306, тэл. 39-48-93.

На старонках рэспубліканскага друку, у тым ліку і ў газеце «ЛіМ», ужо пісалася пра цяперашні стан беларуска-польскіх міждзяржаўных і міжнацыянальных узаемадачыненьняў. Гэтая ж тэма, не пазбаўленая праблемнасці, дыскутавалася і на старонках польскіх часопісаў і газет. Разнастайнасць ацэнак і пазіцый польскіх аўтараў выявіла і пункт супадзення інтарэсаў, з якога магло б пачацца паразуменне і супрацоўніцтва паміж некаторымі польскімі інтэлектуальнымі коламі і свядомым беларускім грамадствам. Падобнае супрацоўніцтва і паразуменне, у сваю чаргу, магло б паўплываць на нармалізацыю адносін на міждзяржаўным узроўні.

Думаецца, беларускаму чытачу цікава будзе пазнаёміцца з артыкулам аўтарытэтнага польскага публіцыста і грамадскага дзеяча, аўтара кнігі «Беларусы, Летуісы, Украінцы» /1983/ Багдана Скарадзінскага. У артыкуле, які быў змешчаны ў польскім часопісе «Вензь», аналізуецца сітуацыя ўзаемаадносін паміж нашымі суседскімі народамі і выказваюцца думкі пра перспектыву партнёрства.

Багдан СКАРАДЗІНСКІ

МАРЫ КАЗІМІРА ПАДЛЯСКАГА

Былі смелыя і такімі застаёмся. Хацелася б нармальна, па-людску, наладзіць суседства з трыма народамі, якія жывуць за нашай усходняй мяжой. Калі камусьці мала на гэта звычайных аргументаў, гуманітарных альбо сентыментальна-гістарычных, няхай даярз іх сабе са сферы... геапалітыкі. Без ілюзій — гэты працэс лёгкі не будзе. Мы не маем практычна ніякага досведу суседства з беларусамі, летувісамі і украінцамі, як нацыямі-партнёрамі. Існуе вельмі спецыфічны багаж гісторыі, у якім — добра шукаючы — можна сапраўды знайсці чаго душа пажадае, і з каторага перабораўная грамадская свядомасць высювае на свет галоўным чынам найгоршае... Патрэбна велізарная праца, каб гэтую свядомасць пераніцаваць. І пачынаць трэба цяпер. Раней ці пазней, большую ці меншую, але вымушаны будзем праявіць энергію і вынаходлівасць. Калі меней і пазней, дык будзем мець справу з новымі адмоўнымі напаставанымі ў людской свядомасці.

Сказанае — не летуценні. Ніколі не адпускала мяне ўсведамленне розніцы ва ўспрыманні, адчуванні і прадбачанні карысці, як і небяспекі, падобнага збліжэння. І разуменне відавочнасці, што партнёрства — гэтаксама супярэчнасць інтарэсаў. А перш за ўсё — веданне злой сілы польскага безуладдзя ў адносінах да нашага Усходу. Стагоддзі ніводнаму пакаленню не ўдалося гэтага пераадолець, а мы ж хацелі быць мацнейшыя і мудрэйшыя? Але, школа царызму і камунізму была цвёрдая... І без рызык. Калі тыя людзі ўвогуле яшчэ — як нацыі — жывуць, а падставы для сумненняў былі дык можна ім толькі дапамагчы апытомець. Крышку, бо мы не былі пра сябе вялікай думкі. Калі ж іх знясіленне мае, наколькі гэта можна прадбачыць у будучыні, трывалы характар, дык прынамсі, ім не зашкодзім. Але будзе пэўнасць, што над Бугам сапраўды не існуе іншай магчымасці суседства, як праз калючы дрот і бетонныя заслоны СССР. Карціна настолькі фатальная, што горш быць не можа.

І каб хоць штосьці сказаць у псіхознай, убогай атмасферы, удалося мне выклаці публічна некалькі думак і пранапоў. /Маецца на ўвазе выхад у 1983 годзе кніжкі пад псеўданімам Казіміра Падляскага «Беларусы, Летуісы, Украінцы». — **Перакладчык**/. Ані асабліва новых, ані дужа глыбокіх па змесце. Але неспадзявана гэтая невялікая праца была заўважана сярод бурлівага кніжнага патоку і выклікала грамадскі інтарэс. Тым болей, што вельмі гнялі нас засмучэнні і паражэнні на сваім польскім падворку. А цяпер?

Што да стану сённяшняга польскай увагі на суседскі Усход, дык аб'ектыўна наступіла тут такая рэвалюцыя, аб якой ні марылі і якой яшчэ зусім нядаўна не было відна на далёкім лядзе. Ляскую камунізм. Трэск, нібыта вясновага лёду, СССР. І хоць здарыцца там можа ўсё, аднак найменей верагодна перамога сіл, якія здольныя да вяртання папярэдняй сітуацыі. Што цяпер у Польшчы — таксама вядома. Махлівацца пра і па ўсходняй праблематыцы не замянае ніхто і нішто, калі зноў жа не лічыць польскага безуладдзя, пра што гаварылі вышэй. А якое спрыянне для «арыстэлізацыі» працы: урад і МУС, парламент, партыі і МУС, незалежныя творцы і даследчыкі, і мноства людзей...

Але, урэшце, гэта не павінна быць балбатня дзеда пад іконай. Аказалася, братнія народы жывуць. Праўда, кожны па-рознаму, але ўсе могуць нас выслухаць і нават даць адказ. Нельга не заўважыць цяпер і ролі своеасаблівага амбасадараў. Называюцца яны брыдак: «меншасці». Хаця перш за ўсё яны часткі нацый, сярод якіх ёсць нават колькасна большыя за нашу, а таму падпадаюць пад дзеянне «закона паяднаных сасудаў» — у настроях і рэакцыях, у сімпатых і фобіях, у інтарэсах... Для нас праблематыка Усходу існае. Можам цяпер даволі прыслухавацца да тых суседскіх галасоў, і гаварыць з імі — калі толькі маем што — можна досыць шырока. Нават калі дойдзе да сваркі, дык гэта ўсё ж такі лепш за ранейшую змярцвеласць, каторая была спакоем і цішыня... цвінтар.

Сучасныя аб'ектыўныя ўмовы такія, якіх, бадай, не знайсці ў гісторыі нашых земляў. Да гэтых умоў варта далучыць факт цалкам прынцыповага значэння: як бы

ні інтэрпрэтаваліся ў Польшчы нашыя жыццёвыя інтарэсы за Бугам, няма ў гэтых інтарэсах — у нацыянальным маштабе — звыш заададнага прычынна-інтарэсам брацкіх народаў. Ніхто паважны ў Польшчы не рыхтуецца, нават у думках, да новых наступай і бітваў, да навазвання чаго-небудзь з рэлігіі, культуры ці палітыкі. Людзі над Нёмнам і Дняпром могуць сцерагацца нас болей ці меней, альбо нам не верыць. Але ўсё ж мы, палякі, гаворачы паміж сабой, не павінны даводзіць да разладу. Усё ведаем, як сапраўды ёсць.

Думаю, падобнай у адноўленчым ацэнцы не супярэчыць завостраная свядомасць, якая ўвесь час змяняе светлы колер вобраза. Маецца на ўвазе не гэтак жывучасць гістарычных комплексаў, як пашыраныя стэрэатыпы. На маю думку, больш ваявак аказваецца шэраг будзённасці, якая гроба даносіць да падсвядомасці ўсё, нават дробязі быту... З свайго польскага досведу знаём гэта добра. А што ўжо могуць сказаць «суседзі», для якіх нашая ўнутраная сітуацыя, хоць бы толькі гаспадарчая і палітычная, з усімі яе бедамі — усёго толькі «мільянерскія клопаты» і пакуль недасягалыны ідэал? Не дзіва, што здарыцца ўласны энергіі і сродкаў, дык нават інтэлектуальнага патэнцыялу — праблематычна. Часам — ажно да выключэння.

Праходзіць з лішкам год, як гэтыя новыя ўмовы сталіся рэальным фактам. Пры гэтым у Польшчы маем іншыя пазіцыі, чым на Беларусі. У апошняй сітуацыя адрозніваецца ад украінскай і летувіскай, а рэаліі гэтых у сваю чаргу мала нагадваюць нашы. Але супольны назоўнік ёсць... Пытанне ў тым, як гэты «першы год волі» быў выкарыстаны?

Не будзем чаіўныя. Год — гэта вельмі мала для грамадскай рэарыентацыі, як працэсаў надзвычай складаных і далікатных. Ніводзін урадавы дэкрэт ці пастанова парламента не ў стане тут штосьці істотна змяніць. Таго ж вартая і дэкларацыя «аб сяброўстве», няхай нават лепшым чынам адрэдагаваная людзьмі добрых пёр і не горшых намераў. Не магло за гэты час нічога здарыцца, што адначасова было б істотнае, як і вонкава эфектнае. Але мо выявіліся нейкія новыя тэндэнцыі? Мо распачаўся напярэдняя падрыхтоўка прац, без якіх нічога не зрушыцца яшчэ год, два, а нават і пяць?

Маркую, што тэндэнцыі віды, але падрыхтоўчы прац няма.

Важкія з'явы праявіліся ў сферы так званых нашчасных меншасцяў. Усё зразумела, калі гэты прыгнёт цалкам яўны і практычны, які цяжка далей трыццаць. І няма на што... Дзівосна ж, як гэтыя з'явы падобныя ў пабрацімаў у Польшчы і ў палякаў — сярод пабрацімаў. Па-першае, усюды ажыўленне. І ўсюды ў ім заўважасца бонда кіслаты, жалыў адкрыта канфліктагенных элементаў, яўны прыклад чаго — польска-летувіскае праблема вакол Вільні і — да пэўнай ступені — беларуска-польскае вакол Беластока. Цікава і тое, што ўсюды відавочны палітычны кансерватызм новых фігур: камуністычныя, партыйныя стажы большасці бадай польскіх лідараў у Летуве і адлаведны выбарчы фурор Уладзімежа Цімашэвіча пад Беластокам... З'явіцца мае глыбокія прычыны і няцяжка заўважыць, як правакуе напружанасць.

У нацыянальных сталіцах — калыхах народаў нічога, што да суседзяў, не ў ішчылася. Зрэшты, не было асаблівай прычыны для маніфестацыі сваіх пазіцый, за выключэннем хіба што Польшчы, дзе працэс эвалюцыйнага, але выразнага ўздыму братэрскіх народаў не мог, відавочна, застацца па-за грамадскай увагай і выклікаў сімпатый. Мера гэтай сімпатый праяўляецца ў тоне сродкаў масавай інфармацыі, досыць разнародных і знешне свабодных у выказванні думак. Адчуваецца яўная стрыманасць у канстатацыі і каментаванні канфліктных сітуацый. І як бы змост, каб не выклікаць «духаў мінулага», хоць у сферы нашых гістарычных зацікаўленняў тут «белых плям» напэўна болей, чым дзе-коледы. Узмацнілася тэндэнцыя да арганізацыйнага гуртавання людзей, так ці інакш зацікаўленых нашым «найбліжым Усходам». Маю тут, зрэшты, супярэчлівыя пачуцці: надта рупліва прыпамінаецца, што польскага было і яшчэ ёсць за Бугам, і рашуча слаба — гераізм і драматызм тамтэйшага нацыянальнага абуджэння, і

нават дзяржаўна-творчага, што ставіць на будучыню кантэкст, ад якога залежыць трыманне гэтай рэліктавай, хоць і цэннай польскасці. Па другі бок цяжка знайсці аналогіі. Нічога мне невядома пра грамадскія рухі прыцяляў, напрыклад, Сувальшчыны ў Коўне альбо Холмшчыны ў Кіеве. Гэта добра, але й не дужа... Мусім усё ж такі на доўгую перспектыву выпрацаваць — разам — такую мадэль дзейных людскіх паводзін, у якой сентымент да краявідаў, замкаў і касцёлаў прадзедаў розніцца ад рэвізіянісцкага суму.

Не бачу таксама прыкмет, каб шырокае зацікаўленне Польшчаю значна выступала па-за «базарна-рынкавы» аспект. Праўда, яшчэ і: «Рыхтуюць наступ ці не рыхтуюць». Можна, гэта і смешна, але вельмі часта нас трактуюць, як «ускраіна Еўропы», дзе можна закупацца, і не як частку пабрацімага Усходу, на прыкладзе каторай варта вучыцца, якія яшчэ праблемы паўстануць перад Летувой, Беларуссю альбо Украінай.

Ад зародкавых тамтэйшых дзяржаўных устаноў цяжка чагосьці з польскага пункту гледжання вымагаць. Сапраўды, яны маюць больш пільныя справы... Але адно выключэнне з правіла можна лічыць безумоўным. Польшча-летувіска-беларуска-украінскія справы настолькі забытыя і забаненыя, аб'екты не кансерваваць іх стан новымі, так бы мовіць, нязручнасцямі. Але не засцярога ад гэтага ніводны з бакоў. Падтэкст разумею наступным чынам: мы суверэнныя, паказваем суседзям сваю мову, і гэта выправіць наша самаадчуванне, бо інакш не атрымавацца. Трэба ведаць, аднак, цану, бо нічога не праходзіць дарма. Дэкларацыі і ноты — самае лёгкае, бо іх і так ніхто — з абодвух бакоў — не чытае і не рэалізуе. А перш за ўсё канкрэтныя факты... Возьмем казус украінскага народнага кантролю багажу польскіх турыстаў у раёне Львова. Не маю ніякіх сумненняў, што багажы польскіх турыстаў былі не лёгкія. Ці трэба мець фантазію Шаўчэнка або Славацкага, каб уявіць сабе агітацыйныя, псіхалагічныя і выхавальныя, у грамадскім маштабе, эфекты падобнай працэдур для польска-украінскай атмасферы? Ад працэдур, як вядома, украінцы адмовіліся, бо здараліся злоўжыванні. Аднак ужо ніхто, на жаль, не ўладны прадухіліць наступствы. І злоўжыванне якраз у гэтым. Шанс на папярэжэнне! Празмернасць тым горшая, што ўжо не зваліць адказнасць на Маскву альбо КДБ: усё зроблена было сапраўды з рукі аўтэнтычных, незалежных і самастойных украінцаў.

Не магу, на жаль, з гэтай далікатнасцю сказаць пра польскія дзяржаўныя ўстановы, якія, хутчэй, аж здаюць развіццям. Істотныя вонкавыя эфекты ў гэтым «ясе і пры гэтых умовах дабіцца яны не маглі. Але на запаткаванне фундаментальных прац часу было досыць, на суперакшматслоўны дэкларацыям, відаць, забракавала пераканання, што яны важныя і неабходныя. Нават з урадавага, эгаістычнага пункту гледжання. Заўсёды, што першы, той будзе лепшы. І таксама заўсёды ініцыятыва павялічвае рацыю і сродкі. А тут нават Венгрыя ці Чэхія пачалі пераскокваць праз нашыя галовы да пабрацімаў... З яснасцю не валодаем камплектам інфармацыі, што робіцца ў нашых урадавых кухнях па справах, аб якіх ідзе гаворка.

Можна быць і так, што дзень і ноч ідзе праца над дзейнай канцэпцыяй новай польскай усходняй палітыкі, у якой удала спалучаецца польскае нежаданне ісці на Вільню і Львоў з аналагічнай адсутнасцю энтузіязму заваяваць Смаленск і Маскву. Ясна адно, што інструментарый такой канцэпцыі зводзіцца да «шырокай грамадскай кансультацыі» тым меней, чым болей заабавязвае да гэтага дэмакратыя. Таксама можа быць, што некаторыя паважаныя нашы «органы» даводзіць да ладу праект культурнай «экспансіі на Усход», злучаючы ў арганічную цэласць працу радыё і тэлебачання, на адлаведных хвалях і каналах, з чыннымі выдавецтвамі, асяродкамі культуры, універсітэцкімі кафедрамі, агенствамі турыстычнымі, спартыўнымі, гандлёвымі... разведвальнымі. Немагчыма такую аперацыю, натуральна, падрыхтаваць з дня на дзень, і без «пары грошай», вырваных ад прэм'ера. І не маю дадзеных, каб цалкам выключыць, што міністэрства нацыянальнай адукацыі не бачыць для сябе ніякай ролі ў такой паважанай справе, аб якой гаворка. Рыхтуюцца ж у цішыню — каб зрабіць нам мілую неспадзеўку — калі не новыя падручнікі па геаграфіі, гісторыі і культуры, бо старыя сапраўды кінуць у нябес помсты, дык хаця б «памылак друку» да іх, куды б увайшло найважнейшае і найпільнейшае, і, можа, у дадатку да інфармавання настаўнікаў, каб яны хоць бы цяпер не ўзносілі малітвы за душу зусім не светлай памяці генерала Кароля Свярчэўскага /Дзеяч камуністычнага руху і адзін з заснавальнікаў Польскай народнай Арміі. — **Перакладчык**/. Можна быць і шмат іншых падрыхтаванняў, так ці інакш забяспечаных і прадуманых.

Не істотна, ці вялікае разыходжанне паміж нашымі меркаваннямі і сапраўднымі ўрадавымі намерамі. Пры ўмове, аднак, што гэтыя дзеянні не фасадныя і не ўяўныя, ад якіх ужо густа ў нашым грамадскім прадстаўніцтве. Адным людзям яны пускаюць пыл у вочы, другіх настрайваюць супраць, і заспакояваюць сумленне дзяржаўных асоб. Наш парламент асабліва любіць быць інфармаваны да соннага спакою... Але не было б нічога лепшага, калі і праз год з лішкам — надалей нічога сур'ёзнага не планавалася. Без увагі на аргументацыю. Не хаваюся, што ўрадавая таямнічасць, здаецца мне падазраюча. Бо ў нашай праблематыцы ўмова sine qua non /«Без чаго няма»/ значыць — інфармаванне, абуджэнне, актывізацыя ўсяго грамадства. У апошняй інстанцыі нацыянальнага заахоўчы наладзіць прымальныя для сябе ўзаемаадносіны альбо не захочуць... пазіцыямі і пачыненнямі.

Усё роўна хто, ці то ўрады, ці, хутчэй, грамадства традыцыйна марудлівыя ў выкарыстанні небывалай кан'юнктуры. З усёго «яна» выснавіць толькі практычнае ўказанне, хто на каго павінен энергічна націснуць і скіраваць.

Пераклаў на беларускую мову Ю. ЗАКРЭЎСКІ

ЛІМ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

ГАЗЕТУ РЭДАГАВАЛІ:

| | |
|--------------|-----------|
| Х.ДУНЕЦ | (1932-35) |
| І.ГУРСКІ | (1935-41) |
| А.КУЛЯШОЎ | (1945-46) |
| М.ГОРЦАЎ | (1947-49) |
| П.КАВАЛЁЎ | (1949-50) |
| В.ВІТКА | (1951-57) |
| М.ТКАЧОЎ | (1957-59) |
| Я.ШАРАХОЎСКІ | (1959-61) |
| Н.ПАШКЕВІЧ | (1961-69) |
| Л.ПРОКША | (1969-72) |
| Х.ЖЫЧКА | (1972-76) |
| А.АСІПЕНКА | (1976-80) |
| А.ЖУК | (1980-86) |
| А.ВЯРЦІНСКІ | (1986-90) |

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, Андрэй ГАНЧАРОЎ (першы намеснік галоўнага рэдактара), Юрась ЗАЛОСКА, Міхась ЗАМСКІ, Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ, Барыс ПЯТРОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.

Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі — 33-24-61; намеснікі галоўнага рэдактара — 33-25-25; 33-19-85; аддзель: публіцыстыкі — 33-25-25, пісьмаў і грамадскай думкі — 33-19-85, літаратурнага жыцця — 33-24-62, крытыкі і бібліяграфіі — 33-22-04, паззіі і прозы — 33-22-04, музыкі — 33-21-53, тэатра, кіно і тэлебачання — 33-21-53, выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў — 33-24-62, навін — 33-24-62, мастацкага афармлення — 33-22-04; фотакарэспандэнт — 33-24-62; бухгалтэрыя — 26-86-40.

Пры перадруку просьба спасылка на «ЛІМ». Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацыі

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня «Беларускі Дом друку»

Індэкс 63856. Наклад 12 000. Нумар падпісаны 11.11.1993 г.

1123456789101112
M 123456789101112